

Рэжысёр: Я зрабіў бы толькі яшчэ адну заўвагу — наконец-ка, якай, апрача выкладчыцкай дзеянасці, Вы даўно займаецеся... Кінакрытыка. Без яе не можа быць добра адміністраціі кінематографічнага пракэсу, вылучэння з яго творчых індывідуальнасцей. Вы ж не будзеце аспречваць, што яна ў нас — не адпавядзе прызначэнню?..

Крытык: Не буду. Толькі Вам асабіста на крытыку скардзішь, не трэба: Дашук, а цяпер ужо і Дашукі — часты аб'ект разнаведчыкінскага прэсе, на радыё і тэлебачанні. Аднак, на вялікі жаль, зараз бізнес, які ахапіў мастацтва, мае патрэбу ў рэкламе, а не ў крытыцы.

Запіс з магнітафоннай студыі  
Е. Л. БОНДАРАВАЙ

## Вяртанне

АРКАДЗЬ СМОЛІЧ

## З РУКАПІСНАЙ СПАДЧЫНЫ

Надышоў, нарэшце, час, калі з небыцця пачалі вяртацца ў нашу гісторыю і займаць належнае ім месца імёны славных сыноў Бацькаўшчыны: М. Гарэцкі, В. Ластоўскі, браты Луцкевічы, У. Ігнатоўскі, Я. Лёсік, А. Уласаў, А. Цвікевіч і шмат-шмат іншых адданых і мужных змагароў за адраджэнне дзяржаўнасці і культуры Беларусі, за развіццё беларускай науки і літаратуры. Толькі нямногім з іх пашчасціла выжыць у змрочныя гады сталінскіх беззаконіяў, астатнія ж былі знішчаны ў засценках гулагаў, так і не дачакаўшыся шчасця і росквіту роднай Айчыны. Дзесяцігоддзямі страшна было нават вымаўляць іх імёны, а іх творчая спадчына была схавана за жалезнымі аковамі спецховішчаў, а то і зусім знішчалася.

Сярод іншых імёнаў тут нельга не ўспомніць імя палітычнага, грамадскага і асьветнага дзеяча, аднаго са стваральнікаў БНР, выдатнага навукоўца і арганізатора беларускай науки Аркадзя Смоліча. Памятаю, недзе ў канцы 70-х гадоў, калі я ў нашай Цэнтральнай акадэмічнай бібліятэцы толькі прыступіла да апрацоўкі рукапісных матэрыялаў па гісторый і культуры Беларусі, якія на працягу шэрагу гадоў па крупінцы збіраліся з розных краін і пасля былі аб'яднаны ў адну калекцыю, на вочы трапіў невялічкі стосік рукапісаў, напісаных у большасці алоўкам, вельмі дробным, сціслым почыркам. Тэкст у многіх месцах ужо моцна пабляк. На некаторых рукапісах былі подпісы — Лаўрэн Будзіловіч, Л. Б., Сымон Бортнік. Адразу падумалася — псеўданімы. На адной абгортачцы, з боку, алоўкам нехта пазначыў: А. Смоліч? Каб неяк высветліць

сітуацыю з прыналежнасцю гэтых папераў, я звярнулася да загадчыка спецхова нашай бібліятэкі з просьбай дазволіць мне азнаёміцца з выданнямі пра А. Смоліча, якія, вядома ж, у той час захоўваліся ў яго. Ён неяк спалохана паглядзеў на мяне і запытаўся, навошта мне гэта патрэбна. Я растлумачыла, што вось у мяне ёсьць рукапісы, якія, магчыма, з рукапіснай спадчыны Аркадзя Смоліча. Ён адразу ж запрапанаваў перадаць гэтых рукапісы яму, у спецхоў. Паводле яго слоў, такія рукапісы ўвогуле не падлягалі захоўванню, іх трэба знішчыць. Давялося доўга яму тлумачыць, што пакуль дакладна нельга сказаць, ці сапраўды гэтых паперы належалі А. Смолічу, што гэта ўсяго толькі маё папярэдніе меркаванне, гіпотэза, што нічога крамольнага ў іх няма — гэта ўсё матэрыялы дарэвлюйшынага перыяду — аж пакуль не пераканала яго пакінуць іх у мяне да пары, калі неяк удакладніцца іх прыналежнасць, а потым, маўляў, можна будзе вярнуцца да гэтага пытання. Але друкаў аб Смолічу ён мне так і не выдаў, ды я і не вельмі ўжо настойвала на гэтым, баючыся, што ён усё ж будзе дамагацца перадачы яму гэтых папераў. А рукапісы так і апісала пад аўтарствам Смоліча са знакам запытання.

Але ў пачатку 1994 года часопіс «Полымя» надрукаваў грунтоўнае даследаванне нашага вядомага літаратара і навукоўца Арсения Ліса пра жыццё і дзейнасць Аркадзя Смоліча. У канцы года выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала кніжку Ліса «Цяжкая дарога свабоды», у якую ўвайшло і гэтае даследаванне. Дык вось, у гэтай працы Арсень Сяргеевіч, апрача ўсяго іншага, падае і псеўданімы А. Смоліча: Арцём Жывіца, А. Жывіца, Лаўрэн Будзіловіч, Л. Будзіловіч (апошнім А. Смоліч падпісваў свае публікацыі ў часопісе беларускай студэнцкай моладзі «Раніца», адзіны нумар якога выдадзены ў Пензярбургу ў 1914 годзе), а таксама яго крыптанім Л. Б. Значыць, ніякіх сумненняў больш няма — гэта рукапісы Аркадзя Смоліча. Мне зноў захацелася вярнуцца да гэтых матэрыялаў, яшчэ раз іх перачытаць.

Усяго ў фондзе-калекцыі налічваецца 6 адзінак захавання, звязаных са Смолічам (Ф. № 23, адз. зах. №№ 785—790). Як гэтых матэрыялы трапілі ў ЦНБ, цяпер цяжка сказаць. Ёсьць меркаванне, што іх у бібліятэку магла перадаць жонка Смоліча Аляксандра Ігнатаўна, якая, як піша А. Ліс, недзе ў другой палове 60-х гадоў прыезджала ў Мінск, але ніякіх запісаў аб гэтай перадачы не захавалася. Аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ тады толькі ствараўся, бібліятэка пераязджала ў новы будынак, ніякіх актаў аб атрыманні гэтых рукапісаў, відаць, і не было.

Сярод матэрыялаў Смоліча трэба адзначыць агульны сшытак, які ўвайшоў у 758 адзінку захавання. У ім знаходзяцца дзённікавыя запісы А. Смоліча, датаваныя 1912 годам. Каб лепш арыентавацца ў гэтых запісах, коратка прыгадаем біяграфічныя звесткі пра Смоліча. Перад намі тыповы лёс беларускага інтэлігента з народа. Нарадзіўся ў 1891 годзе на Барысаўшчыне (в. Бацэвічы, цяпер Клічаўская раёна) у сям'і дзяячка. Вучыўся ў Мінскай духоўнай семінарыі, пазней ў Нова-Александраўскім інстытуце сельскай гаспадаркі і лесаводства ў Пулавах на Любліншчыне. У 1910 годзе быў звольнены з інстытута за ўдзел у студэнцкіх забастоўках. У пачатку 1911 года ўладкаваўся працаўца каморнікам (тапографам). Падчас гэтай працы шмат давялося вандраваць па заходніяй частцы Беларусі. Якраз у гэты перыяд і вяліся дзённікавыя запісы 20-гадовага юнака, які блізка да сэрца прымае нядолю Бацькаўшчыны, раздумвае над лёсам роднай мовы, вельмі балюча перажывае з-за русіфікацыі, з аднаго боку, і паланізацыі, з другога, свайго народа, не шкадуючы сіл, вядзе патрыятычную і асветную дзейнасць сярод моладзі, чытае вяскоўцам беларускія выданні, вершы, збірае фальклор. Здзіўляюць раннє пасталенне, высокія думкі і памкненні, сур'ёзнасць юнака. Дзённікавыя запісы напісаны на добрай беларускай мове, чытаюцца яны як своеасаблівы літаратурны твор. Не так даўно ў гісторыка-літаратурным зборніку «Шляхам гадоў» (Мн., 1994) апублікаваны дзённік М. Мялешкі 1915 года. Ва ўступным артыкуле Вольга Бабкова піша: «Унікальнасць тэксту ў тым, што гэта практична адзін з першых аўтэнтычных беларускіх дзённікаў менавіта тых часоў...» Дзённік жа Смоліча напісаны на тры гады раней, ды і колькі іх, магчыма, яшчэ невядомых, чакаюць сваіх адкрывальнікаў.

Акрамя дзённікавых запісаў, у гэтым жа сшытку ёсьць выпіскі Смоліча з «Беларусаў» Карскага, з Бібліі, запісы па асновах вершаскладання, празічныя накіды і разгорнуты план і чарнавік п'есы. Перад пачаткам накідаў п'есы аўтар піша: «Даўно ўжо маюся напісць повесць ці драму, каторай глаўна мэта прадставіць два барукаючыяся між сабою пачаткі ў краю: расейскі ды польскі і іх згода апошняя ў беларушчыне. Рускае начала прадставіць поп, а польскае — пан, беларускае — паповіч-семінарист. Адно дзеяства будзе на Вялікдзень». Далей ідзе разгорнуты план п'есы, а пасля ізноў: «Фінал павінен быць шчаслівым, бо ў драме сымволіка, а часткі Белай Русі рана ці позна павінны быць — адно... Трэба, каб не было зусім паганых людзей, бо нямашака такіх і ў жыцці. Да кожнага мушу аднесціся справядліва і аб'ектыўна. Добра было б, каб такая

ідэя, што праз злучэнне частак Беларусі настане згода ўва ўсёй славяншчыне, бо паміраца расеец з палякам — ім не з-за чаго біцца будзе — і католік з праваслаўным. І ўсім будзе добра». Чарнавы варыянт п'есы падпісаны псеўданімам Сымон Бортнік (гэта яшчэ адзін, невядомы раней, псеўданім). Першапачатковая назва — «Любасць прыдзе — цемру зможа», але чыстыя экзэмпляр п'есы, які захоўваецца ў гэтай жа адзінцы захавання, пазначаны ўжо псеўданімам Лаўрэн Будзіловіч і мае назуву «Хай прыдзе згода». На тытульным лісце п'есы ўзнёсле прысвячэнне: «Творчаму Духу народу майго ахвяную». Датуеца п'еса 1911—1914 гадамі. Нельга не заўважыць у ёй элементы аўтабіографічнасці. Як і аўтар, галоўны герой п'есы Васіль Кунцэвіч, сын святара, вучыцца ў духоўнай семінарыі. Месца дзеяння — Барысаўшчына. Аўтар, відаць, збіраўся выдаць п'есу, падрыхтаваў пераклад польскіх і рускіх дыялогаў на беларускую мову. У заўваже да перакладаў Смоліч піша: «Пераклад гэты можа быць змешчаны толькі пад тэкстам (подстрочное примечание), не іншай. Калі пераклад будзе такім парадкам друкавацца, трэба перад аддачай у друк паўстаўляць у тэкст нумары, паказуючыя на пераклад: 1, 2, 3 і стасоўне да друкаваных страніцаў, трэба гэтыя нумары пазмяніць. Тады толькі набіраць».

Не менш цікавая для нас і адзінка захавання № 789, у якую ўвайшоў разгорнуты план «Кароткай гісторыі літаратуры беларускай» і чарнавік выступлення Смоліча аб стане беларускай літаратуры. Гэтыя два дакументы не датаваны, але яны лёгка датуюцца з кантэксту — каля 1915 года. З іх відаць, што Смоліч глыбока цікавіўся роднай літаратурай і нават збіраўся напісаць гісторыю. На адвароце аднаго ліста накіданы алоўкам верш «Часам я ў ночы сны дзіўныя бачу...», напісаны, як на той час, на даволі добрым узору.

786-я адзінка захавання — казка «Кірык», запісаная А. Смолічам. Адзінкі захавання 787 і 788 — артыкулы Смоліча «Трэба ведаць свой шлях» і «Незалежнасць Беларусі» (1918 г.), якія ў свой час былі апубліканы ў друку і аб якіх у сваім даследаванні піша А. Ліс. I, нарэшце, 790-я адзінка захавання змяшчае ў сабе фрагменты розных артыкуулаў, чарнавыя накіды вершаў і г. д. Сярод вершаў трэба адзначыць спробу Смоліча перакласці на беларускую мову «Варшавянку».

Рукапісы Смоліча сведчаць, што ён быў не толькі выдатным вучоным, але і цікавым літаратаром, у маладыя гады спрабаваў свае сілы не толькі ў публіцыстыцы, але і ў драматургіі, прозе, пазіції. Зрэшты, і перавыдадзеная нядаўна галоўная навукова-асветная праца Смоліча «Геаграфія Беларусі» таксама напісана

з літаратурным бляскам. Пададзеныя тут матэрыялы істотна папаўняюць яго творчую спадчыну, раскрываюць новыя грани яго таленту, даносяць да нас цікавыя рысы эпохі, клопаты і роздумы беларускіх адраджэнцаў пачатку нашага стагоддзя.

Як беларускі, так і польскі тэксты падаюцца паводле аўтарскага напісання, з захаваннем часам траякага напісання аднаго і таго ж слова.

Яніна КІСЯЛЕВА

## ДЗЁННІКАВЫЯ ЗАПІСЫ

**10/I. 912.** Прыйехаў у Гаёю.<sup>1</sup> Ранак, цёмна. Рэчы цягну на вакзал — у другі кляс, атрымаў багаж, па мяне павінен прыйехаць хурман з Ацымінова,<sup>2</sup> пайшоў, палядзеў — німа. Стаяў каля распісаньня паяздоў і гляджу ды пішу, калі паязды на Пінск пойдуць. У трэцім клясе нейкі сівірэпы голас дражніца з хлопчыкам — «А вот пойдем, там тебя машина раздавіт, пойдем». Відаць, што хлопчыку хочыцца ткі пайсьці на платформу. Ідуць. Яго бацька — гадоў каля 40 з чорнаю барадою, невялічкі сам, хлопчык па гарадскому адзеты — у сініяе паліто, за ім цягніцца. Бацька лаяціся ні перастае. Вышлі яны на платформу. Ціха. Цераз хвіль колькі чую: «Ах ты парасёнак, пракляты, пайшоў вон». Чуць, як бацька гоніць хлапчука назад у вакзал — штурхает яго... А матка крычыць ззаду: «Самашэдшы, што ты яму робіш?». Здаецца, што чалавек гэты рад бы дзіцяці кавалачак мяса выдзерці. Я пайшоў у другі кляс, сеў ды сяджу; потым пераходзючы на двор, дзе хурманкі стаяць, бачыў як таргаваўся ён з жыдамі, што прапанавалі яму везы. А рэчаў у іх шмат і іх саміх чэцьверо — аднаго меншага маці на руках, у коўдру завярнуўшы, трymала. На двары ўбачыў хурмана. Ён злы на мяне, што прычынай я стаўся яго падарожы начной. Ён наогул здаецца сярдзіты. Калі з ім трохі гаманіў, падыходзіць да нас той самы «бацька» і просіць каб адвезлы да Іўя — дасыць да нас той самы «бацька» і просіць каб адвезлы да Іўя — дасыць паўтара рубля. Я кажу — не — бо рэчаў шмат. Наогул у мяне неякая антыпатыя да таго чалавека. Пайшоў па рэчы. Хурман сядзіць на возе і мне нічога ня памагае — мо са злосці — можэ думае, што нічога я яму ня даў апошні раз — бо плаціў і маймі трашыма Арлоўскі. Нават пад'ехаць пад ганак ня хочэ:

<sup>1</sup> Чыг. стацця ў Іўеўскім раёне.

<sup>2</sup> Вёска Ацымінаўца Навагрудскага раёна.

«Што ж, я ў сьцяну паеду», — атказывае. Я ўлажыў рэчы. «Едзь», — кажу. Паехалі. У полі мгла — нічога ня відна. Здаецца б, каб ішоў, ды з дарогі той б адыйшоў, то ўжо б зноў ні патрапіў. Дарога йдзецы каля лініі. Едзем. Ззаду чутъ, як нас паціху, але настойчыва наганяе поезд таварны. Вось ён ужо парабуйняўся, а за міг — ужо пераехаў; за ім роўна грукоучы коцяцца вагоны. Поязд доўгі — страх які — з поўварсты можэ, і яго цягне адзін толькі паравы кацёл! Што гэта? На небі — як ад рэфлектара — з'яўляюца нейкіх два рогі — снапы сьветлая — гэта машинаст, мусіць, печку адчыніў — ад яе і сьвет такі ў неба даець. Пекна гэта — сярод такой цемні. І думы неяк святлейшыя да ўрачысцайшыя пайшлі... А там ізноў мгла, толькі прэрываная праз колькі хвіль стаўпамі тэлеграфнымі, што чорнымі пасамі вырываюца, як пад іх саўсім ужо прыедзеш.

Заехалі ў Іўі да карчмы, паляжаўши там зъмерзлі добра, а грэцца пайшлі дзе другога кута шукаць, я з хурманам. Прыйшлі — жыдок прымеае ласкава, сам ніялічкі, троху пузаты. У хаці цеплавата — разьбіраемся. Жыдок цікавы: «А скуль едзеця?» «З вакзалу». «А куды?» «У Ацьміноў». «Што гэта — мусіць рабочыя?» «Нашто табе?» «Ну што, ня можна запытана?» «Ну рабочыя. Я каморнік, ён хурман». «Каморнік?» — глядзіць на мяне зьдзіўленым вокам. А жыдоўка кажэ: «У нас у Любчы таксама ёсьць каморнік». Размова завялася, стаў я пытаць жыдка, што робіць, як кажэ — падрадчык, дамы будуя. Кажу я хурману пайсці кручок прынесці. Пайшоў, прынёс. Селі мы, выпілі, сталі селядцом закусываць і гаманіць тым часам. Кажэ жыдок, што ў тутэйшага графа ён будуя. «Які такі граф?» — пытаюся. «Замойскі», — кажэ. «Э, гэта ўсё роўна, ці граф, ці ні граф, — устаўляе хурман, — як грошай ня мае, то і жабраваць трэба йсьці». Так размаўлялі мы і далей. Аж уходзяць стражнікі — аж чатырох — пытаюца некага і йдуць далей у асобны пакой. Гамонюць з жыдкамі чыста па беларуску. Хурман, праводзючы іх вачыма, гаворыць: «Дармаеды, што яны робюць — толькі свайго брата мужыка, калі там на кірмашы троху вып'е ці што, так зараз пад арэшт, у халодную цягнуну». І стаў апавядыць, што калісьці быў і ён стражнікам пры зборшчыку — добра жылося — якіх дзён восім у месяц працеваць, а дастаеш 20 рублёў. Гарадавыя ў Баранавічах так яму зайдросцілі. Але служба нядобрая, ня сумленная, дый настрашаўлі яго раз вельмі — ну ён і кінуў.

На пляцу бачыў, як выяжджае воз з дрыўмі з мужыком. За ім жыд ідзецы і таргуюцца: «Ну, так сто хоцас?» «9 1/2». «Ну, будзе восім». «Не». «Каб яшчэ не зжаваныя, а то дам ужо

пэўные гроши». Едзе. Жыд досыць высокі, плячысты, колькі кроку ўзрабіў за ім: тады, як намысліўшыся, стаў і злосна паглядзеў уперад — нават зубы вышчырыў, як сабака злы часамі. Але гэта момант. Ізноў ён спакойна, адвараачываеща і ісьці зьбіраеца. Але ж і мужыку нешта ў галаву прышло. Пру, — затрымывае каня. «Ну, калі хочаш, дык дзевяць, ня меньш». Жыд варочаеща назад і зноў яго цэляя хвігура ўвагу выражаець. «Ну, восім». «Не, дзевяць, ня меньш. — Но» (на каня). «Ну цябе ж больш фатыгі — пакуль заедзеш, а можа ня купяць». Зноў стаў мужык. Аж пад'ежджае другая такая самая пара. Тут ужо селянін сярдзіты — лае жыда. З-за гоману нічога ні чую, зайду ў хату.

Ехаўшы мы гаманілі з хурманам аб розных рэчах — чаму гэта паны цяпер бяднець сталі ды маенткі прадаваць? Мусіць таму, што даўней то да Кіева або Вільні то колькі тыдняў ехаць трэба было, то ўжо як заехаў ды прапусціў поўмаентку, то дамоў ёдзе: ужо шкода яму і на другі раз перастрога. А цяпер частва езьдзюць, ды патроху ўсё і выцекае.

15/І. Хочучы запісаць колькі песьняў, звараціўся да работнікаў, каб яны мне каго парайлі — кабету якую старую, ці хоць якую, але каб ведала яна старые съпевы. Ацьміноўскіе хлопцы ў сябе нікога такога ні знайшлі, а толькі лясынік з Крывіч прыдлажыў, каб у Крывіч<sup>1</sup> зайшоў. Дык там нейкую кабеціну мо' і знайдуць. «У нас, — кажэ, — вучыцель, ён таксама гэта любя, ён і на іскрыпцы ці на балалайцы йграе і съпяваць любіць». Добра. Здэцыдаваў я пайсці да Крывіч, канечне. Назаўтрае нядзеля — самы дзень. Але ж на дварэ мароз — градусаў 18, хоць пры яснай пагодзе. З пакою гледзючы — здаецца цёпла дый добра, а на дварэ — адразу хапае за вушы ды нос. Да ішчэ ў дадатак — учора кудаса<sup>2</sup> была і ўсю зямельку сънегам на якіх поўаршына засыпала. Спачатку ня думаў было йсьці — яшчэ дурным назавуць, а потым, як пайшоў Арлоўскі да лясынічага ў Бэрдаўку — таксама вярсты дзівье, то і я адважыўся і пайшоў. Да Крывіч вёрстаў пяць, а дарогу — чыста замяло, толькі адзін чалавек сягоніня праехаў. Дык ісьці цяжка, ды яшчэ з сабою нясьці трэба ціградзі ды книжкі беларускія. Думаў — зайду да вучыцеля, можэ яго ў веру беларускую перавярну, а прынамсі пазнаёмлю. Можэ ён і гаварыць са мною ні захочэ, асабліва як пабачыць, што ў кажусе. А йсьці цяжка. Саўсім ужо ня чутно, што мароз на дварэ — так угрэўся. Пад Крывічамі — вёска

<sup>1</sup> Вёска ў Іўеўскім раёне.

<sup>2</sup> завея.

вялікая — дарога на дзьве падзялілася — кожная ў інны канец вёскі. Дзе тут вучылішча. Пайшоў той, што ў сярэдзіну вёскі вядзець — і з вярсту прам у цэлік перайшоўшы, быў ля вучылішча. Але вучыцеля ні спаткаў — пайшоў у Морын<sup>1</sup>. Там йду да Ляксандры — лясыніка. У яго хата новая, вялікая — відна багата жывець. Але ў самай хаце спатыкаю толькі жонку Ляксандраву, што з дзецьмі бавіцца, а сам Алесь паехаў за свата ў тое ж самае Ацымінава, але яшчэ аж учора. Ну што ж, пачакаем. Пагаманіў трохі з жонкаю Алеся — яна ўжо ведала, што прыду і вельмі ня дзівавалася і ня дзічылася. Трохі гаварыла, вочы ў дол спусціўшы і нечага нібы саромеючыся, потым пабегла — выгнала парсючкоў, што ў хаці елі, ды куры пад печ, дый сама месці хату стала. Уходзіць бацька Алеся, стары, сівы, з лысінай, што ўдоўж усye галавы йдзе, сярэдняга росту, здаецца, досі суроўы стары. Паздароўкаўся і праз колькі мінут разгаманіліся. Дрэнна толькі, што я ўсё кажу, а ён слухае, лепей было б праціўнае. Уходзіць нейкая пара маладых, мусіць дачка старога з мужыком. Апошні здароўкаеца і да мяне падыходзіць — руку падае. Бачна, што мяне ні пужаюцца. Мы патроху аб tym-сім гаманілі, як увайшлі хлопцы — аж чацьвера ці пяцёра іх, мусі з сынам гаспадарскім. Хлопцы, чужога чалавека ўбачыўшы, неяк знялаўчэлі і нягегла падышлі ў кут — там гаворыць цэля грумадка. А мы з старым. «Вясёлае, — кажэ, — сяло нашы Крывічы, каб толькі цяплей было, дык на вуліцах народу, народу... У адным месцы гуляюць, у другім пяюць, а там яшчэ што». Казаў, што і Купальле абходзяць, і песняў тутка шмат. Ад гэтага пачаў гаворыць, а потым чытаць я. Спачатку «Вясельле», а потым др[угія] рэчы. Патроху смеяліся, але спадзеваўся, што больш будуць, мусіць яны кампаваліся. Як чытаю — ціха ў хаці — маўчаць і слухаюць. Па чытаньні стары і кажэ: «Гэта значыць, каб старасьвецкіх звычаяў ня кідаць. От гэта і бацишка Морынскі казаў. Як у горад паедуць, дык прыехаўшы зусім на Бога забываюць — кажуць — я ўсюды быў, а Бога ня відзеў, ня чую, ня абмацаў...» Я стараўся даказаць, што справа беларуская зусім іншая, ні багаслоўская. На дварэ цямнее, Алеся німа — устаю, іду, з усімі прасціўся і пайшоў, думак поўны — больш надзей. За чытаньне мяне ўсе шчыра дзякавалі — асабліва гаспадар.

Даўно зьбіраюся я апісаць адно здарэньне, вельмі, як мне здаецца, цікавае, але ж ўсё часу дый гумору ні набяруся. Было гэта ў панядзелак, па маёй падарожжы ў Крывічы на другі дзень. Даўно стаіць у нас ясная і добра ткі марозная погода, а

і сънегу наваліла страшэнную моц. Ездімо да лесу, на работу. Як заўсягды, толькі ні стае мне аднаго чалавека. З лясынікой ніхто ні прыйшоў. Аднак еду. Лес цэлы пад шчыльным і грубым уборам са сънегу выдае аграмаднай гурбой сънегу. Страх бярэ, як падумаеш, што гэта трэба лезыці пад нахіленыя ад цяжару сънежнага галіны хвояк і нечэканым рухам можа абыспаць цябе цэлага халодным сънегам. Усюдых насыплеца... А сонца радасна съвеціць і будзіць у сэрцы ўспамненне і надзею на вясну. Лесніка ў лесі ня было, а з трymя работнікамі рабіць нельга. Еду я сам па лесніка ў Крывічы. Прыйшаў, вызваў яго (ён у суседаў быў), ні хацелася яму на мароз ісьці, але ж мусіў. Нарэшті сабраўся ён, і зьбіраючыся з хаты выходзіць, жэгнаўся<sup>1</sup> з яго бацькам і братам. І звяртаецца да мяне стары: «От шкода, што ўчора паніч раней ці пазыней ні прыйшоў, то было б шмат людзей і шмат хто б паніча паслухаў». Я хачу паказаці, што мяне гэта ні вельмі цікавіць, каб хто мяне слухаў, што, значыць, казаў ўсё прыпадкам. Але ж стары перабівае: «А мы ўчора тут гаварылі, значыць, аб тым, што паніч нам чытаў ды казаў. Добрае ўсё гэта, каб гэтак усе у нас думалі, то добра было б». Мне робіцца крыху нат сорамна і я ізноў жэгнаўся, кажучы: «Дай Божа, дай Божа». Калі зусім пажэгнаўся, стары яшчэ раз кажэ: «Дык дзякую жа вам, што нас хоць крыху навучылі, у нашы цёмныя галовы хоць крыху съвету ўлі!». «Ні варта, — кажу, — дай Божа спажыць, што добра га сказаў». Але гэта падзяка доўга мне памятна будзе.

Перад выездам са мною бяда ледзь ні здарылася. Неяк выпаў с кішэні карандаш. У лесі, калі ўжо зусім сабраліся разпачаці работу і я кніжку палажыў толькі да часу ў наружную кішэню, агледзіўся я, што карандаша ні маю. Скарэй на каня ды дахаты па карандаш. А як сядаву на воз, то з кішэні кніжка выпала ў сънег і, як сънег быў лёгкі, то і засыпаў яе адразу. Паехаў я дамоў, узяў карандаш, еду ў лес, прыйшаў, бачу кніжкі нямае. Бяда, нават вялікая, але ж раўнавагу душэўную ўтрымую. Шукацы.. Ізноў еду і падыходжу да дому, разграбаю сънег нагамі, німа кніжкі. Прапала цэля праца. Узяў новую кніжку, еду. Абяцаю, што нойдзе кніжку — тры рублі мае. Прашу таксама, каб камісару сказаў і папрасіў, каб людзей пусціў. Прыйшаў у лес. Бачу — сядзяць мае работнікі і нікаторые, відна, задаволены з гэтакага прыпадку. Але ж адзін з іх, Кандрат (невуч) адзываецца, каб гэта і яны пашукалі кніжкі. Пайшли яны шукаць і гэты самы Кандрат знайшоў яе ў якіх 10 шагах ад агню. Вельмі я рады, гэта нават работнікі бачуць. Кажэ

<sup>1</sup> Вёска Морына цяпер Іўеўскага раёна.

<sup>1</sup> развітваюся.

Алесь: «А паніч як бы пасьвятлеў у твары нават». Зачалі работу. Алесь ідзе з бітаю і, праходзячы каля мяне, кажэ: «А дзякую жа Богу, што знайшлася: так мне жаль было на паніча глядзець». Другія адзываючы: «Не, каб хто другі, што, напрыклад, ганяе ды сварыцца, так бы хоць нават пабачыў кніжку, то ўзяў ды яшчэ прытаптаў, каб ні знайшлася, але ж паніча шкода было». Хацеў я чытаці маралі, але адклаў да палудня...

**19/IV.** Лесін<sup>1</sup>. Вось ужо блізка месяц сяджу гэта, а ні разу йшчэ ні сабраўся што якое ўпісаць сюды. Чаму? Бо ўсё нешта перашкаджала — то гумор, то людзі, то абстаяцельствы. Але ж пішу. Прыйехаў я сюды з Піншчыны — значыць з чужое стараны, дзе я нічога не прапаведваў, мала што з кім гаварыў і тое нават усё на польскія тэмы і па польску. Затое і запас сілы вялікі сабраўся, хоць ён разышоўся вельмі скора. Прыйджаю ў Лесін разам з Фэлінскім. Знаёмімося. Выдаўся мне пан на першы погляд як бы апантаным — неяк носіцца, гаворыць няўтраф, крычыць — адным словам трymаецца ня вельмі спагадненне. За тое пані — цукер з мёдам — гэткая гжэчная, ды добрая, ды йшчэ якая... Пан затое — прости і бязхітрасны. Зайшла мова наконт палітыкі. «Ну, — кажэ, — калі б цяпер ізноў тое паднялося, што ў 905 годзе — то нядоўга думаючы — уцякаць трэба». Як яны перапалоханы! За апошніе дзесяць год так узрасла чалавечая съядомасць мужыка, які расла яна спъярша і па цэлых сталеццах. Паехалі да Ястрэбля<sup>2</sup>. Пан — праціўлегласць Лесінскому. Высокі, на доўгіх нагах, з узглядам ястраба, нягега — робіць уражаньне дзікага чалавека. Адзежа зашмальцеваная, хоць і госьці прыйехалі. Пасыля аказаўся, што гэта вялікі скупец. За капейку павесіцца гатоў. Жыве ён у вялізным палацы з высокаю, як у царкве, вежаю. А з гэтай вежы добра мусіць відно ўсё багацьце яго — мо' болей мільёна. А жыве дрэнна і брыдка. Трymае каханкі. Як і ўсе яму падобные.

Ешчэ як поездам ехаў — спаткаў двух цікавых людцаў. Сяджу я ў вагоне — насупраць мяне нейкіе дамы. Уходзіць жабрачка з дзіцем — абадраная, халодна адзетая. Прыйодзіць кандуктар — няпрыемнасць яму з гэтаю жабрачкаю, але што зробіш. Ен і ні нэрвеуцца вельмі — ня крычыць і ні лаеца, ня штурхае, а неўспадзеўкі давай прасіць жабрачку, каб яна больш ня ездзіла. І гэткую жартайлівую міну мае. Усіх съмех бярэ. А пасыля, як павыходзілі ўсе з аддзялення, я адзін астаўся, глядзеў карту тae мясцовасці, дзе едзем. Аж падыходзіць да

мяне неякі чалавек з голенымі вусамі — быццам артыста. Зацікавіўся картаю і разгаманіліся. Аказалася, што гэта агроном жыдоўскага каланізацыйнага таварыства, каторае жыдоў на зямлі стараеца пасадзіць. Едзе ён на мейсца работы, недзе ў Гродзенскую губернню. Я яго трохі распытваўся, то памятаю — часта даказываў, што ўсе вады жыдоў з таго сталіся, што жыды, аткінуўшы съятую і шчаслівую працу з зямлі, зрабіліся нарастам на целі народным — буржуазію. Таксама і «артыста» цікавіўся, якія беларусы, сколькі іх ёсьць, якія кірунак «Нашай» нівы». Потым выйшаў. Аж прыйодзіць кандуктар — разгаманіліся. Слуцкі селянін — кончыў Марын-Горку, быў за малодшага майстра, а цяпер кандуктарам. Паказаў яму «Нашу» ніву» — аж ведае ўжо. Вялікіх сімпатій ні паказваў, але ж троха гаманіў і па беларуску.

З маіх першых работнікаў найцікаўшыя былі Сумейкі. Выглядаюць неяк па шляхоцку. Ці, можэ, лепей кажучы — па беларуску, бо ні падроблівающца пад расейскі шаблон. Бацька, мусіць, багаты мужык і трymае сыноў у жалезных рукавіцах. Выдаюць яны дзеля таго ні зусім звычайні тыпамі. Старши Янка — красівы хлопец, шатэн, з съветлымі вачымі, як глядзіць на мяне — у ваччу цёплы съвет гарыць. Німаведама, ці ня падлізываеца ён гэтым: аднак выглядае вельмі натуральна. На меншага брата мноцца крычыць, потым даведаўся я, што ён жанаты, жонку праганяе ад сябе. Што за прычына — невядома. А як прыйодзіў (ужо потым) да мяне прасіцца на работу, то трymаўся вельмі некрасіва. Сярэдні Юзік — брунет — вельмі пекны, стройны, нейкі палуднёвы тып — гултай здаровы. На лыбу напісаны дума. Але як гаманіў я з ім калісь, то ён сябе лічыць (прынамсі на слова) стварэннем ніжэйшым ад пана — і ніяк прынцып egalite<sup>2</sup> у яго не ўваходзіць. Старэйшы мала гаворыць, больш слухае ды працуе, а сярэдні — рад слухаць. Чытаў я ім шмат, усё слухалі, здаецца, з вялікаю навет ахвотаю, але ж хто ведае, можа толькі каб мяне ня ўсердзіць, а сабе вольны час пабольшыць. Сумейкі, ні згадзіўшыся на малую плату, кінулі хадзіць, а пасыля ізноў бы хацелі. Вось раз і прыйодзіць зраніня Янка разам з работнікамі. Я піў гарбату, аж завуць мяне цераз пакаёку. Прыйджаю — аж Янка стаіць, у руках трymае кніжкі, што яму я даў. Просіцца на работу і пры гэтым стараеца ачарніць маіх хлопцаў, што перш хадзілі — той малы, нікуды, ні варт. Няпрыемна падзеяла гэта на мяне. Асіміліраваных тыпаў ёсьць гэдзі. Адзін на вакзалі слухаў

<sup>1</sup> Пасёлак Лесіна цяпер Баранавіцкага раёна.

<sup>2</sup> Вёска Ястрэмбель цяпер Баранавіцкага раёна.

<sup>1</sup> заганы.

<sup>2</sup> роўнасці (франц.).

і так ужо ваўчыўся, што ніяк яго перарабіць ня змог. Другі — кончыў школку, вельмі добра чытае. Урэшці я такі яго троху перарабіў — стаў гаварыць па беларуску. Дый стараецца навэць гаварыць. Урэшці — стары Ясь. Той усё ня можэ — то па польsku, то па руску. На яго і наогул усіх асімілянтаў я стараюся паддзелаць у духу звароту да бацькаўшчыны. Можэ быць і нядобрых я сродстваў ужываю — съмлюся з іх — от што найгорш, бо яны нічога мне адказаць ня могуць. Ну, ды хай Бог прабачае!

Апавядалаў мне стары сягоныні. Як быў ён хурманам, раз вазіў нейкага наежджага пробашча да мыскага ксяндза. Вось гэты пробашч і пытаецца ў мыскага: «А ці гэты стары Ясь католік?» «А, — кажэ, — ня ведаю, хоць ужо два гады тут пробашчам». От па дарозі і пытаецца ксёндз: «А хто естэсъ, Ясь — ці рускі, ці поляк?». Кажу: «Рускі». «Ведаеш што, — кажэ, — ці ня варта б табе палякам зрабіцца?». «А і овшэм, пробашчу, я о тэм і мыслен навэць. Толькі хай пробашч пррабачае, я б хацеў аб адным дзелі ў пробашча запытацца». «А цо?» «А от, ці гэта ёсьць каталіцкі Бог, ці не — ўсё роўна». «А, — кажэ, — нігды тэго глупства не гадай — еден Бог тылько, а ніц то, жэ православны чы католіцкі». «А я ж думаў, што гэта Бог таксама як каралі — Бог польскі, Бог рускі». «Не, — кажэ, — не». «Ну, то, — кажу, — чаго ж маю пераходзіць — усё роўна Бог і тут і там?» «Ну, — кажэ, — усё ж гэта дэлікатней». «Э, ксенжэ, а я мыслен, што гэта будзе дэлікатней, калі чалавек сам сабе дэлікатна паводзіць». Мне вельмі ўпадабаўся гэты атказ. Апавядалаў ён трохі і з эпохі паўстання. Прыходзілі, кажэ, палякі ў вёскі і патрабавалі коней. Што ж мы, кажуць, за вас ваюем, а вы, пся крэў, коні ні даеце, а маскалём дадзеце; аднаго камісара<sup>1</sup>, за тое, што коні хацеў схаваць, хацелі павесіць. Адным словам бяда была — ня дай — палякі павесіць, а дай — казакі павесіць. Раз паны забралі і Яся ў балота — до лясу — боты чысьціць, але ўцёк так-сяк — яму было тады гадоў 13. Адзін мужык нагаварыў паўстанцаў, дык яны павесілі пана і старшыню, а сам з імі пайшоў і добра ад іх пажывіўся. Калі ж настала зіма і трэба было з лесу выбірацца — а ўсюды сыцераглі мураўёўскія салдаты, пайшлі палякі з пакорнай галавою і мужык з імі. Папрасіў ён іх: «Толькі ня выдавайце мяне». Тыя абяцалі. От ён Мураўёву ў ногі — бац — «Ні ў чым, — кажэ, — ня вінен, яны мяне сілком забралі, а я ж і сэрцам і душой вам спрыяю. Ды, паночку, ды, каралёчку...» «А страляць, — кажэ, — умееш?». «Не, — кажэ, — вучылі, але

ж ні навучылі». «Дать ему ружье». Той бярэ стрэльбу дулам да сябе: Мураўёў зарагатаў. «От, — кажэ, — якія ў іх салдаты. Ну, ідзі сабе, — кажэ, — дахаты, бачу, што ты наш друг». «Не, — кажэ той, — ні пайду». «Чаму ж?» «А ў мяне, як дома ня быў, дык падаткі ні заплачаны, цяпер заплаціць ні маю чым, бо ўсё ляхі праклятая забралі, дык мяне ў халодніцу пасадзіць». «Ну, ничего, я тебе дам записку, тебя не тронут». И выдаў — каб нікто такога і такога мужыка ня съмеў нат крануць. Ён і пайшоў сабе дахаты. Толькі прыйшоў, а тут зараз стражы дні за два да яго — тыц. «А, гэта ты вярнуўся, пакажам табе, як папоў ды старшыня ѿ вешаць». А ён выняў паперку дый паказвае ім. Ну што ж, мусілі пусыціць. А ён з сабою 8 тысячаў гроши прынёс, ад паноў накраў, дый купіў сабе зямлю і дагэтуль яшчэ жыве, як пан які. Слухачы, здаецца, вельмі ні хвалілі гэткае справы. Адзін з іх — Аляксандр — выдае проста ткі ідэалам скончыўшага вучня. Адно толькі што школка ц[аркоўна]-п[рыхадская] прышчапіла яму цьму вельмі рускіх ідэяў. Вось была гутарка, напрыклад, што колісъ бацькі нашыя на Москву хадзілі разам з палякамі, ды што Сусанін гэта іх, наших бацькоў, у лес завёў на згубу. «Ну, — кажэ, — гэта хай сабе бацькі там хадзілі, а мы б цяпер не пайшлі». Чытае ён шмат кніжкаў, але найбольш, відаць, глупствы: «Дедушкін колпак» etc. Цікава, як на яго аддзелае<sup>1</sup> беларусізм. Яго вельмі заняла «Хата з пяску і вапны». От учора ён, чую я, кажэ таварышам, што папросіць у мяне чаго чытаць. А ўвечары і праўда просіць, так нягегле — відаць, што з амбіцыяю.

Апаведаў яшчэ стары: «Быў гэткі рымар у двары. От раз падвазіў яго мой сын хурман з Баранавіч едуць — вёз ён шпалы на палаць. А ў Баранавічах яшчэ добра сабе выпілі. Едуць яны, сын, значыць, сядзіць добра, а рымар усеўся на драбінцы, ды гэтак ківаецца. Аж на нейкай яміне калёсы моцна падскочылі і рымар зъляцеў з воза ды пад кола, а кола яго і пераехала, ды што ж гэта — жартачкі, якіх пяць шпалаў. Ну сын думает — ужож канец яму — трэба ляцець светкаў шукаць, каб ня сказаці, што гэта ён забіў. Толькі ён каб паганяць коні, аж рымар і адзываецца: Ездеш, [...] — ці ж гэта совісць мяне гэтак пакідаці, нашто табе светкі — ня бойся, я ні памру. От памажы мне усьсесці на воз, ды толькі нікому ні кажы, што я зваліўся. «О, — скажуць, — пaeхаў да Баранавіч, напіўся, а цяпер ляжыць». Прывезлі дамоў, паляжаў ён — пэўне, балеў моцна жывот, аж скура зълезла. Але як даў пан гарэлкі

<sup>1</sup> Камісар — упраўляючы маёнткам.

<sup>1</sup> уздзейнічае (паланізм).  
\* Тэкст не чытаецца.

добрае — адразу паправіўся чалавек. От гэты самы рымар часта любіў пайсъці то да папа, то да ксяндза — прыдзе, сядзіць, гамоніць: «От, — кажэ, — усе мы грэшныя, вядома». А ў касьцёл ні хадзіў. Казаў сам, што анно два разы быў у касьцёлі. Раз, кажэ, вельмі многа работы было перад сьвятам, так што цэлую суботу рабіў, а ўжо ў нядзелю пайшоў, каб аднесці работу. Ідзе мястечкам ля касьцёла, аж як нападуць на яго сабакі — ані абараніца — мусіў забегчы ў касьцёл схавацца — то раз. А другі раз так сват, ніхай яго, зацягнуў, як сын шлюба браў. От як. А як запытаеш, чаму ён ня ходзіць, то отказвае: «Каб я быў ксяндзом ці папом, то б пайшоў, а так — чаго?» Або як з раныня ходзіць той рымар ля стайні ды ўсё нібы чаго шукае — ходзіць, дый нешта мармыча. А як запытаўца яго: «Пане Ксавер, а пане Ксавер, што ж гэта пан згубіў?» «Ат, — кажэ, — ёсьць чаго пытацца — ні скажу». «Чаму ж ні скажэш?» «Э, — кажэ, — ні кожнаму гэта сказаць можна — другі якраз пойдзе шукаць, найдзе дый ні аддасцьць». «Ну што ж гэта пан Ксаверы гаворыць — нібы я такі чалавек?» «Ну, пэўне што, але ж — ну, ўжо праўду табе сказаць — меў адны нейкія паламаныя пацеры і тыя згубіў учора, спаць лажучыся». От гэтакі быў штукар. У яго жонка была брана такі з добрай сям'і — брат меў фальварак і возера з рыбью. От раз спаткаліся ў Баранавічах і запрашае яго швагер да сябе. «Ну, добра, — кажэ, — прыеду, толькі паедзем разам па рыбі». От раз выбраўся ён з жонкаю да швагра і паехалі сабе на чайцы на возера. А швагер адзеў добрую такую адзежу — дзеля гасцей, значыць, ну у ёй і паехаў па рыбі. Налавілі яны рыбы, і задумаў гэты рымар пасъмейцца над шваграм. От ён пачынае выць — у-у-у, і вочы гэтак страшна вытарашчыць — як з'есці хоча. Пазірае швагер, думae — што за ліха — ці ні звар'яціўся. Аж той ужо адыйшоў дый кажэ: «Ведаеш, братка, мяне нешта тыдні два таму як сабака шалёны пакусаў, так мусіць ад гэтага мне цяпнер нешта так у галаве робіцца». І зараз як высалапіць вочы, як зараве ды завые. Ось, як ні скопіцца той швагер да ў ваду ў новай адзежы — прыбег дахаты і кажэ сястры: «Ведаеш, гэта ж твой Ксаверы ашалеў». А тая ўжо ведала гэтыя яго штуки. А Ксаверы сабе пасхаў яшчэ рыбы палавіў, ды едзе дахаты. Уваходзіць у хату, а швагер толькі як забачыў яго — скарэй к дзіверам, ды на двор. А той яму: «Пачакай, — кажэ, — куды ж ты бяжыш, думаеш ашалелы — не. Гэта анно ў чаўні мне неяк сталася нядобра, а цяпнер ужо нішто».

**22/IV.** Неяк раз у часе палудня папрасіў я старога, каб казку якую расказаў. Думаў я дастаць ад яго лінгвістычнага матэрыялу, а ён на маю бяду — увесе час апавядзе па расейску.

Доўгая, доўгая казка, як нейкі салдат, што ад рускага цара ўсяго 20 кап[еек] зарабіў за 20 гадоў, пайшоў службы шукаць па другіх царох, вызваліў царэуну, усялякіх там зымеяў біў etc. Можа б і нішто казка, толькі што па салдацку вельмі. Цікава, сказаў Аляксандр, як я казку прачытаў (*«Хвароба»*). «От, — кажэ, — хто гэта прыдумаў, дык прыдумаў. Бо вершы — гэта глупства, гэта кожны можа, а гэта — то яно!»

Учора ездзіў у Баранавічы. Юзік дарогу апавяддаў, што жыву такі пан Петрашэўскі. Як памерла жонка, стаў вельмі гуляць — усё на курвы ды на ўсякія там гульні. Ды ўсё хацелася таварышыць з рускімі панамі — от з ахвіцэрнамі, з губернатарамі. Тым дык вядома — гроши казённыя — бяры, сколькі хочэш, а яму дык падавай ды падавай з гаспадаркі. Ну ўрэшті саўсім збанкрутаваў.

**1/V.** Засмуціў мяне сягоныня Аляксандра. Было от гэтак. Вучыў я Алеся чытаць па беларускім лементары. Стаў ён чытаць букву ДЖ, а хлопцы съмеючыся гавораць, што гэткае нават буквы німа. Я ім і тлумачу, што па расейску німа, а па беларуску ёсьць. Тады Аляксандр і паддаківае: «Ну да, па нашаму то гэткае буквы німа». «Як то, — кажу, — па вашаму, а ці ж гэта ня па вашаму?» «Не», — адказывае трохі нясьмела. «Як жэ, — кажу, — то што ж ваша — ці тое, што ў школцы вучыць, ці гэта?» «Не, — кажэ, — у школцы вучыць па нашаму, а гэта па беларуску». Тут стары на яго напаў: «От дурны ты» etc., але, відаць баючыся, каб мяне ня ўгнявіць. Больш ні мог гаманіць, бо ўся сцэна была пры перамені нумэра.

От яшчэ пытаныне. Страшэнны разбой у вёсцы йдзе. Хлопцы tym найглайней і займаюцца. І гэта па цэлай Беларусі. Апавядалі мне пра аднаго — Маісея, што калі прыйдзе з вёскі дамоў ні з кім ні пабіўшыся, дык дома плачэ. Ёсьць тутака і палажыцельны бок, здаецца. Урэшце б'юцца дзеля якой абразы чэсці, а значыць, паняцьце гонару шырока разъвіваецца. Анно шкода, што гэты гонар найбольш у стасунках са сваім братам мужыком, а перад панамі, а асабліва начальнствам, кланяюцца. Калі якое начальнства, напрыклад, вураднік вытне нагайкаю нізавошта, дык ні абражаютца. Найгорш, што раздор робіцца у вёсцы і паміж вёскамі. Калі ѹшчэ ў вёсцы між сабою хлопцы пагодзяцца, дык з другое вёскі — ніколі. І вельмі часта бываюць «бай» між хлопцамі розных вёсак. Смутна, смутна!

**9/V.** Сягоныні быў на вясельлі ў Ястроблі. Праўду кажучы, неяк цэлы дзень няўдачны, але ж да глаўнага. Яшчэ за колькі дзён казалі хлопцы, што прыдуць клякаць мяне на вясельле. Сягоныня я цэлы дзень спадзяваўся ды чакаў, аж ні прыйшлі. Урэшті толькі ўвечары прыходзяць учатырох. Я троху спра-

цівіўся, ні хацеў ісьці, а потым пайшоў. Хлопцы, што прыйшлі, усе, здаецца, хочуць на работу ўлезці да мяне: мо' дзеля таго і прыйшлі. Але хто іх там ведае. Ідзэм, бяру ад іх абяцаныне, каб мяне ні выстаўлялі там вельмі ўжо. Але аказалася, што і мя просючы аставілі б мяне ў спакою. Пагода добрая. З гадзіну, як сонца зайшло, цяпер съвеціць месячык. Уваходзім у сяло, ля хатаў старыя пазаставаліся, а маладзёж уся мусіць на вясельлі — што ж, на ўсё Ястробля раз ці два ў год вясельле — дык усе і павыходзілі. Але ж — процы спадзеўцы — народу ня лішне многа. Бачыцца перад усім двор у звычайнай нашай цеснай вёсцы, двор повен людзей — чорных хлопцаў і белых дзявок. Музыка грае — але ўсяго адна іскрыпка і яе ні чуваць з-за тупату ды гоману. Я съмела перайшоў між таўпою дый, абабраўшы сабе мейсца выгодна, пазіраў на танцы ды стараўся што якое прыкметіць. Ідуць кадрылю. Аляксандр (аб ім пісаў ужо) сядодні ні як музыка, але як хлопец звычайны. От жа ён цяпер перада мною на сцені стараныне і самапаглыбёна адбівае такту і вырабляе хвігуры. Увесь ён выгнуўся наперад і пільна стараецца траліць у такту. Відаць, што п'яны. Пасыля кадрылі падайшоў да мяне і цэлы час хваліў свою вёску — што там іначэй гуляюць etc. Але ж моцна п'яны. От перахілецца праз «сцену» пара хлопцаў — «на вясельлі ўсім вольна гуляць». А одаль стаяць мужчыны, падыходжу. Бачу, А. Марозік (нешта Кірык дыктаваў) падскоківаючы, ды робячы жэсты эратычныя, съпявает пахабные куплеты. У гэткім родзе: «Ой нікому так ні добра, як нашаму Юрку...» Куплетаў шмат, усе складныя і беларускія чыста, толькі вельмі ні хорошие. Яму ўтуроуе дзядзька Маладой — мужчына паджылы, гадоў з 40 — чорны ўвесь. З чорнаю барадою, у белай кашулі. Яшчэ перад гэтым ён прайшоўся колька нібы съпеваючы нейкую рускую салдацкую песню пра нейкіх там балюзаў ці якое ліха. Пляюць разам пахабные куплеты і што далей, дык папраўляюцца. Проста брыдка слухаць. Адыйшоўся. А ўбоч гуляюць малые хлапчуки, пасыядуючы старэйших. І насыльдаваныне ідзе вельмі далёка. Адзін «зух» таксама съпявает куплеты, перанятые ад старэйших і таксама нядобрые (слова ..). А штурхаюцца моцна — роўна хлопцаў, як і дзяўчат. Німа пашаны дзеля пекнае палавіны. Ось Ясь (Алесяў брат) моцна штурхнуў Алеся — ажно той адляцеўся. А тут матка аказалася — Верка старая — давай сварыцца: «Ты мне калі гэтак будзіш рабіць, дык глядзі, што ж ты тут уздумаў?» «Ну дык што зробіш? Ну на, бі» (падстаўляе шчаку). Маці хвілю ня рашалася, а потым — лёп па мордзе. Янка — нічагусенкі. «Э, — кажэ, — ад маткі дык гэта нішто». І танец ідзе далей. Ось куплетысты выходзяць на арэну і з тымі

самымі куплетамі скачуць казака. Ось хлопец, праходзючы праз сцену, сумысьля ці ні наўмысьля расшпіліў порткі. Відаць белыя патштанікі, але яго таварыш уводзіць кутка, а за ім кідаеца матка і моцна лае: «Ах брыда ты гэтка».

**27/V.** Даўнавата заглядаў да свайго жыцьцёрыса. Можа і жыцьцё было папраўдзі ніцікае, а можа і гультайства маё нешта дакладае. З апавяданыня работнікаў маіх выявілася адна цікаўшая хвігура. Гэта Рыгор Мароз з вёскі Бярозкі, пры шашы Маскоўска-Бр[эсцкай] — нідалёка Вострава. Гэта быў, як яны, пэўне, думаюць, дзівак такі, відаць яго ня вельмі разумеюць і ведаюць тое, што ня разумеюць і таго дзеля рашыцельна аб ім нічога ні гавораць. Калі падайсці да яго ды сказаць: «Памажы Божа», — зараз лаяць пачне: «Што ж, — Бог твой парабак ці што? Трэба казаць: на божай зямліцы просім Бога да памоцы». Адзін камісар цікавы — што яму Мароз адкажэ — пад'ехаў да яго дый сказаў: «Здрастуйце». А той — «Ніхай табе будзе трасца». «За што ж ты, — пытаецца, — лаесця?» «Бо трэба перад усім пана Бога пахваліць». І заўсёды сам перш за ўсё казаў: «Хвалім пана Бога», а той, да каго ён зывяртаўся, мусіў адказаць: «Навекі вякоў». Прыватнае ўласнасці ня прызнаваў. Паедзе, бывала, у чужы лес, вырубае хвойку. Зловяць яго, ён ні ўцякае. «Нашто бярэш?» — «А табе якое дзела — якое ж гэта тваё, ці ты гэтые хвойкі садзіў, ці паліваў» etc. Але ж калі хто прыйдзе ды ў яго што возьме, ён таксама не крываўдаваў. І колькі разоў бралі яго, высылалі ўсюдых — у Таганрог нават, а потым кінулі, бо нічога ніяк згаварыцца з ім ня могуць. «Ты сабе, — кажуць, — сам думай, што хочэш, адно толькі другіх ня вучы». Ён быў добрым мулярам. Як калісь будавалася крэпасць у Брэсцю, дык ён там быў на рабоці. Паставіў ён аднаму чалавеку печ, але ж таму яна няўспадабалася і ён сказаў аб гэтым Марозу. Тады той прайшоў і разабраў яе дачыста, а сабе і капейкі ня ўзяў, нават чалавеку таму трох рублі за страты даў. Калі небудзь распытаюся больш і напішу гэта.

**12/VI.** Апавядалі ўчора пра нейкую мусіць секту Рактанцаў. Рактаны — гэта вёска ў Случчыне, недзе між Несвіжам ды Капылем, ці што. Ось жа гэтыя людзі ўласці ніякай ні прызнаюць, у цэркву ня ходзяць, ікон ня вешаюць, а наліоць вады ў пасудзіну — глядзяцца туды і кажуць: «Гэта Бог». Або яшчэ — прынясць конскага гною — пъюць яго, ядуць яго ды моляцца. Пасылалі на іх цэлы полк казакаў, каб усыміралі.

Вёскі такое на пляні ні знайшоў, можа быць ілгуш, бо кажуць з чужых слоў — нейкага фирмана, што з тых старон з панам прыежджаў, самога пана...

**14/I.** Апошнімі часамі сумна робіцца і вера слабее. І ня дзіва — удары сыплюца адзін за адным. Яшчэ дома, як на Калядах быў, Касцяневіч непрыемна мяне паразіў — на Пакроў я пераслаў яму цераз Мік. Стасюк «Жалейку», а ён і дагэтуль ня ўзяў — нібы дзеля таго, што вока пабіў. І больш яго ня відзеў я. Дзяцька казаў, што беларуская ідэя — чудальство і на мае сардечныя заяўленыя слаба захаванаю кпінаю адпавядаў. Стасюк і др[угі] мае землячкі старающца гаманіць па руску. Юрэвіч, хоць на погляд мне нібы і спагадае, але ж баяся — ці ні для прызвітосьці<sup>1</sup> толькі ды суседскіх стасункаў. А ў Мінску пачуў, што «Наша ніва» лацінскімі літарамі выходзіць ня будзе — страх мяне ўзяў за тое дзела, катораму жыцыцё цэлае аддаці хацеў. А яшчэ п. Самойла кажэ: «Что ж, побойкотидают с полгода, а потом поймут, что никакой провокации». І з якой стаці цягаецца гэты Верэсаў з беларускай літаратурой? Хто што можа яму плаціць? А без платы, здаецца, ён бы ня стаў працаваць. Дый са мной гаворыць ён па руску... Дрэнна. І тут, у Ацымінове, здаецца, досі разумным сялянам казаў, што скора ўсе будуть сваё шанаваць — і мову, і звычай, і адзежу, што мы яшчэ дажджом гэтага часу, то кажэ Аляксандра: «Не, мусіць ні дажджом». А Карскі? — приняты меры к возникновению единства русской народности. Бурачка — Завет / .../ и т. д., і яшчэ шмат чаго. (Ацыміноў).

**1913. 3/II.** Чаму гэта — наўкола людзі шчасные, любяшчые, любімые, а я адзін, сярод усіх, адзін ні маю долі. Ці гэтак мне ўжо апрадзелёна, ці гэтак мне суджана, ці гэтак увесь век будзе? Я толькі ведаю, што шчасце асабістасе — гэта ў сваім родзе — ласая страва, а можа і ні ласая, а канечне патрэбная.

**6/VI.** Служыў конь верна чалавеку аж да старасыці, але ўрэшті асьлеп. А гаспадар яго быў чалавек бедны — ня мог трymаць каня на ласкавым хлебе. Вось і думае ён — трэба адпусціць каня — ніхай ідзе, куды хочэ, а я яго карміць ні буду. Толькі, думае, трэба яму выправу зрабіць, каб ног сабе ён ні пакалечыў, падкуць. Ось, павёў ён каня гэтага да кавала, а ў кавала, як на ліха, жалеза німа, от толькі кусок сталі, — кажэ, «Ну што ж, рабі сталёвые падковы». Падковаў той каваль каня, завёў яго чалавек у поле і пусціў папрашчаўшыся. А конь пайшоў проста. Прыйшоў ў горы, ідзе неяк дарожкаю, ажно леў на яго ідзе. Бачыць леў каня, думае: што за ліха, чаму ён ні ўцякае. Падыходзіць бліжэй — той стаіць. «Што ж ты, — кажэ, — такі ды гэтакі, мяне ні шануеш — я ж круль зывярэй, усе мяне баяцца». «Ну гэта, ніхай сабе баяцца, а я ні

<sup>1</sup> прыстойнасці.

баюся». «Чаму так?» «А от папрабуймо, хто з нас дужэйшы». «Добра, папрабуйма, толькі як». «А от хто з каменя агонь вытне». «Добра». Конь як падняў капты, як выцяў — аж сноп іскраў пасыпаўся. «Пачакай жа», — думае леў. Як размахненца, як вытне лапаю па камені. Баліць лапа, рыкае леў. «Ну, — кажэ, — ніхай ужо — пэўне, што ты дужэйшы», і пайшоў назад скоранька. Анно спатыкае ваўка. «Стой, куды ты бяжыш, там такі страшны зывер, шмат за мяне дужэйшы. З каменя агонь выцінае». «Эт, глупсты — які там зывер». Ну, от жаж я цябе падсажу, а ты паглядзі». Як узяў у лапы леў ваўка, дык і задушыў яго, а потым глядзіць, што воўк здох і думае: «От каб яго, з гэтым ваўком. Гэта ж я спрачаўся нават з гэтым зывяром, а ён толькі ўгледзіў і ўжо са страху памёр». Пайшоў леў скоранька далей, аж нешта так укалола яго ў нагу, што ён ажно падскочыў. Што за ліха? — глядзіць ёжык. «Як ты смееш? — ты знаеш — я круль зывяроў». «Э, — кажэ, — хоць ты круль, але дурны. Я от меншы ат цябе, а дужэйшы». «Чаму?» «А от давай папрабуемо — хто скарэй дабяжыць вунь да тae мяжы». Толькі леў усхапіўся бегчы; а ёж яму за хвост, за кістку ушчапіўся зубамі. Бяжыць леў, стараецца, прыбег да мяжы і абярнуўся назад — паглядзець, дзе ж ёж падзеўся. А ёж ззаду «Ось я, я цябе ўжо тут з поўгадзіны чакаю». Засмуціўся тады леў і пайшоў.

Казка, як сабака з ваўком сябравалі — «Ня вытрымаю» etc.

Выгнаў нейкі чалавек сабаку старога вон з хаты. Толькі той за гумно — ажно воўк — цап яго за каршэнь. Сабака выпрасіўся — кажэ: «Буду як хочэш служыць, адно пусьці». Ось воўк узяў яго за служку. Пайшлі разам на здабычу. Пасеца конь. Кажэ воўк сабаку: «Задуши ты каня». А сабака: «А як жа?» Воўк кажэ: «Ідзі кінь яму ў вочы тарфою». Сабака зрабіў гэтак, а воўк схапіў за глотку і задушыў. Сталі яны есьці гэтага каня, сабака ад'еўся, больш за ваўка стаў, ажні воўк баяцца стаў, каб той яго ня скрыўдзіў. Ось ён неяк наччу і ўцек ад сабакі. Што ж, сабака адзін — ня можа сабе даць рады. Ідзе ён, аж напатыкае Ліса. Узяў яго за служку. Пайшлі на здабычу па каня — ліс кінуў гразёю, а сабака хацеў за глотку схапіць, але конь як вытне капытом, дык сабака і лёг на месцы.

Ішоў салдат дамоў са службай і наняў яго нейкі чалавек за вартайніка. Ось вартуе ён у варотаў, ажні прыходзіць съмерць — кажэ, што да Бога прыйшла. Тады ён съязміў, што яго гаспадар Бог. От ён пайшоў сам Богу далажыць, а Бог сказаў, каб съмерць брала старых. А салдат пераказаў, каб

грызла дубы старые, на другі год — дубы сярэдніе, на трэці год — найменшыя. Урэшчі на чацьвёрты год паклікаў Бог съмерць да сябе і выкрыўся абман. Тады сказаў Бог салдату ісъці легчы на беразі мора. Толькі той стаў засыпаць, ажні цягне яго сом за ногі — абудзіўся, чуць выратаваўся. Тады паслаў яго Бог, каб выкапаў дол і чакаў на съмерць. Той выкапаў яму круглую, што съмерць да яго ні падыдзе — ён нагамі заварачуецца. Урэшчі стаў прасіцца, кажэ: «Дамся ўжо, толькі пазволь пайсьці да карчмы — выпіць». Съмерць пазволіла. Салдат выпіў, выняў табакерку, давай пахваляцца: «От, — кажэ, — хто б гэта быў такі мудры, каб у гэту табакерку ўлез». А съмерць: «Э, дык я магу ва ўсякія абрэзы перамяніцца — зраблюся маленькай і ўлезу». Салдат ня верыў, аж пакуль съмерць у табачніцу ня ўлезла — тады замкнуў табачніцу і улажыў у кішэню. Бог шукаў, шукаў съмерці, аж мусіў салдата святым зрабіць, каб съмерць аддаў.

Алесь хваліцца, што ён можэ «выкладаць па польску»: «Ну, ніхай пан анно папытае, от пабачым, ці я аткажу, ці не». Стары: «Э, дурань, ты ня то што па польску, а і па руску ня ведаеш што якое слова значыць». «Ну, як-то, каб па руску ні ведаў! Ну, ніхай тато запытае». «Ну, што такое «лелеяць». «А чорт яго знае». «От бачыш: гэта як, напрыклад, ездзіць па мору — ну там спацэрываць ці што — так гэта лелеяць» (відаць хацеў сказаць, што хвалі «лялеюць»). «Ну, а што гэта: тирель. «Ну, — кажу, — такога-то слова німа расейскага». «Як то німа — па нашаму гэта бэз. Я от раз быў у Баранавічах на почце, аж Назарэўскі і кажэ: «Попроси свога барина, што б прислал мне несколько кустов «тирэлю». І далей стары паказваў сваю навуку, аж пакуль я сказаў: «Нічога дзіўнага. Кожны народ сваю мову мае, а другія яму ведаць і ні канечне. Як мы беларусы — дык павінны беларускую ведаць, палякі — польскую, рускія — рускую». А Саўка: «От мы і беларусы, а па беларуску чытаць ні ўмеем (трудна разабраць, што ён хацеў гэтым выразіць: ці што кепска робім ня вучачыся роднае граматы, ці што мы ні беларусы, што кніжкі дык беларускія, а мы ні беларусы, а так — рускія). «Ну, — то ж і праўда, — кажэ Алесь, — калі хто з нас паедзе да Масквы, дык іначай ні скажуць, як «паляк», а ў Варшаве — «рускі».

Сярод маіх работнікаў асобай някультурнасцю і блізасцю да натуры выдзяляўся Ясь Лойша. Для яго характеристыкі — ніялічкі эпізод. Ёсьць у Ястраблі дзяўчына Алесь — важная, гордая дзяўчына — ні прыступу. Аж і скепсыцілася. Хто яе першы зблазніў — ніядома, мусіць ці не Алесь хурманаў.

Прынамсі ён і сам апавяддаў, як тое, бацька яе ўночы ўстаўшы, каб запаліць люльку, убачыў яго на пасыцелі з дачкою і змаўчаў. Потым яе Алесь за паўпляшкі адступіў другому хлопцу, а той — трэцяму (як яна сама да гэтага адносілася?), аж пакуль адзін ні зрабіў дзіця. Якраз той хлапец у леташнюю восень пайшоў у салдаты, а Алеся асталася — ніхто нічога ні прымечал, аж якраз у часе касьбы — раджае дачку. Бацькі і браты на сенажаці былі, а яна зраньня казала, што хворая і засталася. Приходзіць бацька ўвечары — кажуць, — што ўнука мае — приходзіць да дачкі — ды ў морду — раз ды другі. Натуральна, тая плачэ, аж ручай з вачэй ліоўца, і наогул — гісторыя вельмі цяжкая. Ось тутака хлопцы наши і паказалі сябе. Пад вечар зьбіраюцца пад акном Алесі і съпяваюць зложаную праз Яся Лойшу песнью (стар. 15 аб. у этнаграфічным зборніку), каб падражніца і вельмі рады, што ніхто іх ні праганяе. Мяне страшна жахнулі іхніе адносіны к чужой бядзе, чужым съяззам. Відаць, тут помста — думнай<sup>1</sup> дзеўцы. Але ж жэстокая помста.

Алесь хурманаў — гэта вясковы інтэлігент дворнае канструкцыі. У двары і чытаць ды пісаць навучыўся, і гадаваўся разам с панічамі. Аднак хлопец разумны і ўсе хваляць (Тодар Сумейка казаў: «З усяе сям'і адзін Алесь — нішто хлопец»). Ён разумее і сацыяльныя квесты<sup>2</sup> — казаў, што яго нехта там намаўляў, каб у сіцілісты запісаўся — але ж бацько ні пазволіў. Ну а цяпер, — кажэ, — то б запісаўся. Але галавы вельмі пытлівае ні мае — як што я чытаю, ён канечне сыпіць. Яго галоўны предмет — дзяўчата, відаць, што яго прызваныне — хлапца-малайца, крыху франта, адным словам — важнага хлопца. Стэфка казала: «Гэ, Алесь і глядзець на мяне ні хацеў бы». Аднак, калі я што прачытаю, і ўсім упадабаецца, то ён першы просіць, каб даў яму дамоў. З «Адвечнае песні» ён вывучыў напамяць «Вясельле». Адвечная песня ўсім вельмі спадабалася. Ну гэта ўжо пазналі позна. Антось Кадушка нават купіць яе зьбіраўся. Але ж адкладаў, адкладаў — і мусіць ня купіць. Відаць, што «Вясельле» з «Адвечнай песні» ужэ шмат хто ведае, бо часам хлопцы што-якое ўставяць пры размове.

Усё было б нішто; кепска, што мае слухачы часта съпяць, як я чытаю беларускія кніжкі, асабліва Алесь. Анно чытаць пачну, а ён ужэ і вочы закрывае, і храпіць. Вельмі непрыемно, што мала іх цікавіць справа паразуменія: каб розуму з кніжак набрацца. Неяк у другіх ваколіцах — інчай слухалі мяне.

<sup>1</sup> ганарыстай.

<sup>2</sup> пытанні (польск.).

Думаю я, што старонка тутэйшая хоць больш беларускага харектару мае, але ад беларушчыны далей стаіць, бо зацёмная яшчэ. Мусіць, трэба канечне перайсьці праз стадью абуджэння часыцнага, а лепей кажучы — трэба больш інтэлігэнцыі. А то жаляцца, што чытаць цяжка па беларуску. «Ніяк не ўчытаеш». Як тут гэтай бядзе парадзіць?

Заняўся я сыпевам. Алесь Тарасевіч мае крыху голасу і песьняў шмат ведае. Ось мы і пайшлі пець — найбольш то рускія песьні, але я навучыў пакрыху «Пазволь, пазволь, маци!» і яна падабаецца: «як з гармонікам!»

Гэтак съпяваючы ды чытаючы беларушчыну, прабег я часінікі гэтага лета. Надышла восень — пара мне адлятаць на поўнач. Перад «адлётам» трэба было яшчэ дастацца ў Саламеры і дзеля гэтага неяк каля 12 жніўня пакінуў я Лесін, заставіўшы на сваім мейсцы Жылінскага. Развітаньне з хлопцамі было вельмі сардэчнае — як браты мяне праводзілі, нікаторыя нават плакалі, казалі, што ніколі на мяне ні забудуцца. Цяперака ні прыпомню ўжо тых словаў, каторымі яны гаварылі. Помню толькі іхняе настраеніне — вельмі для мяне жычлівае. «Здзенца, як бы што згубіўши», — гэтак казаў Алесь. Развітаўшыся скоранька пайшоў я ў двор — праз Нярочу, поўны веры ў тое, што народ заўсёды ацэніць і наградзіць узаемнасцю таго, хто яму шчыра спагадае.

\*\*\*

Жылі сабе мужык ды баба. А любіў вельмі гэтых чалавек съметану есьці — што жонка ні збярэ з млека съметаны — усё ён з'есьць. Так што хоць і колькі кароў мелі, а масла ані прадаць ні маглі. Думала яна думала, што тут рабіць. Аж прыходзіць суседка. Як яна ёй расказала — дык тая і ўзялася палячыць яе мужыка. От уваходзіць той чалавек у хату, а кума ані вітаеца, ані што — анно стаіць вочы высалапіўши — як бы штось німаведама якое дзіўнае ўбачыла. Той яе і пытае: «Чаго ж ты гэтак глядзіш, кума? Першы раз бачыш, ці што?». А яна: «Ай-яй, куме, што ж гэта будзе?». «А што?». «Гэта ж кум цельны, няйначай, як цельны». «От дурная, што выдумала — ці ўжо звар'яцелася?». «Не, кумок, як сабе хочаш, але ж ты цельны». Ён з пачатку съмяяўся; а потым страх яго ўзяў — такі нагаварыла баба. Злякаўся ён. «А мая жа ты кумачка, а з чаго ж то б быці магло?». «А пэўня кум съметану моцна любіш есьці». «Але, — кажэ, авой мне беднаму, што ж гэта рабіць маю?». «Што ж, — кажэ, — трэба ўжо ацяліцца, нічога ня зробіш».

Смутны зрабіўся чалавек, ужо съметаны ня есьць, ня ведае, што рабіць пачаць. Што ж, ведама — сорам. Надумаўся нат чалавек, каб уцячы дзе з дому, на той час як цяліцца прыдзеца. Пайшоў ён хадзіць па съвеці. Раз у вялікі мароз пераходзіў ён цераз лес. Ажно бачыць — ляжыць чалавек нежывы. Забіты і разабраны — адно боты на ім асталіся. Што ж, — думае сабе, — добрыя боты. Папробаваў съцягнуць — ня злазяць з ног, бо прымерзлі, нічога рады ня дасыць. Узяў ён тады нахажа, адэрзаў боты з нагамі разам, узяў і пайшоў. Прыйдзіць ён у плябанію да ксяндза, просіцца нанач. Пусцілі яго ў хату парабкоўскую, а ён як зьмерзшы быў, дык скарэй на печ палажыўся, абок сябе боты паклаў дый заснуш. А тым часам адна з кароў цяля прывяла — парабкі ксяндзовы, каб яно ні зьмерзла, узялі яго ды ў хату прынеслы і на печку паклалі каля самага таго чалавека. Абудзіўся сярод ночы чалавек — бачыць, што за праява — цяля ляжыць. Злякаўся ён страшэнне. Ну, — думае, трэба ўцякаць, пакуль людзі спяць, а то бяды будзе. Паціхеньку за дзвёры шмыг — і ўцёк. А на завіч прыйшлі ксяндзовы слугі па цяля, каб да маткі несыці, бачаць, ажно чалавека нямашака, анно боты ляжаць. Узяліся за боты, а ў ботах ногі. Страшна яны пералякаліся, да ксяндза бягучы. Прышоў ксёндз, глядзіць — адно ногі ад чалавека асталіся. Трэба суд над цялём рабіць. «Што ж, — кажэ ксёндз, — калі яно толькі што яшчэ радзілася, а ўжо чалавека з'ела, дык што ж будзе з яго, як вырасьцець. Ён тады ўсіх людзей на съвеце з'есьць. Дзеля гэтага трэба закапаць яго жывога глыбока ў зямлю, каб яно ўжо ўстаць ні магло і людзей есьці». Так і зрабілі. А чалавек той больш съмятаны ані прабаваў.

Казаў раз ксёндз у касыцёлі: «Хто на касыцёл што дасыць, таму ў дзесяць раз вернеца». Янка як раз гэта заўважыў дый думае — добры інтэрэс. На завіч вядзе ён сваю кароўку (адну толькі яе і меў) да ксяндза ў афяру. Ксёндз прыймае, так да яго ласкова гаворыць, кажэ, што ўсе грахі яму адпусцяцца. А ў ксяндза было ажно дзевяць быкоў і адзін толькі хлеў з загарадкаю. Заперлі тую карову ў загарадку. А яна як раз тады ўзынялася на быкі. Вось як выпусцілі ўсю скацину пайць, вырвалася наша карова, дый дадому ўцякла, а за ёю ўсе быкі ксяндзовы. Янка ўсіх іх запёр у хлеў. «О, — кажэ, — праўду той ксёндз казаў». Прыйдзіць да яго сам ксёндз. «Аддай, — кажэ, — Янка, мае быкі». «Не, — кажэ, — ксёндз-дабрадзею, то ж ксёндз казаў у касыцёлі, што за нашу афяру ў дзесяць раз аддана будзе — ну яно так і ёсьць». Нічога зрабіць ксёндз ня мог і судом нават ні дайшоў.

Багаты дзівіца, чым бедны жывіца, а бедны съміеца — куды ў багатага што дзяеца.

Гэтыя казкі чуў я ў Роклішках Лідска[га] павета. Ня ведаў я перш, што гэта за старонка, аж пакуль еду чы з п. Янам ня пачаў свае размовы ў фальварку. Два тыпы найцікаўшыя — з тых, што тутака сустрэў. Першы — гэта Кавалеўскі. Моцны мужчына гадоў за 40, з хахлацкім вусам і добрымі сінімі вачымі. Ён досыць гадатлівы<sup>1</sup>. Ад першага раза з ім размовіліся і потым гаманілі — што раз аб іншых рэчах — грамадзянскіх і палітычных. Апавядалі ён, часамі вельмі цікава. Так, напрыклад, як яго запісывалі ў сіцылісты. «Ехаў раз я на пансікіх конях ажна ў Вільню; нешто вёз на продаж. От гэтак ехаў праз лес зімой, ужо цямнечы стала. Аж бачу на дарозе двое нейкіх людзей. Ня пытаючыся ўскочылі на воз — падвязі, кажуць, чалавечка. А як іх ня падвязеш, калі яны ўжо на возе. От выймаець адзін з іх папіроску, дае мне. «На, — кажэ, — закуры». А я хоць куру, але ж баюся — хто іх там ведае, можа йшчэ разарве. «Не, — кажу, — паніч, я ні куру». «А п'еш?» — «Не», — кажу. І стаў ён распытаць — дзе, як служыш. А ўрэшті кажэ: «Запішыся ты да нас у сацыялісты. У саюз». Тут я слугаўся, давай прасіца: «А мае ж вы паночки, а ў мяне ж дома жонка ды дзеці асталіся». А яны гавораць: «Нічога, жонцы пенсію дамо, а дзяцей вучыць будзем». Ня ведаў я, як тут выкруціцца, ажно скора карчма; дык яны далей пайшлі, а я астаўся. А то яшчэ аб гэтых забастоўках. «Раз, значыць сабраліся ўсе парабкі ў валоўні і давай гаварыць каб гэта забастоўку зрабіць — бо пан гроши ні плаціць, эканом дрэнны. Зрашылі, значыць забастоўку. Аж прыходзіць эканом, дык яны ўсе і баяцца сказаць: «Ну што ж, — пытаецца, — вы на работу ня пойдзеце?» Маўчаць. А я перш, як яны між сабой згаварываліся, маўчаў, а цяпер і кажу: «Але, тутока так гаварылі, штоб ня ўсці! Пайшлі ўсе на абед, а па абедзе ўжо ня йдуць на работу. А я сабе й думаю: «Што ж гэта, на мяне ўся бяды будзе». Пасаветаваліся мы з братам ды троху пачакаўшы і пайшлі на работу. А на нас гледзючы па аднаму сталі збірацца і пад вечар усе ўжо былі на рабоце. Аж тым часам пан заве мяне да сябе: «Ты што ж гэта, самы тут бунтаўшчык? Глядзі!» Стаў вызіпяцца — чуць адпрастуюць. А як самы гэты маніфест выйшаў, быў я с панам у Вільні. Толькі прыехаў я ў Вільню — цікавасць мяне ўсё брала — якая такая яна, гэта забастоўка.

<sup>1</sup> гаваркі.

Выходжу на вуліцу, аж бачу нясе жыдоўка кухані<sup>1</sup>, абаранкі. Аж да яе падыходзяць трох жыдкі — нібы купляць — аж як возьмуць той кош з куханамі — усе куханы па вуліцы параскідалі. Жыдоўка гвалт, а яны сабе спакойна пайшлі далей. Так от, значыць, якая яна, забастоўка. А потым трэба было мне па пана ехаць — еду я каля Вострай Брамы, аж там народу, народу. «Ну, — думаю, — бяды мне тут будзе. Яшчэ як пабачаць, што панская коні, то і коней, мусіць, забяруць, і я чы ўцякну». Стаў я паціханку праціскацца, ажно даюць дарогу вольна — ніякага нават нічога ня было — толькі ўсе гавораць між сабой, ды чытаюць нешта».

Ніяк не мог зразумець Кавалеўскі, чаму гэта грэх быць лясьніком — казаў, што калі мужыкі крадуць з панскага лесу, то яны лесніка крыўдзяць. Сам збіраецца ў леснікі. А дачку ў Амерыку адправіў і яна адтуль піша «польскія» лісты да бацькі. Апавядалі мне часамі, якія парадкі ў дамовым жыцці і шмат чаго цікавага.

Другі тып — стary кавалер, кончыў калісці школку. Відаць, клей у галаве мае. Добра вельмі тлумачыў Кавалеўску, што Зямля круціцца, ажно той паверыў, хоць перш мне ня верыў. Вельмі набожны, падобны да Андрэя старога. Апавядалі, што з раднёю жыве добра, працуе на братніх дзяцей. Вельмі шкада, што мала з ім размаўляці прыйшлося. Казаў, што ў ксяндза Беларус[кі] калянд[ар] бачыў. Цікавая і ўся радня N-ікевічай. Старэйшы брат эканомам у Ст. Рохлішках і лоўчым. Высокі, энэргічны чалавек. У фігуры нешта моцнае, начальніцкае. Рысы твару рэзкія, цэра цёмная, а ў ваччу блішчучы хітрыя вогнікі. Гаворыць найбольш па беларуску, блізка падышоўшы, як глухі. Гаворыць паціху, ня спяшаючыся. Кажуць, што ён моцна абкрадае свайго пана ў хаўрусе з леснікамі. Яго брат маладзейшы — добра вучаны, жыве ў добрай лясьнічоўцы, добрую жонку мае (а першы, кажуць, вельмі гультайватую — дзеля таго хата — хоць і эканом — выглядае, як свінушнік). Затое вельмі цяжка было яго прымусіць, каб па беларуску гаманіў — усё то «барин», то па польску сыпе. Трэці брат — чытоўны — служыць эканомам у Н[овых] Рохлішках — прасіў у Кавалеўскага, каб даў пачытаць, от я яго да сябе паклікаў, гаманіў з ім многа — урэшті даў яму колькі кніжак — у тэй лічбе «Гусыляра» — так ён мне іх і ні аддаў. Асаблівага ў ім — што трохі хвастун — вельмі мне даказваў, што от ён ня вучаны, усяго сам дайшоў, а цяпер нават разумней за вучоных. Хваліцца, што шмат ксёнжак мае. Лясьнік Дамінік — ціхі, салодкі,

<sup>1</sup> булкі.

на беларуску гукаць ня вельмі любіць. Начаваў я ў яго дзве ночы, старався ён аба мне. У яго характэрны склад губаў — як съмьеца — от як у Ракоця. Можа найцікаўшы — гэта Аксаміт. Увесь рыжы, бародка клінком, у формі казённага лясыніка, гаворыць скора — пры мне, відаць, стрымліваецца, але і то часамі страсць пануе над ім і вылівае сваю душу ў абвіненых. Расказваў Кавалеўскі, што гэты Аксаміт сволач вялікая, нібы сам зрабіў парубку ў лесі, сам і вывез, а на лясыніка данёс, дык таго і паперлі, а яго зрабілі лясыніком. Цяпер ён хоча таксама ўсіх другіх паспіхваць. Ён з багатыроў — зямлі шмат мае, лясыніком у казённым лесі, ды яшчэ гэтта захацелася. Ня раз згаварваліся лясынікі, каб яму даць добра «на памяць». Тым часам выйшла гісторыя з лосіяю галавой — і хацеў ужо Гувальд усіх прагнаць — нібы лосі забілі.

### Празаічныя, вершаваныя і публіцыстычныя накіды

Нашу матку, што гэтак кахала і песьціла нас з братам, павезылі ў вар'яцкі дом. Мы абодва малые падшыванцы з съмяротным страхам але і нейкай дзікай цікавасцю пазіралі, як яе са звязанымі ззаду рукамі садзілі на воз, як ад'ехалі, як паганяў каняку Сымон — сусед наш, што яе павёз. Толькі як схаваліся за зачыненымі варотамі апошнія колы каламажкі, азірнуліся мы абодва на пустату застаўшага і крэлка, ў адзін голас зараўлі. Плакалі мы гэтак мусіць аж да вечару (хто яго ведае, неяк, як плачэш, дык нібы і час барджэй ляціць, ніяк ні ўвотаеш), толькі як сонца зайшло і добра съцымнела, паклікалі нас цёткі ў хату. Паспускаўшы вочы, як два звяркі ўвайшли мы ў хату і селі ў кутку, цесна прытуліўшыся адзін да аднаго. За столом сядзелі нашые цёткі і весела гамонючы і хціва сёрбаючы, елі наш хлеб, запіваючы нашым віном. «Гэта яны мамчыну кроў п'юць», — штурхануў мяне брат. Я толькі закусіў губу, моцна, моцна хацелася плакаць, але... пры іх — не, барані бог. А тыя тым часам гаманілі больш знакамі, чым словамі і ў вачах іхніх адзінакава съвяціла хцівасць. «Яна ні верніца...», — мусіць аб мамцэ гэта, — дый дзе ж ёй вярнуцца, щи ж ёй хто развязжа руکі, прагоніць варту. Хіба мы, як вырасьцем. Але ціха — гэта ўжо ці ні аб нас. «А гэтых парсюкоў я вазьму сабе — нішто, ёмкіе хлопцы, будуць за пастухоў некалісь», — кажа старэйшая цётка. Голас яе грубы і страшны. І ўся такая дзікай нейкай, мусіць, сярдзітая. Ніхай бы лепей ужо другая. Аж і тая адазвалася: «Не, калі гэтак васпанна ласая, дык можа

бі я сабе каторага ўзяла, і ў мяне гаспадарка, а хто будзе мае статкі пасьвіць, мае дзеткі карміць, мяне пад старасцьці даглядаць». О, гэтая гаворыць шмат мягчэй, апошніе слова нават прасычэла — мусіць дзеля дэлікатнасці, але патом рэзаў сэрца кожын зык. Спрэчка пайшла ні на жарт, ні раз біліся яны да крыві і поўсімерці, пакуль аж старэйшая ні перамагла сваю супраціўніцу. Змучаная барацьбою, звалілася яна на лаўкі і доўга глыбока дыхала, бязмысльна паводзячы зморанымі вачамі. Аж урэшті гаснучым узглядам стрэла нашые перастрэшаныя вочы і як бы адживілася. І зрабіўшы лагодны лагодны твар (чучль ні анёл цярпэнцы, толькі бяз скрыдлаў), прысунулася яна бліжэй к нам і пачала гаворыць. Німа чаго — пекныя і салодкія рэчы гаварыла: і што наша неба пекнае, і расыліны, і мы самі — проста заслухацца, а толькі вочкі блішчаць... Але чый гэта з другога боку голас чуцен, таксама ласкавы, трохі хрыплы, але злагоджаны — як у старога жабрака прафесіянала, — а гэта ж старэйшая цётка. Толькі от вочы — набегные крывёю, чакаючы здабытку капцюры. І гэта гаварыла дужа добра — я ж вам родная цётка, самая раднейшая, якая можа быць, я ж сястра вашай маткі, я ж вас атулю ласкай, як родных дзяцей. А мы сядзелі, як маладыя ваўчаняты, і толькі пазіралі то на адну, то на другую.

\* \* \*

Чыстае, чыстае неба. На яго сінім абшары адно толькі сонейка гуляе сягоныні. І пячэ ж! але ж смажыцы! Здаецца, іншы год і ў чэрвені такой съпякоты ні бывае, як сяголета ў красавіку. Так і здаецца, што там за гэтымі безканечнымі бярэзянікамі, што парасылі на месцы спусташоных вяковых лясоў, там дзе схавалася мусіць маленькая вёска, што тамака ідуць ужо касцы на палудзень, абціраючы рукавом пот, што цурком льцець с-пад шапкі. Але не заглядай гэтак далёка, паненачка, за зялёныя гаі — што гэта тутка зусім ля цябе бялее? Сынег — а, сынег стary, знаема, схаваўся ішчэ ў канаві. Ну, хутка і табе канец прыдзе. А пакуль што — ездім. Але дзе ж, с кім. Ці не прыехалі?

Гэтак раздумляла саўсім яшчэ маладая дзяўчынка, стоячы над аткосам жалезнадарожнага насыпу ля самае станцыі. Станцыя была саўсім маленькая, і са ўсіх бакоў на яе напіраў малады бярэзянік, заліваў яе пахам толькі толькі распусціўшыхся лісткоў. Гэты пах даходзіў і да дзяўчыны, што стаяла тамака паўзіраючыся некуды далёка, ён музіць яе думкі, але шырыў сэрца нейкай дзіўнай радасцю. Радасцю яркага вя-

сеньняга дня, толькі што пачатага жыцьця. Але ж дапраўды няўжо ніхто ні прыехаў? Вунь стаіць нейкі чалавек за плотам, трэба запытацца.

Яна скоранька, як мушка, зъбегла ў дол, пералезла цераз палоску таочага сынегу, і падышла к плоту. За плотам стаяў воз, разпрэжаны конь еў сена з перадка, а на сядзені сядзеў нейкі стараваты чалавек і драмаў.

— Дзядзька, а дзядзька, можа гэта вы па мяне прыехалі? Дзядзька павярнуў галаву, пацягнуўся і сонным голасам запытваўся: «А, а аб чым пытаецся?» «Я пытаюся, ці ні па мяне вы прыехалі, гэта ж з Красоўшчыны, мусіць?» «Не, я з Чэрнікаў, але мяне Красоўскі пан прыслаў па нейкую тутка вучыцельку, ці хто іх там ведае», — ён яшчэ нешта хацеў, мусіць, сказаць, мо якім лёгкім слоўкам спамянуць пана, а мо вучыцельку, але яна перапыніла яго: «Ну, дык гэта па мяне значыць, дык запрагайце, дзядзьку, каня, я от зараз свае клумкі прынясу».

І пабегла на гару, скорая і пругкая, як лазовы дубчык. Дзядзька Атрахім — гэтак зважі чалавека, што сядзеў на возе, — праводзіў яе вачыма, аж пакуль яна ні схавалася за насыпам і прамармытаў сабе, круцючы цыгарку: «Во гэта наш пан знайшоў сабе!» — нейкі сымех паказаўся на яго вуснах — ці пагардлівы, ці, можа, іранічна злосны. Хто ж яго разъбярэ, нашага беларуса, як ён усьміхнецца сабе ў бараду: адны бачуць спагаду сабе, другія — зьдзек, а трэція і заглядаць баяцца ў твар сфінкса, баяцца гэтага ўсьмеху і няўцягнага выразу вачэй.

«Гэта яна», — яшчэ раз сказаў дзядзька Трахім, круцючы галавою і адначасыне адвязаўчы лейцы ат пабарткоў. Адвязаўшы, ён ізноў узлез на воз, зацепліў патухшую люльку і саўсім быў ужо сабраўся прыдрамнуць пад нагрэвам першага вясновага цяпла, як пачуў, што паненка вярнулася. «Ну, дык паедзім», — зазвінёў яе галасок. І паехалі...

Шкода мне цябе, чытачу. Пэўне, сядзіш дзе ў горадзі, зачыніўшы ўсе форткі, каб ні налезла пылу з вуліцы. Праз усё жыцьцё бачыш адно запыленыя дрэвы, нейкіе як бы паўжывые. Адна хіба ў цябе пацеха, гэта як ранніяй вясной разам з прылётам птушак пачнуць першыя лісткі вылазіць з пад бурых цёплых скарлупак. Тады радуецца тваё сэрца, бо думаиш сабе — от прыдзе вясна. Але — павырасталі лісткі — і годзі тэй радасці, бо ў горадзі ўсё хутка старэіцца. Але выедзь ты гэтым часам хоць на гадзінку за горад, пад аткрыты паўшар неба. І толькі глядзі. Кожная травінка, кожны лісток спачуваша, як бы на старожы стаяць іх перагнутые канцы, як бы пры вялікай і важнай працы. Усюды — кіпіць жыцьцё. І ціхі

ветрык як бы які жыватворчы дух, праносючыся па над мільёномі схіненых вярхолякоў, падахвочуючы да працы і жыцьця. І трэба толькі стаць і ўгледзіцца ў абрыв гэтага жыцьця, каб ужо і самому пачуць нараджэныне ў сабе нейкага расылінавага жыцьця, каторое, як сном абвевае чалавечыя думкі і хаценяня, зводзіць іх на нішто. А хочэцца толькі стаяць на адным мейсцы і дыхаць — разам з усёй сенажацяю.

\* \* \*

Часам я ў ночы сны дзіўныя бачу:  
Роіцца нейкі нязьведенны край,  
Повен то шчасціца, то радасці — плачу,  
То зло хмурлівы, то съветлы, як рай.

Бачу вялікіе дзіўы з-над Немна:  
Туліць у сълёзах матуля сынка,  
Сыцеліцца пушча глуха і цёмна,  
Косьці з магілы тырчаць бедака.  
Ночай ля рэчкі раздольна, прывольна  
Гуртам русалкі съмяяцца, пяюць.  
Кветкі купальскай шукае бяздольны,  
З зельлем шаптухі паціху снуюць.  
Хочэцца быць мне ў тым kraю kаханым,  
Хочэцца край той абняць з прастаты  
Хочэцца крыкнуць: гэй, kraю kаханы,  
Будзь мне як маці, будзь родным мне ты.  
Дай мне зрабіцца крынічкай лясною,  
Бераг водой абмываць, цалаваць,  
Дай мне век цэлы дружыці с табою,  
Кветкі і зоры ў табе адбіваць.

Дай мне купальскую кветку у рукі,  
Рукі скаваныя мне развязыкы,  
Дай ты мне зельле на горэ і мукі,  
К шчасцію гасцінець мне дай, пакажы.  
Ціха, нічога ня чую, ні бачу.

\* \* \*

Людзі сумленныя, каторым рупіць аб чэсьці іх імені — заўсёды сплачуюць свае даўгі, ніхто іх за гэта ні хваліць — бо яны робюць толькі тое, што рабіць павінны, за гэта ім вераць. Мы, беларускіе інтэлігенты, вялікі доўг маём і павінны аб ім помніць. Гэты доўг — перад нашым народам, гінучым у цемнаце і рабстве, і перад нашым краем. Рэчка крыві і поту народнага

вынесла нас да съятла і волі — шырокі съвет адкрыўся прад нашыя вочы, мы багатыры ў параўнаньні з тымі, што засталіся ў цемры. Розум наш можам зынітаваць усімі тымі найлепшымі, найадборнейшымі ідэямі, да якіх дайшла сусъветная культура, свае пачуцці — яе хараством у віру жыць, можам выкаваць волю сваю. Лёгка нам, а багаты беднаму рэдка-рэдка калі спагадае. З прымеру мінуўшчыны бачым гэта. Беларуская інтэлігенцыя каму хочыце і чаму хочыце служыла, толькі ні свайму народу. З народу яна ўмела па тры скуры дзерці — але каб расчыніць яго вочы, даць яму стравы духоўнай — яна ні думала, бо як толькі можна было, яна стралася вырачыся навэт свайго імені, усякага звязку свайго с простым народам. Мы павінны нарыхтаваць гэты звязак, мы павінны сплаціць свой і бацькоўскі доўг. Інтэлігенцыя расейская даўно ўжо спазнала свае павіннасці і служыць ім, яна ідэалізавала свой народ, як на бога, на яго малілася, а ў нас — у нас дагэтуль на селяніна, што працаю сваёю увесь съвет корміць, глядзяць з пагардаю (а калі ён галаву падойме — сіляцца як мага ізноў яе прыцінуць), лічучь за сказіну, з яго мовы зьдзекуюцца, высьмейваюць найдарожшыя скарбы душы яго. Гэтаму мусіць быць канец, бо яно ўсё — глыбокая нісправядлівасць, бо народ наш вялікія сілы ў сабе хавае і здолее жыць ня горш ад людзей.

**Заканчэнне будзе.**

## Крытыка і літаратуразнаўства

ПАВЕЛ ДЗЮБАЙЛА

# ГІСТАРЫЧНЫ ВЫБАР ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ

*Сучасны этап. 1955—1995 гады*

## I

Адразу ж пасля смерці Сталіна ў 1954 годзе адбыліся Трэці з'езд пісьменнікаў Беларусі і Другі з'езд пісьменнікаў СССР. З'езды, па сутнасці, не ўнеслі нічога істотна новага ў літаратурнае жыццё.

І ўсё ж пэўныя ўнутраныя зрухі ў самасвядомасці літаратуры, у літаратурным працэсе адчуваліся. З'явілася камедыя А. Макаёнка «Выбачайце, калі ласка» («Полымя», 1953, № 7). На суд чытачоў выносіліся не прыватныя праблемы сельскага жыцця, а сама праблема рассяляньня, бюракратызму, паказухі, хай пакуль што і на раённым узроўні. Камедыя мела сатырычны, выкryвальны характар і ў тыпалагічным плане была блізкай аповесці Я. Брыля «На Быстронцы». Іменна ў той час, у 1955 годзе, адбылася Усесаюзная нарада пісьменнікаў, што пішуць пра вёску, дзе прысутнічаў і Я. Брыль.

Гэты артыкул быў напісаны аўтарам у 1995 годзе па замове рэдакцыі незадоўга да яго смерці. Матэрыял перададзены часопісу дырэкторам Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы В. А. Каваленкам, за што выказываем Віктару Антонавічу шчырную ўдзячнасць.

Польме № 7 1886

З РУКАПСНАЙ СПАДЧЫНЫ

199

Вяртанне

АРКАДЬ СМОЛІЧ

## З РУКАПСНАЙ СПАДЧЫНЫ

ЛАЎРЭН  
БУДЗІЛОВІЧ

### «ХАЙ ПРЫДЗЕ ЗГОДА!»

Драмат ў 5-х актах

Пісана ў 1911 — 1914 гадах (пачата ў  
канцы 1911, скончана ў сакавіку 1914).

Творчаму Духу Народу  
майго ахвярую

АСОБЫ ЧЫННЫЯ:

Андрэй Кунцэвіч  
Васіль, яго сын  
Аntonі Максімовіч  
Марыля, яго дачка  
Прасіня, жонка Андрэя Кунцэвіча  
Зося, дачка Кунцэвічаў  
Барыс Іванавіч Дубіцкі, вучы-  
цель-кляссык  
Мечыслаў Гжэбнеўскі, камісар

Заканчэнне. Пачатак у № 6.

Пісар валасны  
Стары палясоўшчык  
Вінцук, яго сын  
Цімох, Кацярына, слугі Максімовічавы  
Зданьне  
Сяляне, старцы, калядоўшчыкі, найміты Максімовічавы,  
Таўпа перад цэрквай.

Мейсца чыну — Барысаўшчына,  
ніпадалёк ад Бярозы-рэчкі.

### АКТ I

Хата Кунцэвіча. Пасярод пакою доўгі стол, за ім сядзяць: стары Кунцэвіч,  
насупраць яго жонка; каля Кунцэвіча Дубіцкі, крыху далей Зося.  
Вечар у канцы посту. Усе п'юць гарбату, апрача Прасіні;  
чакаюць прыезду Васіля з сэмінары.

Кунцэвіч (да Дубіцкага). Дык, гаворыце, трэба на яго  
пасварыца за гэта?

Дубіцкі. А нужно, обязательно нужно. Не то впоследствии сами будете каяться и меня попрекать за недостаточно  
внушительное предостережение<sup>1</sup>.

Прасіня. Э, а як на мой дурны разум, дык што ж ён там  
благога зрабіў? За што дзіця мучыць? Ці за тое, што з людзьмі  
парадачнымі добра живе? То ж ён ні з разбоямі якімі, крый  
Божа, ні з п'яніцамі знаеца — ешчэ дай Божа, каб усе гэткіе  
былі.

Дубіцкі. Тэ-экъ! То у вас и ксёндз Ківуля тоже, может  
быть, порядочный человекъ? Приятно слышать от священнической жены! А мне кажется (ладымаючи тон), будь онъ воръ и  
мошенникъ, но русский по духу, какъ мы с вами, отецъ Андрей, то гораздо все-таки лучше, чемъ полякъ, хоть и  
честный<sup>2</sup>.

Прасіня. Ну хай ужо вашые дзеци з гэтымі «рускімі па-  
духу» знающа, а мне, як добры чалавек, дык хоць сабе ён і  
жыд будзь, альбо цыган — усё роўна.

Зося. Ды які ж з Ківуля паляк? Самі ж ведаіце, у Стар-  
цэвічах яго бацькі на зямлі жывуць, а сам ён — я яго неяк

ешчэ даўней у двары бачыла, дык гэтак дрэнна гаворэ па польску. Я б і то, здаецца, яго пераправіла.

Кунцэвіч. Ціхая, што гэта?.. Разсакаталіся! Мусіць-такі Барыс Іванавіч нешта больш за вас ведая, калі гаворыць. Тут німа чаго, трэба хлопца спыніць. Што ж гэта, жартачкі, нашые адвечные ворагі, мяцежнікі, і каб мой сын з імі хэўру вадзіў! Ні дапушчу, каб тут хоць Бог знае што!

Прасіня. Так ён цябе і паслухае!

Кунцэвіч. А от пабачым! Ніхай толькі ні паслухае, дык у мяне і за бізуном астаноўкі ня будзе. Ні пагляджу, што багаслоў!

Прасіня. Што ты, што ты, ачмуцеў! Яго біць? Майго разумніка, маё сонейка ясная! (*Са сльязьмі ў голосе*). Ды ці ж падумаў ты, што сказаў? Ды дзе ж твая жаласьць падзелася бацькоўская, дзе твой стыд, што гэтак перад чужымі людзьмі сына няславіш.

Кунцэвіч (*дражнячы*). А — жаласьніца!

Прасіня. І што гэта цяперака за паветрыца на вас найшла: рускіе, палякі! Што гэта, ці ж мы з-пад Масквы, кацапскага роду, што рускіе, альбо Максімовічы — з Варшавы? (*Дубіцкі жэстамі паказуе Кунцэвічу: «Яна нічога не разумее»*.) Даўней не гэтак жылі бацькі нашы: ніколі, каб нават спрэчка якая, ці што было. А цяпер — вунь што парабілася. Не, такі тут, як сабе хочаце, а і вы, Барыс Іванавіч, шмат вінны. З вас гэта найбольш і пайшло, што скора людзям на вочы нельга будзе паказацца (*адварачуецца*).

Кунцэвіч. Ну, от і кажы ты дурной бабе! Сказана табе, што яны палякі, бо католікі, у касьцёл ходзяць, а католік і паляк усё роўна.

Дубіцкі. А скажите пожалуйста, при чём тут я? Ведь я же о вашей пользе беспокоюсь, о вашемъ, так сказать, благоденствии<sup>3</sup>.

Зося (*да Дубіцкага*). От, ужо маўчалі б. Німа што апраўдаўца, калі вінаваты.

Прасіня (*са сльёзамі*). А ты, стары, глядзі ты мне, ніхай толькі ты пальцам мне яго кранеш; от пабачыш, усю бараду выдзяру ды ўшчэ перад людзьмі вылаю, от пабачыш! (*плачэ*).

Кунцэвіч. Ах, вельмі я цябе баюся!.. Ды супакойся ж ты, хто яго тамака біць будзе, мала што я сказаў. Што ж, мне ён не сын, ці што. Ужо толькі закрані ў яе гэтую струнку, пра балаўнічка яе, дык і паедзе (*паўза*.) От трэба будзе скора ўжо падумаць, каб жаніць яго. Ведама, пакуль малады, блазньюк, хлопцам бегая, дык яму ўвесь съвет дагары нагамі здаецца. А

### З РУКАПІСНАЙ СПАДЧЫНЫ

от ніхай ажэніцца, на папа высьвяціца, як раз усе гэтыя палякі з думак павылётуюць. Праўду я кажу, Барыс Іванавіч?

Дубіцкі. Да, совершенно справедливо. Я вотъ тоже о себе думаю, какъ это вы говорите: «блазньюк»<sup>4</sup> (*задаволена ўсміхаіцца*.)

Зося. Ну хіба ўжо, ваша, ні блазньюк, а бліжэй да марцовага кавалера падыходзіце.

Дубіцкі. Ну, все равно, тоже, какъ вы говорите: «марцовый кавалеръ», такъ вотъ, знаете, бываетъ, ну хоть бы у насъ въ братстве, сидишь, сидишь иногда, а вдругъ такъ кровь заиграеть, и обязательно хочется что-нибудь сказать. Возьмеш и выпалишь, что такой-то судья или чиновникъ — жидомасонъ. А потомъ какъ пойдешь к дознанию — радъ бы замять дело, да ужъ поздно: слово не воробей. Этакъ, пожалуй, когда-нибудь можно и въ тюрьму угораздить — за клевету въ публичном месте. Хотя оно, конечно, примеровъ этому еще не бывало, но все-таки, думаешь: ужъ как оженюсь, смирнёхонько буду на всехъ заседанияхъ сидеть. А ежели, конечно, что-нибудь нужно будетъ начальству сообщить, так мы — на ушко! Дасть! Хе-хе!<sup>5</sup>

Кунцэвіч (*пазяхаючы*). А ведаіш што, Прасінька, трэба будзе на другі дзень\*, канечне, да Бубновых з'езьдзіць з Васілем. Тамака ікраз і Вара іхняя мусіць прыехала.

Прасіня. Ат, едзь сабе сам куды хочыш.

Кунцэвіч. Ну чаго ж ты злуеш? Было ліха і скончылася. А гэта, што я кажу, гэта справядліві інтэрэс. Тож трэба ні забывацца, што Вара адна ў бацькі дачка і пасаг німаленъкі.

Дубіцкі (*з перакананнем*). Изъ истинно русской семьи<sup>6</sup>.

Прасіня. Ат, німа што аб гэтым гаварыць. Калі пара Васільку жаніцца, дык пара яму і самому падумаць, с кім жаніцца, дык што тут нашая без яго парада можа значыць.

Кунцэвіч. Мае дзеци павінны мяне слухаць. Нашто ж я іх гадаваў ды вучыў, каб яны бацьку пад старасьць ні слухалі? А што да Васіля, дык яму мала што ў галаву прыдзе. А можа ж ён задумае з якою палячкаю жаніцца, от хоць сабе с такою Марыляю Максімовічышкаю, дык я павінен і на гэта згадзіцца? Ты ні матай галавою — гэтак можа быць. Што ж, яны б то ласы на гэта: тая ні давучаная, ды біспасажная, сядзіць, ніхто ні бярэ, а тут на табе — гэткі хлапец! Гэтак можа быць!

Зося (*счырванеўшы*). Э, татка, нашто вы ніпраўду гаворыце? Што гэта тамака ім абходзіць можа? Тож, як Марыля.

\*Вялікоднія (тут і далей у тэксле зоркай пазначаны падрадковыя заўвагі Смоліча).

разумная, дык другая гэтак і акадэміі паканчайшы ня будзе, а ізноў жа і ат сватоў адбою німа, ды ўсё ні абы-якіе — і малады, і харошы, і багаты.

Прасіня. Э, мае дзеткі, ня ведаеш аб што гэта ідзе? Усё ж пыха тая шатанская. Думая, як ён тут, дык за яго і вышэй нікога німа. А як прыедзе які начальнік, дык эх! — хвастом круце, скача. А добрых людзей німаведама за што абгаворуе...

Кунцэвіч. Мусіць ведаю, калі кажу.

Прасіня. Дый шчэ каб хто, а то — гадаваліся разам і яшчэ як добра бацькі між сабой жылі; памятаю, нябошчыца мама ні раз казала: «Як у мяне прыяцелка Юлька Максімовічыха была, дык другое такое і ні было, і ня будзе». А цяперака сыны вунь як пайшли!.. Э, ні глядзелі б вочы!

Кунцэвіч. Ты, баба, нічагутка тут не разумеиш у справах палітычных. Справы палітычные, то мужчынская дзела, а бабская дзела — каля печкі ваджацца, грады палоць, штаны латаць.

Прасіня. Добра, што ўказаў! Нябось знае, не памыліца, дзе чыё дзела. А каб гэтак сам... (*Грукат калёсаў каля хаты.*) А от, дзякаваць Богу, едзе. Ну, лядзі ж ты мне, стары! Прывярь, Зосячка, на стале, а я пайду яму, сакалку, пасъячу (*бярэ сівечку і выходзе*).

Зося бярэ самавар і выносіць яго ў кухню.

Дубіцкі (*паўшэптом*). Ну а какъ же с донесениемъ то будет, отче?<sup>7</sup>

Кунцэвіч. Ну, ну — будзе, як быць мела.

Дубіцкі. Да, но вы его мне дадите, хорошо?<sup>8</sup>

Кунцэвіч. О, які ласы! Ну ўжо нічога ні зробіш. Мы ж і так ужо блізка што свае лічымся, дык адступлю.

Дубіцкі. Вот и хорошо. А то бы вы все равно ничего не сделали, а так изловимъ сразу и пана, и ксендза — двухъ крупныхъ птицъ, а за это и нас не забудуть. Хе-хе!<sup>9</sup>

Кунцэвіч. Ні забудзьціся ж толькі і пра маю камілаўку\* дзе трэба ўспомніць.

Дубіцкі. Ну какъ же, я обещаль ведь. Такъ вы мне сегодня бумажку то дайте, я поправлю и перепишу сегодня ночью, а завтра пошлемъ. Ладно?<sup>10</sup>

Кунцэвіч. Добра, добра.

Уходзе Васіль, за ім Прасіня.

\*Адна з наградаў, што дающа праваслаўнымъ сівіліченікамъ.

Васіль. Добры вечар у хату. Як жа маіцся, татка? (*Цалуе Кунцэвіча ў руку, пасъля — у шчаку*).

Кунцэвіч. А, нішто, дзякую.

Васіль. Здравствуйте, Борисъ Ивановичъ (*падае руку*).

Дубіцкі. Здравствуйте, дорогой другъ мой. Ну что ж в нашей дорогой *Alma Mater\** слышно?<sup>11</sup>

Прасіня. Садзіся ж, Васілька, ды з'еш чаго, ты ж пасъля дарогі галодны мусіць.

Уходзе Зося, нясучы самавар.

Васіль. А, Зоська, ці дужа, крэпка? (*Вітаюцца*.)

Зося. Як жа ты гадуісься?

Васіль. Як лепей ні трэба. (*Да Дубіцкага*.) Эх! Як хораша на свята! Ужо каштаны паразпушкаліся, цёплаж у горадзе, дык цяперака ўся зялёная наўкола, съветлая, маладая. Дый дні гэтые съвятыне — праўдзівы прыход вясны, неяк у іх мне заўсёды так добра дыхаіцца. Душа людзкая рашчыняіцца ў паветры, у праменях сонца, мешаецца з зыкамі званоў, зыліваецца з усёю прыродай. А перад цярпеньнямі вялікімі і вялікаю перамогаю забываюцца драбязгі жыцця — і ўсім добра, як дзесяцям аднаго рупнага бацькі.

Зося. А як цяпер у гаі нашым добра, ня выходзіла б, здаецца. А на курганах пралесак, пралесак! А сону ж!. Пойдзім заўтра, Васілька, зьбіраць.

Прасіня. А, от ішчэ што выдумай! Ніхай хоць спачыне крыху. Думая, як ёй німа чаго да работы, так і кожнаму. Дый сама мне заўтра памагаць будзіш — трэба ж ўжо што пачынаць к Вялікадні гатаваць.

Кунцэвіч. А от скажы ты мне, пан багаслоў, нешта пра цябе благія чуткі ходзяць.

Васіль. Пра мяне?

Кунцэвіч. А ўжо ж пра цябе. Кажуць, што ты с палякамі хэўру водзіш... Што гэта? Ты сын Андрэя Кунцэвіча, каторага палякі меліся павесіць на ўласных варотах, каторы праз усё жыццё барапі праваслаўе ад польскага засільля, ты нюхаісься с палякамі? Доўга табе ні гаворучы: каб гэтага ні было. Чуіш?

Васіль. Я с палякамі ніякіх адносін ня меў.

Кунцэвіч. Як-то ні меў? Ішчэ будзе тайца! А ксёндз Ківуля хто такі? А гэты твой прыяцель, Тарасік — хто яны такіе? Ну?

Васіль. Яны беларусы.

\* Гаворышь аб сэмінары.

Кунцэвіч. Што? Беларусы? Ха, ха, ха! Ну і дурны ж ты, як я пабачу. Тож беларус — значыць перад усім рускі, а то — на табе — паляк і беларус!

Васіль. Яны саўсім ні палякі, а беларусы, і толькі таго, такіе самыя, як і я.

Кунцэвіч. Дык і ты беларус? Цікавасыць! Скуль ты такі ўзяўся? Дапраўды, ні разумею, паветрыца такая найшла на іхніе галовы, ці якое ліха? Бацька — рускі, маці — руская, а ён дык беларус! Не, братка, гэта ўсё ніспроста — тут нешта ёсьцы!

Дубіцкі. Здесе ни что иное, какъ польская интрига<sup>12</sup>.

Кунцэвіч. О, то-то, і я тое скажу! Што ж, малады ешчэ, дурны, тые ляхі, хвароба ім, нагаварылі, а ён дурны і паверыў. Я табе, хлопчэ, кажу, каб гэтага ні было, а то знаіш мяне — яшчэ патраплю гэтыя ганоры павыганяць!

Прасіня. От ужо прычапліся к дзіцяці, з'есьці ні дадуць. Ну што, што ён такое зрабіў, каму якая крыўда ат таго, што ён там с кім знаіцца?

Кунцэвіч. Усюдых ты, баба, нос свой уткнеш, дзе ня трэба. Я ні хачу, каб ён гэтак рабіў, значыць гэтак і быць павінна, хоць там ня тое, што крыўды німа, а нават карысьць каму ат таго якая.

Васіль. Але, татка, трэба ж хоць трошкі знаць тое, аб чым гэтак рэштыельна гаварыць хочыш. Вы ж заліваеце гразёю лепшыя струны сэрца майго... Я беларус таму, што люблю ўвесь сьвет і ўсіх людзей, а толькі любасыць гэтую выяўляю на сваёй старонцы роднай, для каторай жылі дзяды мае, і на народзе, што некалісь з глыбінаў сваіх выдзвіненій наш род, даўши ў руکі яму съветач веры і праўды, каб ішоў ён съяціць і асьвячываць...

Кунцэвіч. Слухай, Васіль, ні ты мяне павінен вучыць...

Васіль. Даўно гэта было і забылася патомкамі адвечная павіннасць. Сталі яны служыць таму, ад каго ласкі больш дастаніш...

Дубіцкі. Это он про вась, о. Андрей<sup>13</sup>.

Васіль. ...князём съвету гэтага і разам з імі ціснуць і душыць родную старонку. У мне абудзіўся дух дзядоў маіх і клічэ ён мяне да роднай глебы...

Кунцэвіч. Маўчи, дурню! Ніхто цябе ні пытайца, што добра і што дрэнна. Замолад ішчэ вучыцы! (Дражнучы.) «Ціснуць... старонку...» У-у, ляхі праклятые, чакайце! (Жэст грозыбы ўбок.) Пойдзім, Барыс Іванавіч, нам тут, старым, німа што рабіць, тут ужо маладыя праз меру разумнымі сталі, скора

на бацьку конна узьсядуды! (Выходзе, стукнуўшы дзвіверамі. За ім Дубіцкі.)

Дубіцкі (выходзячы). Пойдемъ, пойдемъ! (У бок Зосі.) Хотя, собственно, я скорее принадлежу к молодымъ, нежели к старым<sup>14</sup>.

Прасіня. Божачка мой! Васілька, а што ж ты нарабіў? Ня трэба ж было ўжо яго чапаць, цяпер жа бяды будзе. І табе, і, найгорэй — нешта ўжо напішущы на Максімовічаў — яны ўжо даўно зьбіраліся, ды, мабыць, бацька ні рашаўся. От жаж ліха нанесла гэтага Дубіцкага — гэта ж усё скве.

Зося. Мамка, я яму праста скажу — ні маіце тутка чаго рабіць, бярыце свайго гарбуза і едзьце к ліхой гадзіне.

Прасіня. А ты, блазыніца, надта ні ўслухоўваіся тут. За каго табе скажуць ісъці; за таго і пойдзіш: ішчэ перабіраць уздумала, паненка гэткай!

Васіль. Я, мамка, спаць пакладуся, а то дужа змораны.

Прасіня. Але ж, але ж, кладзіся сынок, пэўне, дужа змораны. Можа заўтра, дась Бог, наш стары супакоіца і з табою як пагодзіцца. Будзе ўсё добра. Ну, дабраноч табе (цалуе ў лоб.)

Зося. Дабраноч, Васілька! (Зося і Прасіня выходзяць.)

Васіль (адзін). Як жэж аднак бацька на мяне ўзлаваўся! І чаму гэта так яго абышло? Э, мусіць, праста не ў гуморы і толькі таго. Заўтра пагодзімся, я яму скажу ўсё як мае быць і павінен ён будзе прызнаць, што мая праўда. (Паўза.) Але сягоныні, ешчэ ў хаце агледзіцца ні пасыпей, зараз ён з вымоваю. Ну, але годзі аб гэтым думаць! (Садзіцца на канапцы, глядзіць на съцены, аткінуўшыся.) Стары, стары бацькаў дом! Усё тутака ведаіш, помніш, але нейкім іншым, большым, а куды большым, як цяпер. Вырас я крэпка, цесны мне ўжо гэтыя съцены. І людзі як пазымяняліся! Некалі, здавалася, як мой тата, дык разумнейшага чалавека і быць ні можа, а цяперака — і бачыў, і стрэў, і гаварыў. Не, і цяперака ён такі самы разумны і добры, але, ведама, стары — за яго часоў людзі праўды ѹшчэ не бачылі. (Паўза.) Але як гэта ён, добры мой татка, што гэтак мяне любіць, як ён можа ў царкве простым, таксама добрым людзям гаварыць: «Нінавідзьце вунь тых, яны ворагі вашые, яны мяцеж зрабіць хочуць, каб ізноў паншчыну павярнуць...» Стыдна, Божа мой, як стыдна! А яшчэ — «любіце ворагаў вашых...» Не, я ні гэткі буду, я съмелася скажу, каб усе, хто толькі вуши мае, каб чуу: Любіце ўсіх людзей, бо ўсе яны браты вашые. Хто нінавісць мае ў сэрцы, той сябе перш за ўсё губіць». Паслухаваюць людзі голасу майго і скажуць: «Годзі вайны, хай будзе згода». І згіне на вечнасць смутак нашых

палёў, балотаў, а ў зямшальных курганах косьці дзядоў нашых знайдуць нарэшце спакой...

**Прасіня** (*паціху ращыняе дзъверы і ўходзіць*). Што ты нешта гэта гаворыш сам с сабою?

**Васіль.** А? Нічога, так сабе. Я ж, здаеща, толькі думаў.

**Прасіня.** Неяк гаворэ: косьці дзядоў, ці што. Што гэта ўздумалася табе? Я думала, што ты дрэнна съпіш ды праз сон гаворыш, дык хацела пабудзіць.

**Васіль.** Я думаў аб тым, што калі людзі памруць у нінавісці, дык ім і пасъля съмерці німа спакою, аж пакуль іх хто ні пагодзіць з іхнімі ворагамі.

**Прасіня.** А як жа гэта нябошчыкаў можна пагадзіць?

**Васіль.** А калі паправіш тое благое, што яны праз сваю нінавісць зрабілі.

**Прасіня.** Ну дык усё гэта добра, але от скажы ты мне (*садзіца*), ці можа быць гэта праўда, што яны там на цябе гавораць. Гэта ж Дубіцкі вунь казаў, што з палякамі хаўрусуеш, а нават цябе з ксяндзом раз бачылі!

**Васіль.** Ну дык што?

**Прасіня.** Дык дрэн! От, добра яшчэ, дзякую гэтаму Барысу Іванавічу, а то каб даведаўся хто другі, адразу б з сэмінары выляцеў.

**Васіль.** Калі ж, мамка, нічога ў гэтым благога німа. Мы павінны любіць нават ворагаў нашых, а тые людзі, аб якіх вы гаворыце, мае прыяцелі. І ні палякі яны саўсім, а беларусы, як і ўсе мы, толькі што каталіцкай веры. Трэба ж нам нарэшце забыцца аб старым варагаванью, у кожным чалавеку павінны мы брата бачыць, нам трэба разам ісці — будаваць зруйнаваную бацькаўшчыну. Мы гэтага хочым — усе аднаго, хоць рознаймы веры, і мы гэта зробім: адкулім віны дзядоў нашых, што ў дамавіну леглі з нінавісцяй у сэрцы і ня будзе больш непрыязні ў сэрцах людзей.

**Прасіня.** Гэта ты ўсё добра гаворыш, а от бацька якраз што іншае гаворэ.

**Васіль.** Мамка, помніце хіба, як даўно, як я малы ішчэ быў, самі вы мне казалі: «Ня съмейся, дзеткі, з чалавека за тое, што ён іншай веры, альбо інакшою гутаркаю гаворыць — што ж ён вінават, што яго бацькі былі такой веры альбо гэтак гаварылі», і ішчэ памятаю я: «Вераў шмат ёсць, а Бог адзін і ўсе веры ад яго, ён толькі і ведаць можа, чыя вера спрайдлівая».

**Прасіня.** Дык я ж, дзеткі, і цяпер тое самае скажу, але што ж ты зробіш з бацькам — усё бубніць: во, палякам зробіцца, здрайцаю. Ты ведаеш, ня можа ён ніяк забыцца, як

некалісі яму прыйшлося хавацца ад паўстанцаў. Можа б тые нічога яму і не зрабілі благога, але ж страху было! Бо чутна было, што вельмі ж яны над духоўнымі зьдзекваліся, а некага нават павесілі, ці што. Ну дык ён усё аб гэтым помніць і гаворэ: «Хоць мне найлепша паляк, але ў ім схаваны зывер сядзіць. Дай толькі ім волю, ізвоў будзе!..» Што будзе, ён ні гаворыць, адно вачамі блысьне.

**Васіль.** Мамачка мая, ну ніхай — тыя былі вінаваты, але ж іх даўно німашака, нікаторыя на той съвет пайшлі даваць самому Гаспадару отчот, а нікаторыя душацца ў казематах, у шахтах. Дый тые ж — што яны? Яны ж толькі волі хацелі, бо жыцьцё ім бяз волі няміла было...

**Прасіня.** А ўжо ж... хто шмат мае, таму больш хочацца.

**Васіль.** І яны ж любілі, горача любілі старонку нашую, ды хацелі, каб яна красавала, каб усім было добра. Ні паншчыну яны павярнуць хацелі, а зрабіць усіх роўнымі; а для сябе яны хацелі — толькі каб працацаць можна было на карысць роднага краю. Ім ні давалі — ну яны і кінуліся вопрамеццю, каб самым узяць. І што ім часамі на дарозі стаяла, мусілі перакуліць... тады ж вайна была.

**Прасіня.** От бачыш, сынок, от як станеш ты гэтак там свайму інспэктару гаворыць, ці каму, от тады і будзе бацьком пацеха...

**Васіль.** Цяпер — нікому гаворыць ні буду, але прыдзе час!

**Прасіня.** Ой, сынок, што мне клопату з-за цябе! І бацька зайдёды спакою не дае, усё «збалавалі хлопца, скора волю спазнаў», а тут і ад людзей ішчэ весткі благіе чуіш (*абыймаючы*). Ведаіш, Васілька, пакінь ты думаць абы усім гэтым. То ж гэтулькі думак меўшы галава зьсівее зараз. Лепей от канчай скоранька навуку, а мы табе пару знойдзім — харошую, харошую дзяўчыну — будзіш сабе бацюшкам, як усе твае дзяды і прадзяды.

**Васіль.** Я, мамка, пайду гэтаю дарогаю... толькі мэта мая, мусіць не тая крыху, як вы думаіце. Я пайду ні дзеля сябе, а дзеля народу свайго, дзеля сваёй ідэі. Жар сэрца свайго нясу аддаць ім, угрэць іх скалелыя душы. І калі тое, чаго я для іх хачу спаўняцца пачне, дык я буду шчаслівы, і лепшай долі ніпатрэбна мне будзе.

**Прасіня.** А як уесь жар аддасі, дык і самому холадна зробіцца. Э, дзіця ты яшчэ, дзіця малое! (*Устаючы.*) Сыпі от лепей, набірайся сілы. Ну дабраноч (*цалуе*), пайду і я спаць. (*Выходзіць.*)

**Васіль** тушыць лямпу, хутка разъдзяеща. На сцэне — поўная цемень,  
Васіля ні відно. Укленчыўшы на канапцы, ён моліца.

**Васіль (моліцца).** Божачка мой! Пагадзі людзей усіх, злучы іх сэрцы і руки. Асьвятлі розум іхні, жывою зрабі волю іх. Зъмілуйся над маёй Бацькаўшчынай, Божа. Гармонію, гармонію дай людзям, краніся іх жыватворнаю адзежаю сваёй. Уваскрасі, Божа, старонку маю родную, як уваскрасіў Лазара і сам уваскрос у сэрцах нашых!

Кладеща спасть, нешта мармычы. Раздаеща ціхая музыка, робіща яна ўсё грамчай і грамчэй. Прыпамінае сабою калысачныя мелодыі, толькі яшчэ больш мае задумы і нядолі ў сабе. Чуцен нават як бы съпеў. Раптам з'яўляеца съяцло і, ўся ім аблітая, бачыща княжна. На галаве мае карону з церняў, руки звязаны. На твары — вялікае цярпеньне. Васіль ужо заснуўшы.

**Васіль (праз сон, манатонна).** Хто ты?

**Зданьне.** Я — маці твая спрадвеку, маці дзядоў тваіх. Пакінул мяне дзеци мае ў зьдзеку і няволі, вянок з церняў узлажылі на галаву маю. Хіба яны дзеци мае? Ты ядны сын мой, ты мяне выратуеш.

**Васіль (таксама праз сон).** Скажы ж, як?

**Зданьне.** Я сама скіну церні і змыю попел з галавы маёй. Ні бауся я болі і ранаў, што на міс. Ува мне ёсьць рана, съяротная рана. Загой яе і адживу я, закрасую я, як ніколі ўперад. Душа мая на дзьве палавіны дзеліцца: ужо крэйдай пазначылі рыску і штодня глыбей і глыбей уразаецца нож у сэрца маё. Ты, сынок, малады і съмелы, вырви ты нож з сэрца майго, ні дай разыйсьціся навекі раздзеленым часткам.

**Васіль (усхваціўшыся).** Я вырву!

**Зданьне.** Толькі ж моцныя руки трэба мець на гэта, моцныя руки, адданая сэрца. Ні адным выслікам, а цэлым жыцьцём сваім вырвеш дзелючы нож. І калі нож гэты ў тваё сэрца ўваткнецца і згінеш, яго вырываючи, краскамі вясны будуць засыпаць дамавіну тваю пагоджаныя дзеци...

**Васіль (валючыся на падушку).** Хай будзе гэтак! (Засынае.)

Зданьне растапляіща. Чутна ѹзноў музыка тая ж, што і ўперад.  
На сцні цёмна.

Заслона

## АКТ II

Вялікодная ноч. Цвінтар рэдка засаджаны кусточкамі агрэсту. У глыбіне сцэны ў аддалі відна на ўзгорку цэрква, асьвечаная агнямі. Перад ёю па ўсім цвінтары шмат калесаў. Апрэжаныя коні ядуць з вазоў; на вазох седзяць дзея ня дзея селяне. На сцэне ля задней сцэнкі пад кустом агрэсту седзяць старцы і

## З РУКАПІСНАЙ СПАДЧЫНЫ

съпеваюць. З бакоў стаяць вазы і коні. З правага боку грамадка мужчынаў з цыгаркамі ў зубах — жвава гамонюць. У глыбіне сцэны з левага боку ўвесь час пераходзяць людзі, ідучыя ў цэркву, найбольш маладзёж, але ёсьць і старэйшыя. Нікаторыя застанаўляючыя перад старцамі, кідаючы грашаку ў шапку і гаворашь па адным імёны сваякоў. Старцы імёны гэтые съпываюць.

Званы гудуць.

**Старцы.** Памяні, Божачка\*,  
Ды душачкі змарлые  
Іванку, Съяпанку,  
Міколку, Параску і т. д.

Праз ўвесь час чуцен іхні съпеў, то криху съіжаючы, то ізноў машнайшы.

Першы селянін. А я так думаю, што з гэтых школак нікай карысці німа. Ну што з іх — цэлую зіму дзеци мэнчуцца, бегаюць, мёрзнуць, гэтулькі трудоў кладуць — і нічога, нічога, браткі мае, ані. Гэта ж мой Ільлюк тро зімы бегаў у школку, экзаміну здаў — ну, думаю сабе, ужо сына вучонага маю. Кажу неяк: «Ільлючок, сынок мой, пачытай жа ты мне што якое, прасвяці маю цымнату, ты ж бо грамацей». А ён мне што на гэта, як вам здаецца, людцы мае?

Другі селянін. Кажа, што ўжо забыўся! Хэ, хэ!

Першы. Не, кажа: «Я толькі пры вучыцелю магу чытаць, а адзін ні патраплю». А, думаю, каб цябе паветрыя і з навукаю тэю, дык да вучонага сына трэба ўшчэ вучыцеля наймаць!

Трэці селянін. Мусіць такі нашыя дзеци да навукі ні-складны.

Першы. Эх, што гэта гаворыш, сусед, аж слухаць брыдка. Што ж у іх ні галовы на плячах, альбо ў галавах мякіна? Тут, майм зданьнем, іначэй трэба вучыць. Каб гэта яны не па руску ламалі язык нашым дзецим, а па наскаму вучылі, дык нябось! Нешта б і ў іхніе галовы ўлезла!

Другі. Ведама, ўшчэ як! (Гамонюць далей, але слой нячутна.)

Марыля (уходзе і застанаўляеца, абярнуўшыся ўправа). Зоры неба, святых вочки! Адны вы съцеражыце зямелькі маёй, праводзіце долю народу майго. З вышыні сваёй ўсё бачылі вы ў глыбіне вякоў, таксама бачыце і праз шарызну будучыні. Калі ж усыміхнецёсся ўрэшці нам, калі здзейсніцца сны, навеяные вами? От людзі — ня ведаюць, хто яны і дзе дабра шукаць павінны, і ніхто іх

\* Тут і далей у п'есе да песняў на адваротным баку ліста ў арыгінале падклейены ноты.

ні навучэ... але каму ж і вучыць? Я б навучыла, бо я ведаю — болей толькі сілы дадай мне, Дух Жыватворчы! (Падыходзе да старцаў, кідае грашака.)

Старцы. А Юр'ю, Магдалені,  
Кандрату, Крыштыні,  
І ўсім іхнім дзеткам,  
І гадуй, Божа, скацінку,  
Кароўкі і авечачкі.  
А дай жа, Божа,  
Шчасьця, здароўя.

Марыля.  
Матцэ Белай Русі,  
Яе сірым дзеткам,

Забытым палеткам,  
Зъдзірванелым пусткам,  
Ні сеянай ніве,  
З'імшалым курганам,  
Крывавым палянам,  
Зямлю абудзі,  
Да съветла вядзі.

Марыля адыходзе.

Адзін з таўпы (да другога). Каго гэна дзяўчына памінала?

Другі. А Бог яе ведае. Нешта ніяк я ні ўцяміў.

Марыля. Чаму я адна, саўсім адна? Народ мой святкуе вялікае съвята адраджэння, а я... Я адrezана ад яго гэтымі съценамі! Але прыдзе час, і пабурацца съценкі, бо яны — чын рук людзкіх. Перамагу і я іх цяперака, пайду, ні збаюся! (Ідзе да царквы.)

Першы селянін (седзючы на возе, да другога). Ці бачыў ты, гэта ж паненка Максімовічышка ў царкву пайшла.

Другі. Але, неяк дзіўна нават, такіе заядлыя палякі...

Першы. Якіе палякі? Каталікі яны, а не палякі...

Другі. Ну, ніхай сабе, ні ўсе роўна — ні кіем, ды палкай! Цікава, што б то бацька сказаў, каб ведаў?

Чацьвёрты селянін. А мо' ж ён і ведае?

Другі. О, дзе ты відзеў, так бы ён яе і пусьціў.

Першы. А як на мой погляд, дык што там такое? Ні ўсё роўна Бог? Той самы і Езус і Матка Прачыстая, што ў царкве, то і ў касьцёле.

Трэйці селянін. А ні скажы, браток, у касьцёле арган йграя, а ў нас толькі дзяк цягне, гэта саўсім што другое.

Першы. Э, што там! Усё роўна малітва, абы шчырая.

Трэйці. Ого, усё роўна! Як на арганах іграюць, дык жаж і Богу ахвотней слухаць. А ў нас што? Поп бэкне, а паслья дзяк равець, дык Богу і збрывае слухаць: пераверніцца на другі бок — і рабі тады што хочыш. От дзеля таго ж паляком, ці як кажэш, ваша, каталіком і ўдача ўсялякая. Летась жа сена зялёнае зывёз — Максімовіч, а ў нас уваўсіх пагніло. І ўсё яму ўдаецца. Гэта ж надоячы, колькі ён валоў у мястэчку прадаў, ня чуў, ваша? Пяць ёрмаў, здаецца, ці што? А наш брат калі прадасьць? А гародніну, каб ты паляждзеў, дык гэта ж дзіва: капуста як лапушынъне...

Чацьвёрты. Агародніна добрая, бо дачку ўдалую мае, яна ж ўсё ў яго каля хаты камандуе.

Трэйці. Што ўдалая, то ўдалая, німа што казаць. А разумная, дык гэта праста дзіва, скуль у бабы гэтулькі можа быць таго розуму?

Першы. Што ж, усюды вучылася. Гэта ж бацька казаў — у Вільні, ці яшчэ дзе за Вільнню.

Чацьвёрты. Але, але... І от скажыце, браткі, што гэта мая значыць: разумная, вучоная ды ўшчэ і харошая гэткая, а іначэй як па просту — слова ні гукне! Неяк, памятаю, летась, здаецца, хадзіў я ў двор, меўся прасіць, каб цялушки маю на пашу ўзялі. Аж самога ўдома ні было, а толькі яна. Я-та да яе, ды так ужо і пачынаю: «Проша, ясьне паненкэ, хцэм просьці», — а яна мне і дагаварыць ні дала: «Ды ні ламайце, — кажа, — дзядзьку, языка, ці ж то мы ўжо па свойму гаварыць не можым». Дык мне аж неяк нідобра зрабілася. Праўда, думаю! Свой чалавек! Яшчэ помню некалісі, як малая была, з маёй Тацьцянкай лётала заўсёды, а я яе тады мёдам ні раз частаваў, а цяпер — на табе, як да якой чужаніцы звяярнуўся. Дык я ёй тады і кажу: «Даруй ты мне, — кажу, — Марылька, дурню старому, думаў жа, што можа распанела вельмі, дык хацеў як далікатней». А яна тады як стала мне гаварыць, як стала гаварыць, дык ведаіш, браток, лепей як выспавядала — так неяк ясна на души зрабілася. На ўсё мне вочы адкрыла. «Таму вы, — кажа, — такіе цёмные, у здзеку, пагардзе ўва ўсіх, што ня ведаеце, хто вы, якіх бацькоў дзеци. Мы ўсе, — кажа, — беларусы і сымела павінны сказаць кожнаму сваё імя,

тады нас шанаваць будуць як людзей, як роўных. А вы, — кажа, — сваёй мовы роднай сароміцся, самі сябе ніжэйшымі ад людзей лічыце». Думаю сабе — праўда! І як запала гутарка гэтая неяк у сэрца, дык ведаіш, браток, спакою ні маю. Гэта што я працую, як чорны вол, увесь съвет хлебам кармлю, то я дурны, то мяне паѓарджаюць, а які гультай, што толькі есьць ды съпіць, ды за гэта ўшчэ гроши бярэ — дык яму і пахвала?! А мая і гутарка благая, і сам я, ведама, мужык, апошняе стварэнье. Дык не, нідачаканыне! Я — важней за ўсіх, бо без маёй працы съвет бы згінуў. Я цяпер ведаю, хто я!

Першы. А мусіць то гэта і праўда, што яна казала, гэтак ужо шмат хто гаворэ — от і Васіль папоў, і гэны Пятрусь Млынавіцкі, Пранцысёў сын. Разумные гутаркі ад іх чуеш, так бы проста і слухаў, здаецца.

Другі. От і Васіль папоў, які, здаецца, добры, разумны хлапец, другі з яго розумам ды навукой ад нашага брата за мілю б трymаўся. Што яму з цёмнымі мужыкамі важдацца, ён усё роўна якім небудзь важным будзе, мо' гініралам альбо архірэям якім, а ён як прыедзе дамоў — увесь час на вёсце сядзіць, да мяне часта заходзіць — усё нешта з майм Сідарам гамоніць. А Сідар упярод, дурны быў, толькі ўшчэ з салдатаў вярнуўся, дык іначай як па маскоўску і да мяне ні адзвеца. Аж неяк і Васіль прыходзе, вітаіца гэтак з Сідарам, а той — «Здравім жалаім». Зморшчыўся неяк Васіль мой дый кажэ: «Братка, я ж табе ні фітфебель, будзем лепш між сабой гаварыць, як даўней гаварылі». І цяпер мой Сідар крый Божа каб якое маскоўскае слоўца, з пісарам нават і то па наскаму гаворэ. А такі добры да мяне ды да ўсіх зрабіўся, праста не пазнаць — ані тэй пыхі, што ўпярод была. Упярод бывала на работу будзіш раніцай — агрызьнецца: «Ідзі сам рабі, твае дзеци хлеб ядуць, а я на сябе ўшчэ нараблююся». І съпіць сабе да паўдня. А як за стол палудняваць, дык першы — на кут і нікога не чакае есьці. А цяпер — дык і ні падобна нават, як упярод было. Каб ён на кут пры мне сеў, а мне дзе прышлося з kraю, дык крый Божа! «Што гэта, — кажа, — татка, я малады, смар-кач яшчэ, а тваіх трудоў ні ўшаную». І хоць ты засячы яго на мейсцы — на кут ні сядзе. А на работу дык раней мяне ўстасе. «Ешчэ, — кажа, — пакачайся трохі, тата, я адзін спраўлюся». Во як!

Трэйці. А бач, гэта ж ужо з царквы ідуць! Зараз яечкі пасьвяцім — і дахатачкі.

Чацьвёрты. А ўжо ж бо і пара, зараз сонейка зайграе.

У глыбіні сцэны відна шмат народу, ідучага з царквы ў левы бок.  
З тайты выходзе Марыля.

### З РУКАПІСНАЙ СПАДЧЫНЫ

**Марыля (становячыся).** Што гэта чула я? І дзе? Ён, Васіль Кунцэвіч гэткія слова сказаў? Ды ўшчэ ў царкве, дзе тысячи людзей слухалі яго! Няўжо ж гэта мне ні прысынілася? (З ударам.) Не, гэтак было! Як поўна душа мая! Мушу з ім канечне пабачыцца, пагаманіць, хоць тут што! Ён павінен сюдою ісьці дамоў. А, от ён!

Падыходзе Васіль, пабачыўши Марылю, застанаўляеща ад неспадзевяньня.

**Марыля.** Чакала вас я. Я хацела сказаць вам... Тое, што чула я ў словах вашых да глыбінаў апошніх скалыхнула душу маю.

**Васіль.** А, гэта вы! Мяне вельмі цешыць, што вы мяне зразумелі.

**Марыля.** Тое, што даўно рвалася з сэрца майго, каб увайсьці ў съвет, вы ў съвет кінулі — і я чула, як анёл знойдзенай праўды пралящеў праз гушчу людzkую.

**Васіль (з задумаю).** Дзіўна, дапрауды, неяк і мне самому. Я ні думаў, ні зыбіраўся ўпярод сказаць ім тое, што сказаў. Але на вуснах іхніх пабачыў усьмех уваскрасеньня. І сіла нейкая прымушала мой язык гаварыць слова, каторых сам не спадзяваўся, выслаўляць думкі, што ўпярод толькі ў сэрцы жылі.

**Марыля.** Як учула я вашия слова, грымотам веснавым абудзіліся ўва мне паўсонные абразы мараў, ідэяў улюбленых. І зрабілася мараныне волявай пастановай, законам жыцця. З дзяўчыны задумлівай у адзін момант зрабілі вы чалавека, з напружанымі мышцамі іducага на барацьбу. Кажыце ж мне, кажыце далей, давайце мне глянуць у даль дарогі, па якой пайду.

**Васіль.** Глядзіце ж! Вось поле, узаранае векавымі нягодамі, людзі, што ў цемры ходзюць і ня ведаюць пра съветласць Духа. Набяром севальню, поўную сонцевых прамянёў, і пойдзім па старонцы роднай, шчырай жменяй сеючы вышнюю съветласць. Узрадаваныя твары будуть пазіраць услед нам і дадуць сабе самі прысягу: гадаваць зянё сонцевая, як сваю зренку. А як вырасьце ў душах іхніх Вялікі Дух Розуму, самі сабою, як снег даліны на вясну згінуць усе зморы цяперашніх дзён. Ці бачыце ужо дарогу сваю?

**Марыля.** Бачу і чую, і сэрца маё радасцяй поўна. (Паўза.) Скажыце мне... таварышу.., бо ж мы таварышы, праўда?

**Васіль.** І ня толькі таварышы, а даўнія сябры, мала што ні брат з сястрою. Слухайце, будзем між сабою, як даўней былі дзецьмі. (Бярэ яе за руку.)

Марыля. Ну добра! Дык скажы мне, Васілька, скуль ты гэтых думак набраўся? От гады якіх тры, як мы не бачыліся, і гэтак зъмянілася ўсё ў нас. Ну, але я праста толькі вырасла, з дзіцяці на дзяўчыну, а ты!.. Калі ўбачыла цябе гэнак тварам к твару стоячага з тысячамі людзей і агнёвымі словамі запалаючага порах істотаў іхніх, мне ўспомніліся старадаунія прарокі, што прынослі весткі прауды з неба; ты, што пламень маладосьці ўлівалі ў чэртвяя сэрцы, прымушалі грубых і дзікіх людзей папяліць галовы сабе і йсыці ў пустыню, шукаючы пакуты. Дык скажы мне, хто ўліў сілу гэтую ў цябе?

Васіль. Ты пытаешся аб сілу? Гэта сіла зняважанай годнасці людзкой. У лахмацьцё і атопкі прыбрана імя нашая і паставлена на рынку, каб кожын, каму толькі ахвота, мог назыдзекавацца над ім. Стогнуч пушчы нашыя ад праклёнай жыццю, што шле ўся скрыўджаная старонка. Як у буру матаюцца хвойкі, што на пасечы засталіся, гэтак плачуць, прычытаюць дзяцей пазбаўленые маткі. Чакае зямля ўся ўсходу сонейка — і ня ведае, ші прычакаецца. Хто ж усыпіць, супакоіца ў гэткую ночку, хто ні напружыць апошніх сілаў, той, пэўне, і трубы арханёла апошнія не пачуе.

Збліжаюча ідучыя з цэрквы Зося, Дубіцкі і пікар.

Зося. Куды ж ты ўцёк ад нас, Васілька, шукаем цябе, шукаем — нават з табою і не пахрыстосаваліся\* мы. Ну, Хрыстос уваскрос! (Цалуе брата, пасля вітаеца з Марылю.)

Дубіцкі. Ну, а кто же, спрашивается, отъ этого в убытке? Вы со мной похристосовались, а Василь Андреевич тоже здесь христосовался... целый часъ. Здравствуйте, Мария... Мария Сигизмундовна, очень радъ былъ видеть въ православной церкви. Так сказать, заблудшая овца. А засімъ позвольте съ вами похристосоваться. Христос воскресе!<sup>15</sup>

Марыля. Мне здаецца, ні варта. Мой Хрыстос яшчэ ні ўваскрос, а ваш ніколі ні ўваскрэсьне. (Заварочуіца ад яго і ўдзе ў левы бок разам з Зосяю.)

Дубіцкі (усылед). Однако, чёрть возьми!<sup>16</sup>

Пікар (да Васіля). Дорогой мой Василь Андреевич, и какъ ты сегодня хорошо говорилъ, так просто передать не могу моихъ чувствий: до того, знаешь, хорошо, что

\*Расейскі звычай вітаць кожнага на Вялікдзень словамі «Хрыстос Уваскрос» і пашалункамі.

мене просто подумалось, да не разговелся ли это онъ уже очищеннай? Только вотъ одно — никакъ не могу понять, о чёмъ ты это все толковал мужичью? И что они из твоей проповеди-то поняли?<sup>17</sup>

Дубіцкі. Дась, Василий Андреевичъ, позвольте и мне васъ поздравить съ чрезвычайно удачно произнесенай проповедью. Скажу вамъ, откровенно, что за такую проповедь и особенно так произнесенную (хотя, долженъ сказать вамъ, что вы несколько увлеклись, а увлекаться никогда не следуетъ), такъ я говорю, за такую проповедь самый строгий преподаватель гомилетики\* меньше пятерки съ плюсомъ поставить вамъ не могъ бы. Не могу вамъ, однако, не указать на одну маленькую погрешность — это страшная неясность смысла. Все время вы говорили о предмете настоящего праздника в такихъ туманныхъ и символическихъ выраженияхъ, что я никакъ не могу понять о евангельскомъ вы событии говорите или рассказываете какую-нибудь вами же придуманную сказку<sup>18</sup>.

Васіль. Я адну прауду казаў, але прауда ўходзіць толькі ў сэрцы для яе расчыненая. (Звяртаючыся да грамадкі людзей, што падыйшли да яго і, відаць, хочуць нешта сказаць.) Што хочаце сказаць вы?

Пярэдні. Мы прыйшли сказаць табе аб тых думках, якія абудзіла ў нас усіх твая прамова. Гэны мучэльнік, што яго зняважалі і крыжавалі, ад каторага аднялі нават імя яго, гэта наш народ беларускі, гэта мы самі. Мы бачылі твар Збавіцеля сьвету, штодня церпіць ён мукі і наруганья разам з намі. Верымо словам тваім, што прыдзе і для нас вялікі дзень Уваскрасеньня, што адживём і ўстанем да яснага жыцця. Скажы ж нам урэшце, калі мае быць гэтае свята прауды, ці пабачуць яго хоць вочы дзяцей нашых?

Васіль. Ці ж чалавек можа вокам сваім перамагчы імглу будучыні? Але бачу вашыя вераю і гатоўнасцю поўныя сэрцы і скажу вам хоць тое, што сам знаю. Тады прыдзе апошніе Уваскрасеніе, як вырасце зерня вышняга Розуму, што пасяяна і ўжо абыйшло. І хвала наша будучая гэта плады з дрэва Розуму.

Пярэдні. Мы з вераю будзем чакаць. (Уся грамадка адыходзе.)

Васіль (усылед). І кажу вам: прычакаіце! (да Дубіцкага і пісара.) Вы бачыце, яны зразумелі.

\* Навука аб царкоўным прааведніцтве.

Дубіцкі (*са злосцю*). Тepерь я знаю, о чём вы, сударь, говорили в церкви. Да, это очень похвально! А знаете ли вы, чёмъ это пахнетъ? Въдь это же бунтовничество, сепаратизмъ, польская интрига. Въдь за это не одинъ уже вашъ соумышленникъ въ каземате сгнилъ. (*Паўшэптам.*) И вы сгниете, даю вамъ въ этом честное слово, если только не опомнитесь, не пожалѣете отца своего престарѣлого и дорогих родственниковъ. А главное — говорить такие вещи въ церкви! Да подумали ли вы, что вы дѣлаете? Въдь узнай только объ этом архиерей — и вашего престарѣлого отца какъ не бывало в Красовщинѣ. Запрутъ въ Мухоеды, а то и еще куда подальше. Дасъ!<sup>19</sup>

Васіль. Ні баюся я ваших страхуў! Бо што, скажыце, мы, мізерные людзі? Раней трохі, ці пазнай закапаюць цела нашая ў зямлю, насыплюць курганок, крыж пастаўюць. Пройдзе які дзесятак гадоў, крыж струхлявее, курганок стопчыцца, аб чалавеку забудуцца, калі ён толькі для сябе жыў. А калі жыць ў яго, уся кроў яго сэрца пайшла на службу братом, о, тады браты помніць будуць і прянясуць імя яго ў вечнасць. Цяпер вы разумеіце карысць працы грамадзянскай?

Дубіцкі. Понимать-то я понимаю. А, кстати, неуже вы не можете даже ради праздника говорить со мною как-нибудь иначе, а не этимъ хамскимъ языком? А вотъ что касается нерукотворенного памятника, такъ это вы напрасно — забудутъ все, прохвосты, как только почувствуютъ, что вы имъ больше не нужны. Это уже, можно сказать, законъ человѣческой психики<sup>20</sup>.

Васіль. Людзі паасобныя могуць забыцца, але народ ні забудзецца! А калі б і забыўся ўваскросшы народ імёнаў нашых, дык што ж, думаіце можа, што спыню я з-за гэтага тую працу, што пачаў? Дык ведайце ж і не сумлевайціся: тое, што раблю я, раблю ні дзеля падзякі, а дзеля праўды, ні дзеля карысці, а затым, што ў гэтым жыцьцё мае і ўся яго цана. Бывайце здаровы! (*Адыходзе ўлева.*)

Дубіцкі (*з пагардаю*). Взбалмошны юноша! Онъ можетъ себѣ совершенно испортить карьеру<sup>21</sup>.

Пісар (*як бы прачнушыся*). Господи ты Боже мой, какъ онъ расходился! Ну, ну! Молодая кровь!<sup>22</sup>

Дубіцкі (*пазяхаючи*). А знаете, Семенъ Ивановичъ, пойдемте-ка что ли разговляться къ отцу Андрею<sup>23</sup>. (*Ідуць управа.*)

## АКТ III

Хата пасэсара\* Максімовіча. З левага боку праз палаўіну сцяны — вялікодны стол, ля задней сцяны — яdalны і выпівальны сталы. Хата прыбрана ёлачкамі і вазонамі. Дзіверы ў задней сцяне пад правы бок, праз іх ідуць у рэшту пакояў, і далей у сенцы і кухню. Максімовіч і яго госьць Гжэбненускі, камісар таго грала, ад каторага мае пасэсю Максімовіч, — абодвы стараюца гаварыць па польску, але ў Максімовіча нічога не выходзе; Гжэбненускі гаворыць нішто па польску, але з барысаўскім акцэнтам.

Максімовіч (*у дэзвярах*). Ну, дык проша ж, проша пана да стôлу, можа пан czego przekasi?<sup>24</sup>

Гжэбненускі. Dziękuję, proszę pana iść parzód.<sup>25</sup>

Максімовіч. А піе, піе, toż pan jesteś gościem u mnie, proszę!<sup>26</sup> (*Уходзяць і йдуць да велікоднага стала.*)

Гжэбненускі. Ach jak to dobrze u pana tu przybrano wszystko! Doprawdy, aż patrzeć przyjemno. To już naprawno ranną Magja tak się starała?<sup>27</sup>

Максімовіч. А хто ж у мяне больш што зробіць, як ні яна. Ну, хай жа пан сядзе, зараз таго сяго ўкусім. (*Садзяцца каля стала ў глыбіне сцэны; Максімовіч налівае.*) Дык от бачыш, пан, пачалося з таго, што гэты поп каровы мае заняў. Добра, ліха цябе бяры, думаю, заняў ты мае, займу я твае. Аж гэтак і здарылася. Раз неяк, гэтак ужо пад вечар, прыбег мой падпасак, кажа: «Паповая быдла ў гаўсе». Мы гэта скарэй на пярэймы, загналі ў хлеў — усё чиста стадка паповая. Аж увечары і прысылая пастушка, каб я аддаў каровы. Я тады яму і кажу: не хацеў жыць па суседску, ды мяне штрафаваў за каровы, дык ніхай жа плаце і сам. Толькі я па рублю плаціў, а ён па тры хай заплаце. І-ых, усхадзіўся мой поп, бегаў, лаяўся, кричаў, а ткі мусіў заплатіць усё акуратнє. Але пасля на суд падаў. І што ж, пан, думаіш? За маё добро дык прысудзілі, каб я і штраф аддаў і каб ешчэ сам заплатіў за тое, што каровы трymаў. Нейнайчай, даў у руку земскому, а той жа, як папу — дык і памагая. Чакай жа, думаю сабе, знайдзіцца і на цябе пуга. Прышла восень, у папа малатарні німа, арфы німа, бывала ўсё ў мяне пазычаў, а цяпер каб і прасіў — ні даў бы, але ён ужо і ні прасіў, ведаў, што хвігу дастане, дык аж за тры мілі выпісываў малатарню. Ну, а як прыйшлося, схаладнела, у печы німа чым паліць, тут ужо ня вытрымаў поп, пасылае ліст і вельмі гжэчна, праўда, просіць, каб дазволіў насекці дроў, як гэта ўжо тут спрадвеку заведзена, а я яму таксама гжэчна: ні позволям — і досыць. Ну, тады ўжо ён як узлаваўся, дык і німа

\* Пасэсар — арандатар маёнтка або яго часткі.

ратунку, проста з костачкамі б з'еў. Чаго, чаго толькі ён ні вырабляў! Гэтаж, разумее пан, данос, данос на мяне напісаў, што я трymаю школку, а дачка там дзяцей вучыць. Гэта той самы чалавек, што мы з ім гэтак сябравалі, праста, як найбліжэйшыя людзі, як родныя браты...

Г жэбнёўскі. E, wiesz pan, nie miałeś s kogo spodziewać się — czyż to z poprem mógł ktokolwiek użyć się!<sup>28</sup>

Максімовіч. А не, каток, ні кажы. Як быў упярод добры, лагодны чалавек, дык і нісказаць, што поп, а от апошняя часы як паветрыца на іх усіх найшла. Усё ж «рускіе» пайшли.

Г жэбнёўскі. No to mi się zdaje, że on i naprawdę jest moskalem, więc temu niema co się dziwić!<sup>29</sup>

Максімовіч. А дзе ты бачыў, каток! Ни ён носам ні нюхаў Масквы, ні яго дзяды, ні прапрадзяды — усе адвею жылі тутка, на гэтай нават парафii. Дык ён жа па маскоўску рэдка с кім і гаворэ, хіба што з архіерэям адным, а то ўсё па нашаму, ўсё па нашаму.

Г жэбнёўскі (насыцярожжыўшыся). Po naszemu? Jak to po naszemu? To jest po polsku?<sup>30</sup>

Максімовіч. Не, па нашаму, па тутэйшаму, беларускай гутаркай.

Г жэбнёўскі. Ach, to pan ten chłopski język nazywa swoim! Chyba ż pan nie białorusin?<sup>31</sup>

Максімовіч (здуманіўшыся). Я — не, не rzeczywiście, ja polak, nu ale jak tutaj, wiesz pan, mówiasia juž zawsze tak.., wiadomo, w mieście żyjąc, to ono łatwiej zapomina się tego... tego języka<sup>32</sup>.

Г жэбнёўскі. No naturalnie. W mieście — kultura, nasze największe obywatelstwo mieszka,— ten wiekuisty zaszczyt Rzeczy Pospolitej! U nas w Mińsku — a broń Boże, żeby ktoś z panów przemówił po prostu. Wszak w jaki wtedy sposób odróżnić szlachcica od prostego chłopa, kiedy i ten i ów, obaj jednym językiem mówią?<sup>33</sup>

Уходзе Марыля, нясучы гарбату.

Марыля. Аб чым гэтак спрачаіцесь тут?

Г жэбнёўскі. A dzień dobry, dzień dobry, ranno Magja. (Аглядаючы яе.) Jak pani wyrosła za ten czas, jak doskonale wygląda! Co to jest mieszkać na wsi! Rośnie sobie człowiek, jak mówi się, na las patrząc. A ja juž tu ojcu rozpowiadam, jakie u nas w mieście porządkи teraz. Tak wszystko udelikatniało, co mój Panie! Тегаз жадна покojówka na spacer nie wyjdzie bez kapielusza, а jak czasem kogو kolwieck szturchnie — inaczej nie powie, jak “prze-

prasjam”. Ja widzę w tym ogólne uszlachetnienie uczuć i muści, zdaje mi się nawet, że ci chami, co słowa nie umieją po ludzku przemówić, dojdą wreszcie godności ludzi, chociaż, pewno, przez ogromnie duży czas<sup>34</sup>.

Марыля. А я дык крыху іначэй думаю. Праўда, я мала бачыла, але дзе бачыła гэтая ўшляхэтненіе, дык вельмі ж малая з яго пацеха. Зверху, праўда, дэлікатнасьць і сумысльне штурхане, каб сказаць “przepraszam”, а затое ў сярэдзіне пуста, а часам — і досыць брудна. І чым больш гэтай зьверхнай дэлікатнасьці, тым больш пустаты і бруду ў сярэдзіне — дапраўды! Бо такі чалавек далікатны і гжэчны толькі да паноў, ды вышэйшых да яго, а як хто з яго ж братоў, простых людзей падойдзе, дык ані прыступу, такая фанабэрэя: jestem szlachcic, a ty, psia krew, chamski.<sup>35</sup>

Г жэбнёўскі. No, to przecież ma gację. Wszak on już mówi, jak i wszystkie szlachetni ludzi, więc jest bez porównania wyższy od całego tłumu chamskiego<sup>36</sup>.

Марыля. Пане, шляхэтнасьць ні вэдлуг мовы пазнаеца, а вэдлуг душы і сэрца; а што я праўду кажу, дык далёка от і па прымер ня трэба йсьці. От хоць сабе наш хурман Максім. Адыйшоў быў ад нас, кажэ, паеду ў горад служыць. І праўда, паехаў, служыў там у нейкага пана, аж пакуль той яго за невашта там ні адправіў. Дык, каб ведалі, як вярнуўся, якім панам зрабіўся — кожная слова на польскі лад наварачуе — спачатку мала што мы бакі ні парвалі, з яго съмявочыся. Цяпер з ім адзін клопат, ужо чакаім як съвятога дня, калі яму год кончыцца: от усё выдумляе, муштруе, з рэштаю службы есьці разам ні хочэ, камандуе заўсёды гаспадыні, каб налівала яму асобне, бо ён «разам з мужыкамі» есьці ня можа. А сам такі то пан — бацька цэлы век съвінні пасьviu у Данілавічах. Не, паноў, хто свайго выракаіца — ці то селянін прости, ці вялікі пан — адна ім мусіць быць пашана: апошняя гэта ўжо людзі.

Г жэбнёўскі (усыміхаючыся). Ale dziwno mi, czemuż to pani wciąż mówi tą chłopską gwarą ze mna, takim że szlachcicem, jak i pani. Przecież tamu mowę ojczystą, najpiękniejszą w świecie całym<sup>37</sup>.

Марыля. Дык я ж і гавару нейначай, як сваёй бацькаўскай мовай.

Максімовіч. Coż to ty duszko wymyślasz? Wszak umiesz po polsku<sup>38</sup>.

Г жэбнёўскі. No, chyba ż pani nie jest białorusinką, jak to teraz dziwacy znachodzą się?<sup>39</sup>

Марыля. Ласкаве, я беларуска. І мова бацькоў маіх для мяне харашэй за ўсё ў съвеци.

Гжэбнёўскі. Со то jest doprawdy z panią? Jakoś pierwsze nie słyszałem takich rozumowań...<sup>40</sup>

Максімовіч. At, co tam pan na nią zwracasz uwagę, wiadomo — блазніца і толькі таго<sup>41</sup>.

Марыля. Не, татка, гэта ўжо німа што: і я ўжо прырозуме і ні трэба гэтак казаць. Мы павінны съмела ў очы кожнаму сказаць, што мы беларусы і імені гэтага не баймося. Годзі танталі ў балота нашу душу, нашы думкі. Пара ім закрасаваць на ўсё хараство, якое ў іх захавана. Трэба зразумець нарэшті, што чалавек, калі сваёю гутаркаю гамоніць, дык усё роўна хораша: ці гэта жыд, ці цыган, ці паляк, ці літвін, ці беларус. Подлуг Бога ўсе роўныя — і людзі, і народы.

Максімовіч. Скуль ты гэтага глупства набралася? Вычытала дзе, ці якое ліха? Што гэта пляцені?

Марыля. Я праўду кажу і з свайго розуму. I калі вы, старэйшы, гэтага слова даўно жаданага і збаўляючага ні скажыце, дык скажым яго мы, малады.

Максімовіч. Добра, што прыйшла! Ідзі от лепши прынясі нам ўшчэ па шклянцэ гарбаты. I без тваёй тут гутаркі ў галаве круціцца.

Марыля бярэ шклянкі і выходзе.

Гжэбнёўскі (*абціраючы хусткаю пот з лысіны*). Jednak nie spodziewałem się tego od pańskiej córki<sup>42</sup>.

Максімовіч. Nu tak, cóż zrobisz — jedynaczka, jak ten mówil<sup>43</sup>.

Гжэбнёўскі. Nie, ależ to okropnie! Taka śliczna panna i raptem — mówi po chłopsku! Wszak ona może sobie tym dużo-dużo popsuć!<sup>44</sup>

Максімовіч. A juž mówiłem jej, mówiłem i dosyć powiedziałem, niech juž ją mąż przeucza, a ja juž nie zdolam. Nu a cóż w Michałowie słychać?<sup>45</sup>

Гжэбнёўскі. A co tam — wszystko po staremu. Czekali wszystko dziedzica, miał właśnie przyjechać na zawarcie kontraktów, ale coś mu przeszkodziło, więc nie przyjechał; juž, mówi, chyba na przyszły rok postaram się<sup>46</sup>.

Уходзіць Кацярына, прыносіць гарбату і зноў выходзе.

Максімовіч. A to jak raz na mój kontrakt; tak, па przyszłą wiosnę mojej posesji termin schodzi<sup>47</sup>.

Гжэбнёўскі. Otóż mówiliśmy z dziedzicem i o panu. Właśnie był on w Milewiczach, a tam, wszak pan wie, gospodarka zapuszczona, ten stary juž nie zdola, а рабочу

korzystają z tego. Więc pan dziedzic nadjechał niespodziewanie jakoś, па rewizję, zobaczył, że gospodarzy się zle, że ziemia wypustoszona, bo on, pan wie, bydła trzyma tylko same resztki: то u niego porozkradano, то zdechło. A do tego jeszcze nikt dziedzica nie przyjął — stary był chory, w łóżku leżał, a więcej tam niema komu rozporządzić się, i wyjechał pan dziedzic głodny. Przyjechał do nas, do Michałowa i mówi: “Tego Milewickiego koniecznie wypędzę na wiosnę, tylko psuje mi fundusze. I w ogóle, mówi, trzeba poczyścić — tak i powiedział — poczyścić dzierżawców. I zaczął przeliczać, kto tam stary, kto nieumiejętny, kto hula, pijaczy. Doszedł do pana. “Nu,— mówi,— ten jeszcze człowiek w sile wieku, a gospodarstwo u niego najlepiej prowadzi się w całym powiecie”<sup>48</sup>.

Максімовіч. A oto daj Boże zdrowia panu. To cóż on powiedział?<sup>49</sup>

Гжэбнёўскі. То, powiada, — “ten niech sobie siedzi, tylko, powiada, podwyższyć mu dzierżawę na jakie półtysiaca<sup>50</sup>”.

Максімовіч. Ну, to dзякую Богu і за тое. A juž ja przelekłemsię, jak pan zaczął mówić. Cóż pan myślisz? Tak, prawdę mówiąc, wyprowadź on mnie teraz z tej mojej Krasowszczyzny, to ja bym nie wiedział, co ze sobą robić! Doprawdy!<sup>51</sup> To ж ведаіш, пан, жыву тутака ад того часу, як радзіўся, і бацькі мае жылі тут, і цэльны род — яшчэ ад часоў hrabiego Jana, — калі tote было! Дык у яго мой прапрадзед служыў у адміністрацыі і пад старасць пададзіў яго hrabia na гэтym kavalku зямлі і tak powiedział: oto będziesz miał, stary, sobie na przeżycie do śmierci<sup>52</sup>. Ну, а як памёр stary, ад сына яго запатрабавалі ўжо дзяржаву і ён плаціў, і плацім усе мы аж дагэтуль, акуратне, як мусіць ніхто.

Гжэбнёўскі. A, tak, tak, juž nad pańską akuratność ja sobie i przedstawić nie moge<sup>53</sup>.

Максімовіч. A гэты дамок мой! Пабудаваў яго ўшчэ мой дзед, як быў малады. Мне цяперака 50 год, а ўжо як памятаю дзeda, дык быў сівы і саўсім stary. Значыць ужо каля соткі гадоў і хаце гэтай. Каб з яе мне выйсьці прыйшлося! Не, я б з яе ні выйшаў, я б памёр гэтta, якой бы там ні было съмерцяй, а жывым бы не выйшаў. Тутка, ўшчэ памятаю, мамка мая заўсёды мне, прадучы, казкі казала, такіе цудоўные, такіе салодкіе, першыя дзіцячыя казкі. Тут і татка памёр, прастудзіўся, бедак, едуучы з гораду. Тады я з маткаю адзін застаўся гаспадарыць, яшчэ малады быў хлапчук, а нічога, спраўляўся ёмка. Пасля спадабalaśsi mnie тут суседава дачка, Якімчышка

яна з роду, узяў, пажаніўся з ёю. Шчасліва жылі мы з сваёй Анеляй, праста, як на зямлі й ні трэба лепей, цэлых пяць год; аж наляцела паветрыца — гарачка, панесла маю Анельку на той съвет...

Гжэбнёўскі (*наліваючы сам сабе*). Panie, a kto rapu tē wódkę robil, to wiesz pan, bajeszna wódka!<sup>54</sup>

Максімовіч. Ды мая ж усё гаспадынька, дачушка мая. Яна ўсё можа, дасціпная дзяўчына. Яна і да навукі самая першая, і да гаспадаркі.

Гжэбнёўскі. A wiesz co, pan, nam do pana bardzo wažny i piłny interes<sup>55</sup>.

Максімовіч (*страпянуўшыся*). Можа яшчэ што аб арэндзе.

Гжэбнёўскі. Nie, panie, to już więcej ze spraw osobistych, jak to mówi sia. (*Устае з чаркаю*.) Właśnie, jak dawniej mówili, u was towar, u nas kurięc. Zróbmy interes<sup>56</sup>. (*П'юць*.)

Максімовіч. Э-ге, вось пан да чаго. Дык пан, кшталтам тым сватам да нас прыехаў. Просім, просім, радасна вітаем. А хто ж такі маладзенец?

Гжэбнёўскі. Właśnie, pan mnie trochę nie zrozumiał. Przyjechałem, że tak powiem, swatem od siebie, prosić o córkę pana za małżonkę dla siebie<sup>57</sup>.

Максімовіч. Тэ-эк... (*Паўза*.) Бачыш, пан, реч такая. За дачкою я вялікага пасагу ні даю, хоць, пэўне ж, усё што маю, усё ёй дастанецца, ні кому другому, але ўсё гэта так мала знача ў параўнанні да яе самай, што тут я ні судзьдзя — пытайся пан дачкі. А як дачка на згоду пойдзе, дык я ж абедзьвюмі рукамі пабаслаўляю. Ці ж мне гэта можна спадзявацца на такога зяця, як пан? Што я — прости шляхтун, цёмны, адным словам, мужык, а пан і роду важнага і навукі ўсякія скончыў.

Гжэбнёўскі. No pewno że tak. Ale nie rozumiem, jak to pan możesz zdawać się na decyzję takiej młodej dziewczynki, która w kwestyjach życia nic absolutnie nie rozumie<sup>58</sup>.

Максімовіч. А як жа пан яе за жонку бярэш, калі яна саўсім яшчэ блазыніца? Яно то і мне неяк у галаву лезе, што замаладая яна йшчэ аб замусстве думаць, ну, але калі такая важная пара, дык німа чаго...

Уходзіце Марыля, размова абрываецца.

Марыля (*уходзячы*). Татка, што я маю вас прасіць. То я ўчора запрасіла Васіля Кунцэвічавага, каб ён да нас зайдзе, ён такі добры хлопец, такі разумны; заўсёды, памятаіце, уперад у таткі ў ласцы быў.

Максімовіч. Ну дык што?

Марыля. Ну дык я запрасіла яго, каб да нас прыйшоў сёньня. (*Бачучы, што бацька крывіцца*.) Што ж, ён саўсім да бацькі ні належыць, думае і робіць усё на свой разум. Мне ўчора думалася, а можа ізноў у нашай Красоўшчыне лад пойдзе.

Максімовіч. Я б твойго гэтага разумнецькага з двара вон пагнаў бы, ды ўжо калі запрасіла, ніхай ідзе.

Марыля. Татка, нашто тая злосіць? Што ж ён вінен у грахох бацькавых? Кожын за сябе адказуе (*глянуўшы ў вакно*.) Ось ён цяпер ідзе, мусіць ужо на дзядзінцы, дык татка з ім як ласкавей абыйдзіціся. Добра, татка? Добра? Ну! (*Абыймае*.)

Максімовіч. Ну добра, добра, адчапіся. (*Марыля выбягае*.)

Максімовіч. Гэта папоў сын — палядзім, што за маладзец. Але вядома: яблык ад яблыні нідалёка ляжыць.

Гжэбнёўскі. Ale eoś rannie Magi bardzo o niego frasuje<sup>59</sup>.

Максімовіч. Гэта — нічога дзіўнага. Таварышылі ад самых, можна сказаць, пялёнак, а цяпер ужо гады са два ці са тры ні бачыліся, дык вось і рада.

Уходзіце Марыля і Васіль.

Марыля. От і прывела вам самага малодшага да кумпаніі.

Васіль. Добры дзень, дзядзьку, як дзядзька маіціся, ці дужы крэпкі?

Максімовіч. А так сабе. А як жа васпан, што прабляіш? — даносы бацьку памагаіш пісаць?

Васіль і Марыля (*разам*). Якіе даносы!?

Максімовіч. Нібы то ў ні ведае. Даносы там архірэю, ці якому чорту. Гэта ж на мяне і на дачку твой бацячка накатаў, што трymаім, нібы, школку — дык чуць адкупіўся, а то б можа і высідкі прышлося пакаштаваць.

Марыля (*зблігайшы*). Як то, хіба гэта дзядзька Кунцэвіч гэта данос напісаў?

Максімовіч. А то хто ж? Сам, на свае вочы надовічы бачыў у прыстава.

Марыля (*убок*). Божа мой! (*Перасілюючы сябе*.) Ну, татка, але ж Васіль нічога ані ні ведаў і ні ведая, ён ані ражочкам сваёй душы ня вінен у гэтым, нашто ж гэта кажыце яму?

Максімовіч. Ня вінен! Ніхай ведая хоць якога бацьку мае!

Васіль. Я ведаю, ведаю ўсё гэта і прыйшоў сюды с тae прычыны, што ўсё ведаю. Пайшлі вы адзін на аднаго, брат на брата і замуцілася вашая жыцьцё, абодвым стала дрэнна, злосна, горка на душы. Абодва вызывяраліся адзін на аднаго і каб хто запытаўся з-за чаго — з-за снапа збожжа, з-за крошкі хлеба...

Максімовіч. Ідзі ты лепей, браток, свайго бацьку навучай, з яго ж ткі уся гэтая брыда і пачалася. А ў мяне ёсьць такая от праз меру разумная дачушка, яна мне, як трэба жыць, пакажа.

Васіль. Дзядзечка, ды я ж ведаю, што вы заўсёды і спакайнейши, і разсуднейши былі, чаму б вам ні ўзяць ды ня скончышь гэтай згадкі. То ж і Вялікі Навучыцель съвету сынамі божымі назваў тых, што згоду робяць між людзей.

Максімовіч. Што тут за гутарка можа быць аб згодзі. Йшчэ пакуль між нас было, ну то было, вядома, па суседзку — біз гэтага нідзе ні бывая. Але ён данос напісаў, данос — ды я яму цяпер брыджуся руку падаваць, ўсё роўна, хоць бы ён і ні на мяне напісаў. Ён цяпер ўсё роўна, што сышчык які, нават горэй!

Васіль (энэргавана). Што я скажу вам? Заўсёды і ўсюдых добрае перамагая, ці то ў людзях, ці ў цэлым съвеци. Ці ж ні павінны мы верыць у гэта, ці ні павінны дабівацца гэтага? І калі гэта ён пісаў, ўсё роўна трэба дбаць аб тое, каб зараза не пайшла далей. Трэба бардзей, як мага бардзей забывацца на старыя крыўды і спрэчкі — тады толькі жыць можна будзе, тады будзе рай на зямлі.

Гжэбнэўскі. Che-che — nie byłbyś pan popowiczem. O nic więcej, jak o gaju myśl!<sup>60</sup>

Васіль. А як забудуцца старыя крыўды, стануць плячо к плячу ўсе браты-беларусы абодвых вераў, разам пойдуць у жыцьці, да аднае вялікае мэта — лепшай долі сваёй стараны і народу.

Гжэбнэўскі. Panie kochany, a przyczem że tu pan Maksimowicz! Przecież on nie jest białorusinem, lecz polakiem; on sam mi to — jakich może półgodziny temu powiedział. Prawda, panie Antoni?<sup>61</sup>

Максімовіч. Nu tak, tak, przecież ja polak, to wiadomo<sup>62</sup>.

Марыля. Ат, мала што татка кажэ. Як жа мы з татам заўсёды па якому гаворым, то ж ніколі слоўка ні вы-

мавім польскага, хіба што ў касьцёлі. Эты, гутарка тая! Хадзем от лепей, пане Васілю, са мною, я буду вячэру гатаваць, а вы мне раскажыце дзе былі, што бачылі. Хадзем!

Выходзяць Марыля і Васіль.

Гжэбнэўскі. Jakiemi oni [są] przyjaciółmi, te bialorusini!<sup>63</sup>

Максімовіч. Et, wiesz pan, błaznota. Co tam mówić o nich!<sup>64</sup>

Гжэбнэўскі. Naturalnie. Więc teraz — do interesu. Nie mam jak na licho czasu dzisiaj, czekają tam mnie z ordynarją. Kiedyż pan pozwoli już przyjechać, żeby umówić się ostatecznie?<sup>65</sup>

Максімовіч. To już mi się zdaje, jak pan porozumie się z Marylą<sup>66</sup>.

Гжэбнэўскі. Pan jednak od swego nie odstępujesz. To już dobrze, pomówię, ale tylko kiedy? Dzisiaj ten popowicz przeszkadzi, to chyba w następną niedzielę<sup>67</sup>.

Максімовіч. A możeby pan jeszcze na kolację pozostał?<sup>68</sup>

Гжэбнэўскі. Nie, panie, najadlem się jak świnia, już mi dość<sup>69</sup>.

Максімовіч. Nu to ja zaraz zawołam Marylę, niech pan z nią pożegnasię. Marylia! Niech že pan kłaniasię, tam wszystkim w Michałowie, panu nadleśnemu z żoną i panu Klonowskiemu...<sup>70</sup>

Уходзе Марыля, за ёю Васіль.

Марыля. А што хочыце, татку?

Максімовіч. Ot pań Mieczysław odjeźdża już od nas, nie chce zostać, na kolację<sup>71</sup>.

Марыля. Пане, застаньціся. Я смачную, смачную зараз вячэру згатую.

Гжэбнэўскі. Ja przyjadę jak kolwiek drugim razem, taksamo na kolację, jak panie będzie miała (паглядаючи на Васіля) więcej wolnego czasu. Do widzenia, panie<sup>72</sup>.

Выходзіць, яго праводзе Максімовіч.

Марыля. Ты яму, відаць, бельмам у воку. Ну але які нам да яго інтэрэс?

Васіль. Марылька, я пайду. Бо калі гаманіць з бацькам цяпер, толькі сапсую ўсё. Пакуль старыя ні пагодзяцца, ні пабачуць долі і нашые сэрцайкі.

**Марыля.** Любы мой, што нам да ўсіх людзей, апрача нас: абы мы любілі адно аднаго. Ну але, як думаеш, што лепей, дык ідзі.

**Васіль.** Глядзі ж толькі ні забудзься: у чацвер на Цёплай гары, на ўсходзе сонца!

**Марыля.** Добра, добра!

Выходзяць. Праз мінуту сцэна пустая. З тых самых дзьвярэй, куды яны выйшлі, уходзіць шіхенъка Максімовіч.

**Максімовіч.** Чуць схаваўся ат таго недавярка, ліха галаве яго; і то, мусіць, пабачыў мяне. Але што гэта я чуў! Ці ні здалося мне, ці ні сасніў я?.. Яны кахаюцца!.. Гэты мужык, паповіч пракляты — і мая дачка, мая Марылька, гэрбоўная шляхцянка!.. Не, хай лепей згіне яна са съвету саўсім, чым гэткая ніслава!.. От: беларусы, беларусы, да чаго гэта даводзіць! А ліха ж матары яго, папаў панскую дачку! Ды ні дажджэш, здохніш!..

А можа гэта мне прыслушалася? Можа яны на спацыр пойдуць на Цёплую гару? Але чаго ж тады гэтак рана? Трэба будзе самому пайсьці, а то ешчэ часам зьбяжыць! От дачушка! Спадзевайся ты добра. (*Прыслушайшыся.*) От яна мусіць ідзе. Ну з ёю мы яшчэ заўтра пагамонім. Калі што якое — лупцоўку. (*Пайдза.*) Ага! — дзе той Цімох, трэба на заўтра дыспазыцыю выдаць.

Выходзе; праз мінуту сцэна пустая, пасыля ўходзіць Марыля.

**Марыля** (*змораная валица на крэсла*). Што гэта будзе, Божа ласкавы! І навошта гэта падзялілі нас дзьве культуры, дзьве веры, чаму мы нішчаснейшыя ад усіх у съвеце? Без яго — ня выжыву, памру, а калі з ім, дык увесе съвет проці нас. Што рабіць, што чыніць?.. І чаму ты, мая мамка, ні дажыла, ні дачэкала, дала б ты мне добрую, сардечную парадачку. Ляжыш бо недзе ў сырой зямельцы, у жоўтым пясочку і плачуць над табою старэнкія бярозы абвіслымі пацеркамі лісткоў... Але вялікаднем устаеш на бяседу ўваскрошшае прыроды, адроджаных людцаў, што году ўстаеш, каб ні забываліся дзеци твае, што прыдзе час — і ты ўваскрэсьнеш! Дзе ж вы, мае сілы, чаму агарнула мяне змога? (*Устаючы.*) Толькі веры, болей веры! Чаго баюся? Я вольная птушка, съмела тнучь скрыдлы мае вятравыя хвалі. Сама сабе пішу законы я, і... што мне ўсе думкі людзкіе? Зраблю так, як души міла, як сэрца кажэ!

Заслона

## АКТ IV

«Цёплая» гары сярод лесу. Досьвітак, цемра ніпрагляднай. Шуміш бура, вые лес. Чуць-чуць відны слуэты дзераўаў.

Голас за сцэнай. Го-гоп, го-гоп! (*Недзе далёка з двух бакоў адзываюца таксама. На сцэну съпешна выходзіць стары палясоўшчык. Раштам становіца і гукае:* Го-гоп, го-гоп! *Прыслушоўваецца. Чуцен недзе далёкі адказ, з другога боку — таксама.*)

**Палясоўшчык.** Што за праява, няўжо ж то я заблудзіуся? Я ведаю, усё гэта ты, лясун, трасца матары... А не, не, што гэта я сказаў? Даруй мне, гаспадар пушчы, твайму служе старому — з вуснаў зыяцела. Ну, але куды ж цяпер пойдзіш? Гэтак часам і галавой наляжыць можна! Ну, як тутка, барані Божа, савіны мох, ды ўлезеш у яго! Кажуць, прапашчы тады чалавек і на гэтым, і на тым съвеце. Барані Божачка, барані Божачка, Матка Прачыстая, усе съвятыя. А чаму той халера Вінцук ні адзываецца? Казаў жа: глядзі сынок, ні забудзься, прыдзеш на спатканыне к старому бацьку, ён табе за гэта гасцінца Барысаўскага прынясе. Мусіць заснуў. Го-гоп, го-гоп! (*Прыслушоўваецца; чутны далёкі адгукі.*) Ні пайду далей, змарыўся чыста, ды ўшчэ ў якое балота трапіш, ці ўшчэ горай куды. Тут хоць суха. (*Мацае кіем пень, садзіцу.*) Ужо павінна ўзыходзіць сонца, а гэткая цемра пануе. Захавалі цёмныя хмари сонейка, каб ні съвяціла яно нам здарожным! (*Угледаіца.*) Чакацы! То ж гэта Цёплая гары, а Бо-о, то ж я не пазнаў! Цяпер і хата ні падалёк. От добра, пайду! (*Устае. Нідалёчка чуцен голас: го-гоп!*) А вось і той гукае. Го-гоп, го-гоп! Сюды! Мусіць Вінцук мой; пільнае хлапчанё, німа што казаць.

**Вінцук** (*за сцэнай*). Тата-а!  
**Палясоўшчык.** Я тутка.

З'яўляеща Вінцук.

Тым часам патроху віднене. Вецер разганяе хмари і аткрывае чистае неба. Съятлее і чырванее ўсход. Цёплая гары скрыта ўся верасам. Далёка адной стаяць старыя хвоі, а крыху гусыцей — малады хвойнік, ніжэйшы чалавека, толькі з левага боку крыху вышэйшы. У глыбіне сцэны, у аддалі — фальварак, утоплены ў швітучым садзе, а над ім усходняя неба. З бакоў і на гарызонце — лясы.

**Вінцук.** Во, чуць знайшоў! Чаму ж ні адгукаліся?

**Палясоўшчык.** А нашто ж ты мнё патрэбен? Што, думаиш, як стары, дык і дахаты ні траплю? Нябойсь, браток, яшчэ такіх маладых паправоджу.

Вінцук. Гляньце вы! Ну што ж, пойдзем хіба сънедаць, маці чакае. (Глянуўшы ў глыбіню сцэны ўлева.) А бач, хто гэна ж такі ідзе?

Палясоўшчык (*ціха*). Злодзей! Хаваймося куды! (Хаваюца за куст.)

Уходзе Максімовіч, за плечамі стрэльба.

Максімовіч. Ці ж прыдуць толькі яны? Тая то ешчэ сыпіць, а гэны можа і прыйшоў ужо. А мо' гэта ўсё мне прыслушалася. От калі хто даведаіца — то съмеху з мяне будзе! Ну трэба тым часам хіба ў куст дзе схавацца, ану ж прыдуць. (Аглядайца.)

Палясоўшчык (*за кустом да сына*). Тож Максімовіч! От дурны, крычыцы: «Злодзей, злодзей».

Вінцук. То ж тата казаў, што злодзей. (Выходзяць з-за куста.)

Максімовіч (*пабачыўшы іх, поўголосам*). Ліха вашай галаве! От і злавіў!

Палясоўшчык. Дзені добры пану Антоніяму. Што ж, мусіць на птушкі якіе выбраўся?

Максімовіч (*крыху здуманены*). А... але, каток мой, але: глушца думаю паслушаць.

Палясоўшчык. Дык ужо ж спазніўся, хіба, пан, калі на глушца, вунь як чэрвень йграе; хто ж такой парой на глушцы ідзе? (Гледзючы на Максімовіча.) Э, мусіць пан жартуіш, так мусіць пра нейкую зьвярыну дачуўся, ды і сказаць ужо ні хочаш.

Максімовіч (*съмеючыся*). А дагадлівы ты, братка Сыцепан, нічога ат цябе ні схаваіш. Тутка, бач, нехта ўнадзіўся на май жыце каня пасьвіць раніцай, дык хачу прысьцерагчы.

Палясоўшчык. Хто ж бы то мог быць? Мо' ты, Вінцук? Вінцук. Што я — здурнеў?

Максімовіч. Не, гэта нехта з Рудакоўшчыны. Пэўне ж, ні вялікая там і шкода, але ж, як той казаў, ня столькі з'есьць, сколькі стопча. Ну, я тут дзе ля съцежкі схаваюся, а вы ідзеце сабе дамоў, калі хочаце.

Палясоўшчык. Ідзі, Вінцук, я зараз. (*Вінцук выходзе*).

Максімовіч. Можаш сабе і ваша ісьці, я адзін дам рады.

Палясоўшчык. Э, што там, пасяджу дзеля кумпаніі. (*Чутна, чалавек ідзе па лесе*.)

Максімовіч. Ой, ідзе, хаваймося! (Хаваюца за куст з правага боку. З лева *выходзе* Васіль і памалу пераходзе сцэну.)

Васіль. Дзякую Богу, выбрыў! Ночку цэлую, доўгую, як век, вадзіла, круціла мяне па пушчы варожая сіла — змучыла, апошняя сілы адабрала. Думаў ужо — лягу, засну надоўга, надоўга! Ды перацерпіў спакусу, бо аб жаданай маёй успомніў. І съветлым агнём запалілася сэрца маё, сіла новая ўлілася ў здубеўшае цела. І вось усход, нараджэнне дня. Пекны ты, золак маёвы, съветлы як крыніца! Над калёры твае няма хараства, цэлую арфу чутак ліюць яны мне ў душу. І бурыца старое, брыдкае рыштаванье, аткрываючы съвету цэламу хорам жыцця і хвалы. Устаюць съпячы, ажываюць нябошчыкі, гулам жыцця паўнэе пушча, працай каванія будучыні! Так, німа харашэйшага, німа мацинейшага, німа даражэйшага ад цябе! А, не, ёсьць! Ёсьць дужэйшы, харашэйшы, даражэйшы ат цябе — гэта (*таёмна*) усьмех дзяўчынкі маёй. Я ведаю, за табою ўсыльед ідзе сонейка ясная, цёплая, жыватворчая... А за ўсьмехам яе ідзе любасьцы! Яна зломіць, спаліць, перакует на золата маю душу, яна з ветрам пусціц порах костак маіх, усьміхнецца і створыць мяне з нічога; ланцугамі шчасціця звяжэ яна мяне, у рай прасъветлы за жыцця ўвядзе. Ты адкыўляеш і будзіш, а яна — творыць з нічога ўвесь съвет. Хвала ёй, хвала, хвала! У векавечны хаос некалісь ѹшчэ перад панаваньнем часу кінула яна гармонію і стварыўся щудоўны, безгранічны съвет. І ліеш ты, мой золак ясны, гэтак гармоніі акорды мне ў душу, чую я думкі, жаданія зямлі (*задумляецца*.) Але чаму ж яе ѹшчэ ні бачу, дзе яна? Мо таксама блудзіць, мяне шукаючы... Ось, яна ідзе! Якая яна харошая, бы царыца Вясна між зялёных хвоек, ад іх съважэйшая, пад усходам чырвоным, ад яго ѹшчэ ясьнейшая! Вітаю цябе, золак жыцця майго! (*Ідзе да яе*.)

Уходзе Марыля.

Марыля. От і прыйшла да свайго міленькага, князя думак, пана над сэрцам. Уся я, якою бачыш, бяры мяне! Я ўцекла з бацькаўскай хаты і больш туды ні вярнуся. С табою поплеч пайду на змаганье з жыццем, з ніпраўдаю, з бядою!

Васіль (*абыймаючы яе*). Сонейка маё! Ускрыдляеш ты думы мае, разсьветляеш туманы будучыны. З табою ні збаюся ціжараў жыццёвых, на змаганье, на вайну з усім благім ахвярую жыццё сваё! Да народу майго пайду з жаркім словам, словам прароцства і адагрэю іх съцюжамі скаваную волю. С трунаў адвечных я падыму косьці, яго і сваёй крывёю зляплю іх у еднасьць. Я зраблю ўсё гэта! (*Змораны, апускаеца на пень*.) Але, але дзеліць маё

ўласная сэрца думка супраціўніца і ні магу яе адагнаць (закрывае твар рукамі).

**Марыля.** Мілы мой, што гаворыш ты! Ці ня верыш у маю любасьць? Ці мо' і сам разълюбіў? Кажы ж, кажы барджэй, аткрывай барджэй раны сэрца свайго — залію іх бальзамам шчасьця і загоюцца. Падымі ж вочы, згні смутак з чала, ось, узыходзе сонца — нашая сонца — прывітайма яго радасьцяй! Чуіш, Васілька?

**Васіль.** Чую і веру. Чую і люблю. Але ня гоюцца ўшчэ раны души маёй. Я табе скажу чаму. Адарваў я цябе ад бацькоўскай сялібы, прызвычайнага быту, цеплага і спакойнага кутка, павяду цябе я ў няведамшчыну, у супраціўны стан. Цяжкі крыж прыдзеца ўзяць табе і панесці. Ці вытрываеш? Ішоў я да цябе глухім лесам і шумна, стагнуча бубніў ён: «Ня вытрывае, ні панясе крыжа!»

**Марыля** (глядзіць яму ў вочы). Я ведаю, табе страшны твой крыж, а ты байшся за мяне. Дык вось знай і чуй, якая сіла ў мяне! Я вазьму ешчэ твой крыж і панясу біс скаргі. І я ведаю, які той крыж. Праз мяне адарвешся ты ат залатой думкі, ідэі, ат бацькоўской дарогі, паваротным звязном будзіш ты ў ланцуту пакаленіння, а хіба я ні ведаю, як б'юць хвалі жыцьцёвые ў паваротные скалы! Але ты пойдзіш на прадзедаўскі шлях і я ім пайду і гэнным сустрэнімся... ужо сустрэліся, калі толькі любіш усім сэрцам мяне.

**Васіль.** Ужо сустрэліся. Толькі ці ведаіш ты тоя, што мільёны злучаных між сабою людзей адным шляхам ідуць, але яны як чужые, як ворагі, бо не могуць души іхніе злыцца, зъмяшашца, але як аліва і вада. А што, як і мы сілы той ні знайдзім, што б звязала нас у еднасьць, навекі ў еднасьць? Глянь, як далёка мы былі: я ўсход, ты заход...

**Марыля.** Гэтак, але сэрца ў грудзях наших б'еца адно. Некалісі узяў яго судзьдзяя магутны і разsec мечам і кінуў у пушчу. І паабрасталі палавінкі сэрца целам і стварыліся людзі, але сэрца толькі палавіну кожан з іх меў. І не маглі затым жыць па людзку. Але часткі сэрца падзелены адну пацягу маюць — каб злыцца нанова ў еднасьць.

**Васіль.** Ты праўду кажэш! Раз'ясняюцца патроху думкі мае. Скажы ж мне ўшчэ цяпер, за што ты мяне зълюбіла? Бачыла ж ты лепшых, разумнейших, харашэйших, што шукалі, як шчасьця, твайго ўзгляду, а ты абабрала мяне. За што ж, скажы мне, за што?

**Марыля.** Сказаць табе за што? Бо да цябе цягне душа мая. Штось, якісь скарб захаваны тамака ў грудзёх тваіх, што прыцягае мяне, як сонца птушку — і німашака, мусіць, сілы,

што мяне ат цябе адарвала б! Цябе бачылі мае сны ўшчэ задоўга перад тым, як доля звяляла нас з варагуючых станаў. І як улюбліла я цябе, гэтак і вякі пройдуць, а ў май сэрцы будзе гарэць той самы агонь любасьці да цябе. Ты плачэш? Чаго ж ты, чаго?

**Васіль.** Даруй мне, даруй, даруй! Гэта я такі дурны быў, свайго шчасьця ні бачыў, цябе і сябе мучыў без усякай прычыны. Але мусіць жа я цябе крэпка, шалёна люблю, што ні магу даверыцца сваёй Долі, што яна ў мой бок кола пакруціла. Так мала я бачыў дагэтуль шчасьця, праменістага, звязацага шчасьця! І я памятаю, некалісі даўно, як зайшло сонца, разыйшліся мы с табою і ў розныя бакі пайшлі. Але чым далей ішоў я, усё больш назад хацелася, да былога шчасьця. І я пайшоў шукаць цябе — унахы я клікаў цябе, а ты ні адзывалася, я ведаю — і ты мяне шукала, але ня ведала дарогі да маёй души. І ось я спаткаў цябе, а на небі занялася раніца і згінулі ў апраметную ўсе страхі, ночы дзеці, і першая жаваранка разам з намі кажэ «люблю» ўсяму сьвету. І каго ж мне любіць, апрач цябе, маё сонейка, мая кветачка агністая! На невашта ж, мусіць, і створаны мы, як дзьве далоні аднаго чалавека, правая і левая, так, здаецца, і хочуць, каб іх злажылі; гэтак і мы — німа ў сьвеці другога такога чалавека, што б якраз быў да мяне дапасаванаю палавінкаю. Ты палавіна маёй души, майго сэруца.

**Марыля.** Мілы мой! Я чую, гэтыя думкі былі ў души маёй перад тым ішчэ, як ты іх выказаў. Іх парадзіла нашая с табою агульная душа, гэта першыя яе дзеці. А як злучымся мы ў навек непарыўную ўніяць, задзівіцца сьвет на патомкаў нашых. Мора і балота яны высушаць і садам зробяць, замест гораў будуць азёры, замест лясоў — палацы. І будзе съвято ліца з іх стараны, і разыўацца на ўсіх сваіх і чужых, як съвято сонцевая...

**Васіль.** І асьвецім мы старонку нашую съвятым праўды, шчасльвымі зробім людзей усіх. Тады ні будзе слёзаў, ні будзе крыві і поту. Зямля пад намі аддыхнене ад векавое кляцьбы, што падала на яе грудзі. І вольная і харошая дасьць яна плод свой і ўсім будзе годзі. І ўсім будзе добра, гэтак як мне цяперака з табою. (Цалуе.) Люблю цябе!

**Марыля.** Люблю цябе! (Даўгі пацалунак. З-за кустоў чутна.)

Голос палясоўшчыка. Што гэта робіш, пане?

Голос Максімовіча. Зладзе! (Страліе ў абняўшыхся, трапіць у Марылю, яна асядае на зямлю.) Што ж я нарабіў?

Васіль. Што гэта, Марылька, у цябе? (*Падтрымліваючы і спускаючы на зямлю.*) Божа мой, забілі!.. Хто, за што?

Марыля (з усъмехам). Гэта кара зайдроснага неба! (*Млее. Васіль, стоючы на каленах, моўчкі і без мыслі ўглідаіцца.*)

Голос Максімовіча. Яе забіў, дачку!.. Забойца я... горшы ад усіх людзей, німа на мяне кары!.. Хіба съмерць ад сваёй рукі. Ёсьць яшчэ адзін ствол набіты! (*Хоча стралацца.*)

Палясоўшчык. Што гэта ўшчэ надумаўся рабіць? Мала, што адну съмерць зрабіў, дык яшчэ і сябе!.. Давай стрэльбу табе кажу! (*Атбірае стрэльбу.*) Ідзем от, паможым чым кольвечы, а нуж ішчэ аджыве.

Голос Максімовіча. Ні пайду, ня съцерпіць душа мая! Пусьці мяне, не трymай мяне, уцяжу я ад грэху свайго, ад самога сябе! (*Вопрамецьцу кідаецца. Палясоўшчык задзержуе яго за руку.*)

Голос палясоўшчыка. Не, браток, як сабе хочаш, ні пушчу! Йшчэ сабе што зробіш. Хадзем от лепей да мяне ў хату. (*Выходзе, вядучы за руку Максімовіча.*)

Васіль (як непрытомны). Заягнулася неба хмарамі і пальнуў пярун і лінуў дождж. І холад цяжкіх капляў згасіў радасць съвету ўсяго. А гэна ж у асяродку цемры запелі нячыстые савінымі галасамі: «Згасла съятло, скончыўся дзень жыцця!» Наліося паветра воўчым плачам і скрыгатам, хцівасцю хуткай здабычи. Зывяры краснавокіе разадралі цела нашая, а кожаны начны ўкралі душу... Бедные, бедные людзі Крывіцкай зямлі, новыя сылёзы лійце, аб новай утраце, аб новай крыві, наклікаючай суд неба! (*З'яўляецца палясоўшчык і сын яго.*)

Палясоўшчык. От яна дзе! Хадзі возьмім. (*Да Васіля.*) Мо-аб ты нам памог яе да хаты данесьці?

Васіль (азірнуўшыся на іх). Га? Дык гэта вы яе забілі? (*Ускаківае.*)

Палясоўшчык. Ды не, супакойся, яе бацька забіў.

Васіль. Бацька, родны бацька забіў! Твая гэта рука, вялікі Валадару! Скрануцца горы с падножжаў сваіх, лясы ніц лягуць, устрашаны гневам суду! Навекі, навекі падзелена неба з зямлёю. Вунь яно адходзе... далей у глыбіню, схаваецца зараз з відавоку і эноў запануе хаос.

Вінцук. Што ён, ачмуцеў, мусіць?

Палясоўшчык. Няўжок! Бяры от, панясём. (*Бяруць самлелую Марылю і нясуць у права.*)

Васіль (здушаным голасам). От, цемра прадвечная! І духу жыватворчага, што парадзіў некалі съвет, няма, няма ў

хаосе. Глыбай каменнай звярнуўся ён і зваліўся апоўначы сярод мора. Адзін я, адзін у пустыні і зоры ўжо больш мне не свецяць і знікнулі ў проціме пущінкі. Дзе багацьце маё, хвала мая? Ты, зямелька, возьміш яго, схаваіш у грудзі свае і нікому, нікому ні дасі. Заручуся с табою крывёю і потам і вырву з грудзей тваіх скарбы свае! Так будзе! (*Кідаецца таксама ўправа.*)

Злева выходзіць Максімовіч, без шапкі, абадраны ўвесі.

Максімовіч. Куды падзенуся ад страхаў, што за мною ўсыед ходзяць? Усе ведаюцы! Тая смалістая елка, што быў за яе схаваўся, я чуў, прашамрэла: «Преч, забойца!» І ўвесі лес повен ад галасоў: «Шукайце забойцу!» (*Агледаіцца.*) Калі я тут быў? От тут на верасе ля пня стаялі ў двух проці сонца. Хто?.. Марыля... пасыля стрэл... Божачка мілы, то ж я Марыльку забіў, сам, сваёю рукою, пабурый хорам жыцця! (з мукаю) Э-эх, німа мне ўжо больш мейсца на зямлі, чую, ня съцерпіць яна насіць мяне. Зраблю які канец сабе. (*Агледаіцца, бачыць кроў.*) Што? Гэта што? Кроў? Ратуйце, людзі, паміраю! (*Млее, валіцца на зямлю.*)

Праз хвіліну з'яўляешца Вінцук, за ім ўсыед ідзе бацька.

Вінцук. А Бо! гэта ж пан ляжыць! Тата! Тутка ён!

Палясоўшчык за сцэнай. Дзе ён? Ёсьць? Ну, дзякую Богу! (*Выходзе.*) А гэта што, ляжыць? Таксама нежывы! А-ей, а мне беднаму! (*Нахіляецца, слухае сэрца.*) Не, ішчэ жывы. Ну дык мы яго зараз пабудзім (*на вуха.*) Антось!

Максімовіч. Га! Чаго? Што? Вяжыце мяне, гэта я забіў!

Палясоўшчык. Дык от уставай хутчэй! Марылька, бач, аджыла, ды можа Бог дасьці...

Максімовіч (*ускаківае*). Аджыла?! Дзе яна? (*Бяжыць направа, за ім палясоўшчык з сынам.*)

Заслона

## АКТ V

Калядная Кухыя, вечар. Хата ў Максімовічаў. Злева, у глыбіне сцэны, ля сцяны даўті стол, за ім пры самых съценах тапчаны, пакрытыя дыванамі; прыстале ж стаіць лаўка і столкі. Проста, крыху пад правы бок — дзвёры ў сени, справа — дзвёры ў кухню. На дверэ мяцеліца, Марыля сядзіць на тапчане ля вакна, што ў задней сцяне. Відаць сплакаўшыся, збліяўшы. Толькі што пакінула прасыці — ля лаўкі стаіць каладрот і ляжыць прасынца. Вокны ёсьць і ў левай сцяне. Над столом вісіць на сцяне абрэзы, а са столі спускаеша лямпа: яна ўжо запалена.

**Марыля.** Ці хутка тая зорка з'явіца чаканая? І чаму мне гэтак хочэцца сягоныня яе пабачыць, як жаданую, мілую сястрычку? Як бы яна можа што мне прынесыці! Скончана, скончана ўсё маё, ні пабачыць ужо мне таго шчасьця, што так нідалёка было. Ой, тая раніца маёвая, як яна люба, цягуча, як страшна! О не, больш люба, чым страшна! Зялёные хваінкі і чэрвень, што залоціць вяршыны лесу, мілы, чаканы, ён... (*Хвілінку моўчкі марыць*.) Пасыль — гром з неба... Ой, лепей ні спамінаць, забыцца навекі! (*Бяжыць да прасынцы, садзіцца прасыці — прадучы пляе*):

Пайду я ў вішнёвы сад,  
Траву зельле капаці.  
Гэй доля, доля горкая мая.

Уходзе з кухні Кацярына, валачэ калаўрот і прасынцу.

**Кацярына.** Ну і я ж прыйшла, каб Марыльцы весялелі было кужалёк прасыці. Што ж гэта пяеш, ці ж то можна на Куцьцю «Месяц» пеций, тож грэх! Трэба святыя песьні пеций (*садзіцца прасыці, Марыля ўвесь час дагэтуль пляе ні зважаючы на яе*):

Я й да саду ні дайшла,  
За мной вестка ўсьслед прышла.  
Гэй доля, доля горкая мая.  
Кідай зельле капаці,  
Йдзі мілога хаваці.  
Гэй доля, доля горкая мая.  
Кідай зельле с травою,  
Застаесься ўдавою.  
Гэй доля, доля горкая мая.  
Кідай зельле, жоўты цввет,  
Будзе цябе повен съвет.  
Гэй доля, доля горкая мая.

**Кацярына.** Ды ўшчэ гэткую маркотную! Пакінь, Марылька, то ж заўтра Каляды; а то і мне на цябе гледзючы плакаць хочэцца. Пакінь!

**Марыля** (*кідае прасыці*). Цётачка, скажы, ці любіць ён мяне, ці помніць пра мяне... (*задумляеца на хвілінку*)... Не, што я пытаюся! Ці ж ён можа запамятаць мяне? Ня будзе гэтага ніколі! Я гэтак веру! Толькі ўшчэ горэй гэтак, для яго горэй. Бо ніколі нам ні спаткацца, ні падыйсьці адно да аднаго і на

дзесяць ступеняў, бо, як мяне пабачыць, пабяжыць, ушчэ, каб ні рвалася сэрца яго ад нідастыгласыці шчасьця. Прорва глыбокая лягla між намі, ніколі нам ні спаткацца... (*Канчай паўшэптом*.)

**Кацярына** (*пасыля паўзы*). Ведаіш што, Марылька, забудзься на яго! Што ён там табе даўся? Каб ужо хто сказаў надта што якое, а то так сабе хлапец, як і ўсе, ўшчэ па просту гаворэ. І якая ён табе раўня: ты панская дачка, а ён паповіч, ну куды ж?! От прыежджаў той Каравалевіцкі паніч, дык гэта я скажу — хлапец: акуратнага заводу, сам — кроў з малаком, дык гжэчны які — іншэй як па польsku і не кажэ!

**Марыля** (*упярод ні слыхала, а пасыля абярнула галаву да Кацярыны*). Э, цётачка, кепская с цябе парада, засмучаеш ўшчэ больш ты сэрца маё. Памятай тое: ніколі я сваё сэрца, сваю душу любіць ні пакіну, хоць тут што! І ты мне, Кацярына, ні пра каго другога і ні кажы, калі хочыш са мною як уперад добра жыць.

**Кацярына.** Ну, ну, добра, я ні спадзявалася, што ён цябе ўшчэ гэтак абыходзе. Бо як на мяне, дык абы, здаецца, быў які хлапец; дзе ж там лядзець, які ён, ды што ён — на ўсіх добрых ні набярэсся. (*Бачыць, што Марыля хмурыцца*.) Ну, ужо ні буду. А можа песьню спяём, Марылька? Давай «Святы вечар». (*Пляюць*.)

Ой куры, куры, ня пейце рана	— Святы вечар,
Ды ня будзіце Васільку пана	— →
Васілька ўстаў, па сянёх пахадзіў	— →
Па сянёх пахадзіў, званком пазваніў	— →
Званком пазваніў, браткоў пабудзіў	— →
Уставайце браткі, коней сядлайце	— →
Ды паедзем мы на паляваныне	— →
На паляваныне, на пагулянъне	— →
Куну сачыці, панну сватаці	— →
Угледзілі яны куну ў дзераві	— →
Куну ў дзераві, панну ў церамі	— →

**Марыля** (*поўголосам*). І смутак, і радасць нейкая ў песьні гэтай. Як раз такое жыцьцё нашая падняволная.

**Кацярына.** Ну што, крышку развесялілася? От і дзякую Богу. От зараз пайду паляджу, што там у печы робіцца, дык зноў запяём.

**Марыля.** Ні забудзься ж, Кацярына, сена прынесыці пад куцьцю. (*Устае, ідзе да вакна*.) Што ж гэта тата сягоныні ня едзе? Гэтак ні рана!

**Кацярына (выходзячы).** Каб яшчэ ні зблудзіў дзе! На дварэ мяцеліца, што крый Бог. (*Выходзе ў кухню.*)

**Марыля (адна).** Ужо сьціхла мяцеліца. Вунь і зоры відаць. І тая зорка ўжо сьвеціць людзям. (*Адрываючыся ад вакна.*) От і ведаю, што марныя, марныя ўсе надзеі, а яны тым часам нязьдзержна ўсплываюць у душы. Чаму гэтак съветла ў хаці зрабілася, гэтак хораша? (*Чуцен گрукат капытаў на дварэ.*) А во — тата прыехаў, можа якія навіны прывёз. Пабягу барджэй вячэру гатаваць. (*Хутка ідзе ў кухню, у дзвіярах спатыкаеца з Кацярынай, бярэ ад яе сена, нясе і разсцілае па ўсім стале. Купку сена кладзе на тапчан у куце. Пасыля выймае с куфра абрус, засыцілае стол. Тым часам Кацярына нясе куцьцю ў сагане і ставіць яе на сена, што ў куце. Уходзе Максімовіч, абціраючы хусткаю вусы і твар ад сънегу.*)

**Марыля (да Кацярыны).** Ідзі ж тамака наглядай за квасам, я зараз. (*Кацярына выходзе.*)

**Максімовіч.** Ну от і я, калядаваць прыйшоў, за мяdzьведя ці за каго.

**Марыля (ні надта прыветна).** А мы з Кацярынаю чакалі, чакалі тату, ды нас ужо страх пачаў браць. Што ж, жартачкі, гэткая мяцеліца! (*ідучы ў кухню.*) Ці ўжо будзем есьці?

**Максімовіч (садзіцца ля стала).** Пачакай ішчэ, сядзь. Скажу табе дзеля куцьці добрую навіну.

**Марыля (крыху весялей).** З мястечка прывезьлі?

**Максімовіч.** А як жа, там самы на іх завод. Бачыў я сέньня грapskага пісара з Міхалова. Дык ведаіш што? Кажэ пастанавіў грап высяліць нас адгэтуль і ўжо сказаў аб'ежчыку, каб з'ездзіў да мяне, паведаміў аб гэтым — каб шукаў ужо дзе сабе прыстаньня.

**Марыля.** Божачка мой, твая воля, з усіх бакоў бядою агортуе нас твая справядлівасць... Ды няўжо ж то адгэтуль прыдзеща выяжджаць, з гэтай хаткі мілай, дзе гадавалася, дзе мая мамка памерла? Ды я ж ні перажыву гэтае бяды. А, тата смеяесь?! (*З гневам.*) За што зьдзекуіціся нада мною?

**Максімовіч.** Не, дзіцятка маё, не, праўду кажу, але слухай далей. Выехаў я гэта з мястечка аб зъмярканыні, гэтак мне неяк сумна, цяжка на душы: во, думаю, дажыўся. Што ж цяпер, думаю, астаецца? Прыйдзіцца на старасці пачынаць ізноў гараваць. А як ні павядзенца, дык можа ішчэ і з торбаю прыдзіцца ісьці. А да таго ж камень, цяжкі камень на сумленыні. І чуць быў камень гэты ні задушыў мяне саўсім. Пад'ежджаю

я гэта да Бярозы — добра ўжо съцямнела, а мяцеліца завіхаецца — страх сказаць. Думаю сабе гэта: і нашто мне тое жыцьцё, калі ўвесы час як пад зямлёю ходзіш. От буду ехаць праз лёд, дзе небудзь завалюся с канём і канец — адразу. Канец усяму, усёй бядзе маёй, усім цярпенням. Так бо, кажу, горка было на душы, так горка. А як уз'ехаў на лёд, дык і наважыўся ўжо: як пад'еду да Крыніцу, дык і зраблю сабе канец. Толькі я ўжо пад'ежджаю да гэных Крыніцу, ажно глянь — паперадзе чалавек ідзе і ні па дарозі, а ўсё ад дарогі ўбок. Што, думаю сабе, за праява, нейначэй заблудзіўся, як летась той Чырк, што чуць адратавалі пасыля. Давай я гукацы: «Чалавек, чалавек», — ня чуе, ідзе праста на Крыніцы. Тутака мяне ўжо страх ўзяў і нейкай жаласцьцю — німаведама скуль. Кінуў я гэта каня на дарозі ды ў дагонку за тым, а ён усё далей. Можа, думаю сабе, зданьне мне такое здаецца, ці нячысты згубіць хоча. А пасыля падумаў: э, толькі бяды! — ды бягом за тым крычучы. А лёд ужо тонкі робіцца, пад нагамі трэскайцца: самыя Крыніцы. Ну, думаю, канец і мне і яму. Сабраў я апошніх сілаў, як гукнуў, аж той і абярнуўся. Падыходзім мы адзін да аднаго, гляджу я, — хто ж бы ты думала то быў? Ні ўгадаіш — Васіль Кунцэвіч. Мяне гэтак як варам ablilo — забыўся я і што мяцеліца, а да каня далёка, і што мы сярод Бярозы, на самых Крыніцах; адно толькі думаю: ці ня сьплю я? Аж ён таксама пазнаў, ды пытаяцца: «Што гэта, дзядзька, нейначэй заблудзілі?» Не, кажу, дзеткі, цяпер то ўжо ты зблудзіў, хадзэм от да каня, дык падвязу. Пайшлі, я паперадзе, ён ззаду, маўчым. Прыйшлі да возу, таксама моўчкі сели, паехалі. Толькі каб ведала, неяк радасна, вясёла ў мяне на сэрцы, як бы съвята якое найвялікшяя. Выехалі мы гэта з Бярозы, сьціхла мяцеліца, от я і кажу яму: «Ну, кажу, сынок, дзіўна неяк стрэліся мы ў Святую Ноч, нейначэй сама доля нас звязла гэта. Сынок, кажу, от я цябе выратаваў ад гібелі, зрабі ж ты мне, што я цябе папрашу. На душы маёй цяжкі, цяжкі грэх ляжыць, съмяртэльны грэх — ты адзін можеш зьняць з мяне гэты грэх, калі мне яго даруіш. І схіліўся я, хацеў пацалаваць яго рукі, так нешта такое ўва мне казала рабіць. Аж ён мяне абняў, пацалаваў дый кажа: «Дзядзячка, тож ты мне цяпер дараваў жыцьцё». І адразу зваліўся камень з майго сэрца, нічога ўжо больш мы ні прамовілі, давёз я яго дамоў, зълез ён, а я от прыехаў сюды.

**Марыля.** Татка, чамуж татка яго сюды ні вёз?

**Максімовіч.** А, бо ён сам зълез.

**Марыля.** О-ох, як жа гэта добра, як шчасліва ўсё выходзе! Гэта праста рука Боская!.. Новае жыцьцё съветная, ясная будзе, дзіверы да яго рашчынены! (*Кідаецца бацьку на шыю.*)

Татачка мой, тата, ня ведала я, што ў цябе такая душа добрая, што нават гонар твой шляхецкі пераламала!

**Максімовіч.** Э, ведаіш, дачушка, гэтая шляхецтва! Нічога яно ні паказуе. От які ўжо важны, гербовы шляхціц наш грап, а каму ад гэтага добра? Сотні і тысячы людзей працуюць на яго, потам сваім крывавым паліваюць яго зямельку, а ён — от што робе? Ні за што ні пра што вырывае у людзей кавалак хлеба на старасьці, с торбаю пускае. А як прости чалавек, гаротны, дык з яго нікому ніякай бяды німа, а карысць — усяму съвету. Бо гэта і я ўжо ведаю, што на простых людзях съвет стаіць, а без дармаedaў усякіх гербоўных ешчэ як бы абышоўся. А ці ведаіш, дачушка, за што гэта нас адгэтуль гонюць? Гэта ж усё той нагаварыў, Гжэбнеўскі, ніхай ужо яму Бог даруя, як ён нас абязвечыў, нейначэй, мусіць за тое, што ад цябе з гарбузом пайшоў.

**Марыля.** А ўжо ж мусіць! От яшчэ праз мяне якая бяды зрабілася! Але што ж рабіць было?

**Максімовіч.** Нічога, дзеткі, нічога, неяк перажывём ішчэ, сабе кавалак хлеба знайдзім. А от сумленыне чистая, гэта такая рэч, што ні знайдзіш, яго трэба зарабіць. Затым мусіць і мне сягоныня так радасна на сэрцы, так съветла ўсё і ясна. Да канца жыцця ні запамятаю я сέньняшній Куцьці. Ну йдзі ты ўжо хіба, дзеткі, вячэру налітай.

**Марыля.** Пабягу. (*Хутка йдзе ў кухню.*)

**Максімовіч (адзін).** Нехта ступае на ганку, нейначэй Васіль. А ёй гэта саўсім ніспадзевана. Ото ж узрадуеца! (*Уходзяць Кунцэвічы: бацька і сын. Верхній адзежы ні знімаюць. Максімовіч, пабачыўшы Андрэя Кунцэвіча, зьдзіўлена ўстае.*)

**Кунцэвіч.** Ня дзівіся, браце, што я, твой вораг люты, ды ў тваю хату на Куцьцю прыйшоў. Ня можна гэтак далей жыць, як мы праміж сабой жывем. И найбольш то гэта з майго боку ўсякай ніпраўды і крыўды было. Сягоныня, як прышло мне ў галаву ўсё тое, што я табе зрабіў, дык праста, здаецца, пабег бы ў чистая поле, схаваўся ад гэтай думкі аб сабе. А здзітра такое съвята і я павінен буду гаварыць людзям аб Любасьці, што нарадзілася на съвеце, а ешчэ Васіль сказаў, як ты яго выратаваў, дык ужо больш я і ня ўцярпеў. Дык от, браце Антось, дзякую табе за сына майго, што ты мне яго сέньня падараў, а пасыля... даруй ты мне ўсё тое злое, што я табе зрабіў... даносы пісаў... па судох цягаў..., абгаворываў, усё, усё адным словам даруй, братка, мне. (*Схіляецца, Максімовіч падхватуе, абыймае.*)

**Максімовіч.** Браток мой, большая віна на мне ляжыць. И я ж судзіуся з табою, абгаворываў ні раз, але гэта што? Я от сына твойго Васіля хацеў забіць, ды мусіць шчаслівая наша з ім доля. Дык і ты мне, браток, даруй. (*Цалуюцца.*)

**Кунцэвіч.** Ніхай чыстымі сэрцамі Бога хвалім.

**Максімовіч (да Васіля).** А ты, сынок, ведаю, чаго табе жадаецца. Бяры сабе маю Марылю і жывіце сабе з ёю, як вам сумленыне кажэ. От прыдзе месаед — будзім чакаць сватоў.

**Васіль.** Дзякую вам, дзядзечка. Сягоныня ўжо другі раз мне жыцьцё даруйце!

**Максімовіч.** За адно аднятае жыцьцё мала падараваць другое, ці хоць сабе і два — трэба аддаць сваё. От як! Ну, і бяжы ж сабе да яе, прычакалася яна ўжо цябе. (*Васіль выходитзе ў кухню.*) А можа мы сёньні ўжо разам і павячэраем — ужо ж то мусіць сватамі будзім.

**Кунцэвіч.** Ня тое, што будзім, але і ўжо ёсьць. (*Паказуючы направа.*) Дух Божы злучыў іхнія душы і ні людзкімі сіламі парваць гэтую звязь. (*Ідзе ў кут да дзвярэй, разъдзяеца.*)

**Максімовіч.** Ну, от! А дзе ж гэта жонка ды дачка, чаму ні прыйшлі? Як яны маюцца?

**Кунцэвіч.** Яны зараз прыдуць. Казалі: «Мы з дзядзькам Антосям ні сварыліся, дык німа што нам і перапрашаць ісьці, а пасыля прыдзім. А маюцца нішто сабе. От толькі, ведаіш можа сват, быў у мяне гэты егомасьць Дубіцкі, вучыцель гэтых, дык ён, праўду кажучы, каля маёй Зоські круціўся. Ну, але як разынюхаў, што пасаг малы, дык і назад. Мне ад'еждаючи кажэ: «Удивляюсь, какъ это вы на такомъ хорошемъ приходе живя, такое малое приданное дочери даете!»<sup>73</sup> «А я і кажу яму: «Затое ў мяне дачка добрая». Ну ён і паехаў. А цяпер, ліха яго галаве, за мой хлеб ды соль дык на мяне ўшчэ набрахай архірэю, што я там ні так служжу, як трэба, таго ні ўмею, таго ні раблю. Дык от будзе на мяне з гэтай прычыны съледства. От якія яны, гэтая «рускія»!

Уходзе с кухні Марыля, нясучы ўсялякую страву, ёй дапамагае Васіль і Кацярына.

**Марыля (паставіўши страву на стол).** Добры вечар, дзядзьку, як жа маіціся? От як я рада, што вы пагадзіліся ўсё, праста думкі ні зъяру, сама ні ведаю, што рабіць. Хто б гэта мог спадзявацца такога дабра!

З сенцаў уходзяць Кунцэвічы і Зося.

**А о цётка, і Зося!** (*Кідаеца да іх, целуюцца.*) Даўно ж мы ўжо ні бачыліся; забылася я, якіе вы! (*Гамоніць з Зосяю.*)

Прасіня Кунцэвічы ха. От і мы — якраз на вячэру. Сваю ў хаце пакінулі, да вас прыйшлі, ды няма што шкадаўца — квас увесь выбег, а куцыці йшчэ ні прыстаўлялі. (Да старых.) От, дапраўды, цяпер дык аж міла глянцу! Мы з Зоськай праз вакно йшчэ пабачылі, што гэтта ўдвох сядзіцё, ды гамоніце хорашынька, дык мне неяк успомнілася, як бывала нашы с сватам нябошчыкі бацькі сядуць сабе каля грубкі і цэлы вечар гамонюць і гамонюць удвох. Так я іх і памятаю. Дык на вас гледзючы, падумала сабе: от каб яны між сабою гэтак жылі, як даўней іх бацькі ды дзяды!

Максімовіч. Э, свацьця, мы ешчэ дружней ад іх зажывём: кажуць жа: хто ні сварыўся, той ні любіўся. Праўда, сват?

Кунцэвіч. А ўжо ж, мусіць.

Тым часам уходзяць усе Максімовічавы найміты: Цімох стары і йшчэ 3 парабкі, Кацярына і нескалькі дзевак.

Максімовіч. Ну і прашу ж усіх даражэнкіх гасьцей і сваякоў і прыяцеляў сваіх за стол сесьці і куцыці спрабаваць. (Да Кунцэвіча.) Табе, сват, прыпадае от тут сесьці, а мне — каля цябе (паказуе яму на кут, той туды заходзе і голасна чытае малітву).

Кунцэвіч. Хвала Богу на небі, бо на зямлі згода, сярод людзей добрая воля! Хвалім цябе, Божа, што сілаю сваёй цудоўнаю адагнаў ніnavісць з сэрцаў нашых, а пасялі — любасьць, што ізноў нас сабраў у адну сямейку. Дзякуем табе ўсім сэрцам нашым, міласэрны Божа! Хвала Богу на небі, а на зямлі спакой, сярод людзей добрая воля! (Усе садзяцца за стол: паны і слугі і ядуць.)

Стары Цімох (выліваючы лыжку квасу на вакно). Мароз, Мароз, хадзі Куцыцу есьці!

Максімовіч (выліваючы лыжку квасу пад стол). Дзяды, нашы дабрадзеі, хадзеце Куцыцу есьці!

Цімох (да Максімовіча). Дык гэта, значыцца, пагадзіўся, ваша, з бацюшкам? Добра гэта, саўсім добра. Но, як той казаў, німа горшага жалю, як бачыць, што добрая людзі праміж сабою сварацца. Дзякую Богу, дзякую Богу! Ну але скажыце ж вы мне нарэшті, з чаго гэтая ліха ўсё пайшло між вамі, чаго ні падзялі? Ніяк сабе я гэтага ў галаву ні мог увабраць.

Максімовіч. Э, ведаіш, Цімох, і ні спамінай ты лепей. От як глянеш назад у мінуўшчыну, дык гэтак неяк стыдна за сябе зробіцца, што й ні сказаць. Пэўне ж праз глупства ўсё гэтая між нас пайшло, але як скончылася, дык лепей на яго й забыцца.

Кунцэвіч. А я скажу от як. Чалавек бы ў імgle ходзіць па балоці жыцьцёвым. Ні бачыць ён ясных даляў, ані нават зямлі тэй, па каторай ходзіць. Ні бачыць ён і людзей тых, што спатыкаюцца яму на яго дарозі, як съяпые яго зрэнкі. І выдаюць яму ўсе людзі ворагамі яго, бо ён іх ні бачыць, і нож гострыць супраць іх, і забівае братоў. Затым і ніnavісць уся, што ні бачны нам ясные далі, што съяпые мы! Гэтак было. Але ось — прыйшоў на Зямлю Вялікі Розум і на імя ён Любасьць, і запаліў ён золак на Усходзе і праясьніліся душы, скаваныя ніnavісцяй. Валаданыне сілы, што было ўперад, як змора начная скаваецца перад тварам Царства Любасьці, бо абыйшло ў сэрцах нашых златое зернятка Вялікага Розуму. І ясным сталася для нас цячэнне жыцьця нашага. З чаго сталіся мы ворагамі, што падзяліла нас? Кажуць — вера, але якая, запытаюся я вас, вера? Гэта закон Хрыстоў, вялікія запаветы Любасьці казалі нам ніnavідзіць адзін аднаго? Ніnavісць — у імя Крыніцы Любасьці? Ці можа быць горшы зьдзек над Расльятым? Па праудзі кажу вам, гэта горэй апляваныня і аплявшэння, горэй церняў на чале, горэй крыжа, бо гэта зьдзек над Духам, над істотаю. Гэта нараўне толькі с прадажаю Юдаваю... Што йшчэ дзяліла нас? Мовы?.. Але чужые гэта былі мовы, мовы ворагаў нашых, драсён і гірса, што зглышылі жыта беларускай культуры. Але аджыла з-пад руінаў нашая спрадвечная мова і жывучай вадою загаіла раны на целі нашым. Па дзірванох паракіданы былі косткі нашыя і кавалкі мяса і сабраліся, і злажыліся, і сталіся адно цела, адзін дух. І сьвет Розуму народжанага асьвячае съцежкі будучыны. Болей ужо ні зблудзім!..

Васіль. Бацька мой! Ізноў я знайшоў свайго бацьку!

Уходзяць з казою. Паперадзе два перабраныя чужынцамі — адзін у кунтушы, другі ў паддзёўшы вядущ — цягнуш на павадкох казу. Казу прыдстаўляе ніялікі хлапец, абкрыты кожухом, шэрым і абадраным, здалёк крыху падобны на казу. Як съяпываюць «чужынцы», каза скачэ і вырабляе розныя штуки. Пасыль хто небудзь з таўпы атпявяе за казу. Таўпа складаішца с хлопцаў і дзяўчат у беларускіх касцюмах. Паміж іх знаходзіцца і тая, што пад канец заменіш «казу». Яе светлая ўбраныне скавана пакуль што пад кожухом іш якой іншай шарызнай. Песні чужынцаў і ўсяго хору ўтуроюць іскрыпка і бубен, альбо цымбалы, песні ж казы — толькі йскрыпка.

Першыя два (пляюць).

1. Го-го-го, каза, го-го-го, шэра,
1. Абадраная, пагарджаная!
2. Скуль сюды прыйшла, чым слайна была,
2. Рожкі ты свае куды падзела?

1, 2 нумары пры строфах паказуюць, якім голасам трэба пляшь гэтую строфу.

- Каза.**
1. Ой даўно было, с памяці сыйшло.
  1. Вольнай я была, с крыніцаў піла.
  2. Лётала ў барох, гуляла ў палёх.
  
  1. Адзежа — пакроў, бялей ад снягоў,
  1. Рожкі залаты — з сонца адліты,
  2. Ад неба сіней блакітнасьць вачэй.
  
  1. Рунела ўся, старонка мая,
  1. Слухалі мяне, у горах, у даліне,
  2. Ішлі на паклон пад вечавы звон.

**Першыя два.**

1. Го-го-го, каза, го-го-го, шэра!
1. Была ў хвале на ўесь белы съвет.
2. Дзеж служкі твае, дзе дзеткі твае,
2. Дзеж цяпер чуцэн твой вечавы звон?

- Каза.**
1. Мяне спрадалі родныя сыны
  1. У цяжкі палон, на зьдзек ворагам.
  2. Садралі зь мяне прынады ўсе,
  2. Зынімалі скуру, дый ужо ні адну.
  
  1. Затым я каза, затым я шэра,
  1. Абадраная, абсъмяяная,
  2. Вочы ў съязох, сълёзы ў грудзёх.
  
  1. Родна старана мохам зарасла,
  1. У балотах гніе, хаўтурна пяе,
  2. Хаўтурна пяе, ворагаў кляне.
  
  1. Ня чуюць яны, як звоняць званы (bis)
  2. Як съвітае ўсход, як устает народ (bis)

**Хор (абступаючы казу і яе правадыроў).**

1. Паўставай каза, паўставай бела,
1. Сілы набяры, злыдняў адгані.
2. Дзівуйцеся ўсе хараству яе!

Заместа казы з'яўляецца панна-княжна, уся ў белым, прыбраная жытнімі калосьямі, жытам жа — поўныя жмені. Яна выходзе с таўпы і кідае зернятамі на ўсіх, хто сядзіць за столом, ціха паважна ўсіх абыходзе і прападае ў таўпе.

Хор тым часам шха пле.

- Хор.**
1. Дзе каза ідзе, там жыта расьце,
  1. Дзе каза ступою, там жыта трубою.
  1. Дзе казу пачуе, там жыта красуе,
  2. Там добры ўраджай, разумны звычай,
  2. Там шчодры ўмалот, буйны абыход!

С казою выходзяць. Як толькі ўшчэ ўвайшлі з казою, уся маладзёж вылезла з-за стала — там засталіся толькі старэйшыя, маладыя ж таўпіліся каля казы — разглядаючы яе. Васіль і Марыля ўесь час стаяць ля правай сыценкі.

**Васіль (да Марылі).** Ты бачыш? Народ ужо абудзіўся! Пойдзім за імі, скажым людзям, што на съвет Любасьць прыйшла, што нарадзіўся чаканы Розум!

**Марыля.** І павядзём іх — к зорам! (*Пабраўшыся за руکі выходзяць усьлед за «казою».*)

Заслона

#### ПЕРАКЛАД НІБЕЛАРУСКІХ ЗВАРОТАЎ І РАЗМОВАЎ

Увага: Пераклад гэты можа быць зъмешчаны толькі пад тэкстам (подстрочное примечание), не іншэй. Калі пераклад будзе такім парадкам друкаваща, трэба перад аддачай у друк паўстаўляць у тэкст нумяры, паказуючыя на пераклад: 1, 2, 3 і стасоўчэ да друкаваных страніцаў трэба гэтые нумяры пазъмняць. Тады толькі набіраць.

<sup>1</sup> А, трэба, канечне трэба. А то пасылья самі будзіце шкадаваць і на мяне наэркакць, што ні перасыярог я трэба.

<sup>2</sup> Т-э-эк! Дык у вас, можа, і ксёндз Ківуля таксама парадачны чалавек? Прыемна чуць ад съвішчэнніцкай жонкі! А як па мне, дык хай сабе ён злодзей і ашуканец, а калі рускі ведле духу, як мы з вами, а. Андрэй, дык усё ткі лепей, чым паляк, хоць і совіскны.

<sup>3</sup> Ну а што ж я тут вінен? То ж я аб вашай карысці стараюся, аб вашым, як той казаў, дабрабыце.

<sup>4</sup> Але, саўсім праўда! Я ж то так сама пра сябе думаю, як гэта кажыце, блазньюк.

<sup>5</sup> Ну ўсё роўна, ці от ік вы кажыце: марцовы кавалер; дык от, ведаіце, бывая, ну хоць сабе ў нас у брацтве, сядзіш, сядзіш часам, а раптамкроў неяк зайдрае і канечне хочаша хоць што сказаць. Возьмеш і пальнеш, што такі і такі от судзьдзя ці чыноўнік — жыдамасон. А пасылья, як дойдзе да «дазнання», рад бы як сцішыць справу, ды ўжо позна: слова ні верабей. Гэтак часам як небудзь можна і высадікі паспрабаваць — за абгавор у публічным месцы. Хоць яно ж, пэўне, гэтак яшчэ ні бывала, але ўсё ж думаеш сабе: ужо як жанюся, нішчаком буду на ўсіх зборах сядзець. Ну, пэўне ж, калі трэба будзе начальства аб чым паведаміш, дык мы на вуха скажым! От як! Хе, хе!

<sup>6</sup> З праўдзіва рускае сям'і.

<sup>7</sup> Ну, а як жа з даносам будзе, ойча?

<sup>8</sup> Добра, але вы ж мне яго дасьцё?

<sup>9</sup> От і добра. А то б вы ўсё роўна нічога ні зрабілі, а гэтак зловім адразу і пана і ксяндза: дзявёх буйных птушак, а за гэтая і на нас не забудуцца. Хе, Хе!

<sup>10</sup> Ну як жа? Я ж абяцаўся. Дык вы ж мне сёныні паперку дайце, я спраўлю, перапішу сёныні ў ночы, а заўтра пашлем.

<sup>11</sup> Здаровы будзьце, мой дарагі прыяцель! Ну што ж у нашай дарагой Alma Mater чутна?

<sup>12</sup> Тут яшто другое, але польская інтырыга.

<sup>13</sup> Гэта ён пра вас, а, Андрэй.

<sup>14</sup> Хадзем, хадзем! Хоць уласнне я барджэй да маладых належу, чым да старых.

15 Ну а хто ж, спытаюся ў вас, на гэтym страшu? Вы са мною «пахрыстосаваліся», а Васіль Андрэевіч таксама тут «хрыстосаваўся»... праз цэлую гадзіну. Здаровы будзыце, Мар'я, Мар'я Сігізмундаўна, вельмі ўцешан быў вас бачучы ў праваслаўнай царкве. Як той казаў, заблуканая авечка. А пасля гэтага дазвольце з вамі «пахрыстосавацца». Хрыстос уваскрос!

16 Аднак, на цябе чорт!

17 Даражэнкі мой Васіль Андрэевіч, і як гэта ты сёньня добра прамаўляў, дык праста перадаць не могу маіх пачуццяў: так, ведаіш, добра, што аж мне падумалася, ды ші ні разгавеўся гэта ён ужо ачышчанай (гарэлкай). Толькі вось адно: ніяк я ні могу съязміць, аб чым гэта ты праз увесь час тлумачыў мужыкам? І што то яны з тваа прамовы зразумелі?

18 Вота ж, Васіль Андрэевіч, дазвольце і мене павінішаваць вас з вельмі ўдала выслоўленай прамоваю. Скажу я вам праўду, што за гэтую прамову, ды яшчэ гэтак выслоўленую (хаяц, павінен сказаць вам, што вы крыху захваціліся, а захвацаша ніколі не варт), дык кажу, за гэтую прамову найстражэйшы навучыцель гомілетыкі менш за пяць с плюсам ні мог бы вам паставіць. Аднак ні могу вам ні выткнуць адну маленкую ваду — вялікую неяснасць розуму. Увесь час вы гаварылі аб прадмеце сёньняшняга съвята ў гэтых імглістых і сімвалічных выразах, што ніяк я ні мог паняць, ці вы аб эвангельскім здрэнныі гавораце, ці апавядыаіце якую небудзь праз вас жа выдуманую казку.

19 Цяперака я ведаю, аб чым гэта васпан гаварыў у царкве. Так, гэта вельмі пахвальна! А ці ведаіце вы чым гэта пахне? То ж гэта бунтарства, сіпаратызм, польская інтрыга! То ж за гэта ні адзін ужо ваш аднадумец у каземаце згніў. І вы згнішэ, я вам гэта кажу, калі толькі не спыніцся, не пашкадуіце бацьку свайго старэнкага ды дарагіх сваякоў. А найглажней — казаць такіе рэчы ў царкве. Ды ші ж падумалі вы, што робіце? То ж ніхай толькі даведаіща пра гэта архірэй — і вишага старэнкага бацьку як і ні было ў Красоўшчыне. Запрусь у Мухаеды, а то і далей куды. От як!

20 Цяміць то я цямлю! А от, к словаму, няўжок то ні можыце нават дзеля съвята гаварыць са мною як іначай, а не гэтай хамскаю мовай? А от што належэ да памятніка нярукавторнага, дык гэта вы надарэмна думаіце: забудуша на ўсё, гілі, як толькі пачуоць, што вы ім больш ні патрэбны. Гэта ўжо, можна сказаць, закон людзкай псыхікі.

21 Апантаны хлапец! Ен можа сабе саўсім папсаваць кар'еру.

22 Божачка мой! Як ён усхадаіўся. Ну, ну! Маладая кроў!

23 А ведаіце што, Сямён Іванавіч, хадзем хіба да айца Андрэя разгаўляша.

24 чаго укусіш?

25 Дзякую, прашу ж пана ісці наперад.

26 А не, не, гэтаж пан госьцем у мяне, проша.

27 Ах, як гэта ўсё тут у пана прыбана. Дапраўды, аж глянуць прыемна. Гэта ўжо, напэўна, панна Мар'я так старалася.

28 Э, ведаіш пан, ня было с каго спадzewаша. Ціж то хто калі мог з папом ужыць?

29 Ну, дык мне ж здаецца, што ён і напраўду маскаль, так што і дзіва німа.

30 Па наскаму? Як то па наскаму? Значыць, па польску?

31 Ах, дык пан гэты мужыкі язык называе сваім? Хібаж пан ні беларус?

32 Я — не, не, ведама, я паляк, ну але калі гэта заўсёды так гаворыша; ведама, у-городзе жывучы лягчай неяк забываіцца гэтак гэтая мова.

33 Ну пэўне ж. У горадзе культура, наўсянай найболышы паны жывуць — гэтая адвечная пахвала Рэчы Паспалітай! У нас у Мінску барані Бог каб хто с паноў загаварыў па просту. То ж як тады б было адрожніць шляхціца ад простага мужыка, калі б і той, і той аднай мовай гаварыў.

## З РУКАПІСНАЙ СПАДЧЫНЫ

34 А, дзень добры, дзень добры, панна Мар'я. Як пані падрасла за гэты час, як добра выглядае. Што то значэ жыць на вёсцы! Расце сабе чалавек, як той казаў, на лес гледзючы. А я ўжо тут бацьку расказую, якіе ў нас у горадзе парадкі цяпер. Так усё падэлікатнела, што Божа ты мой! Цяпер ніводна пакаёўка на шпацэр ня пойдзе без капелюша, а як часам каго штурхнє, інайзі не скажэ, як «пшэпрашам». Я бачу ў гэтым агульнае ушляхатненые пачуццяў і думак, здаеща нават мне, што гэтыя хамы, што слова ня ўмеець па людзку згаварыць, дойдущі некалісіе годнасці людей, хоць пэўнеж праз вельмі даўгі час.

35 я шляхціц, а ты «пся крэў», хам.

36 Ну дык ён жа мае розум! Ен жаж гаворыць ужо як і ўсе шляхетныя людзі, значыць, ніраўнующы, вышэйши ад усіх таўпы хамскай.

37 Але дзіўна мне, чаму ж гэта паненка праз увесь час са мною, такім самым шляхціцам, як і сама, гаворыць гэтай мужыцкай гаворкай?

38 Што ты, душко, выдумляіш. Тож умеіш па польску.

39 Хіба ж паненка ні беларуска, як цяпер от такіх дайвакі знаходзюцца?

40 Што гэта дапраўды з паненка зрабілася. Неяк упярод ні чутно было такіх гутараў.

41 Ат, што там, пан, яе слухаеш, ведама — блазыніца.

42 Аднак ні спадзяваўся я гэтага ад панской дачкі.

43 Ну так, што ж ты зробіш, едыначка, як той казаў.

44 Не, алеж гэта страх сказаць! Гэтая харошая паненка і раптам — гаворыць па мужыцку. То ж яна можа сабе гэтым шмат-шмат папсаваць.

45 А ўжо я казаў ёй, казаў, дык годзі сказаў, хай яе ўжо муж перавучае, а я ўжо ні здолею. Ну а што ж у Міхалове чутно?

46 А што там, усё па старому. Чакалі ўсё дзедзіча, меў жа прыехаць на контракты, але нешта яму перашкодзіла дык і ні прыехаў, ужо хіба, кажэ, на той год пастараюся.

47 А, гэта якраз на мой контракт; але гэта на будучую вясну мая пасэсія канчайцца.

48 От жа, гаварылі мы з дзедзіцам і пра пана. Ласыне, быў ён у Мілевічах, а там жа, пан ведае, гаспадарка запушчана, той стary ні здолео, а парабкі, вядома, мужыкі, карыстаючы з таго. Дзедзіч пад'ехаў неяк ніспадзянавана на рэвізію, пабачыў, што той гаспадаруе дрэнна, што зямля спустошана, бо ж ён, ведаіш пан, сказыны тримае толькі самыя рэшткі: тое ў яго паразікрадалі, тое пазыхала. А да таго ж ніхто дзедзіча ні прыняў: стary быў хворы, у пасыцелі ляжаў, а больш там німа каму пакамандаваць. Дык і выехаў пан дзедзіч галодны. Прыйехаў да нас, да Міхалова, і кажэ: гэнага Мілевіцкага канечне выганю на вясну, толькі мне фундушы пусце. І наогул, кажэ, трэба пачысьціць — так і сказаў — пачысьціць пасэсараў. І пачаў пералічаць, хто стary, хто ніздатны, хто гуляе, гарэлку п'е. Дайшоў да васпана. Ну, кажу, гэты ёшчэ чалавек у самай сіле, а гаспадарка ў яго найлепей вядзенца ў цэлым павеші.

49 От, дай божа здароўя пану. Дык што ж ён сказаў?

50 Дык кажэ, гэты хай сабе сядзішь, толькі, кажэ, падвысіць яму арэнду на якіх поўтысячы.

51 А ўжо я спугаўся, як пан пачаў гаварыць! Што ж пан думайш? Гэта, праўду кажучы, каб выправадзіў ён мяне цяпер з гэтай маёй Красоўшчыны, дык бы ні ведаў дзе і падзвеша. Дапраўды!..

52 і гэтак сказаў: от будзіш сабе мець стary на лражыццё да съмерші.

53 Але, але! Ужо над акуратнасцю васпана я сабе і прадставіць ні могу.

54 Пане, а хто пану гарэлку гэтую рабіў, гэта, ведаіш пан, цудоўная гарэлка!

55 А ведаіш што, пан, маю я да пана інтэрс вельмі важны і пільны.

56 Не, пане, гэта ўжо болып, як той казаў, са справаў асобнасцёвых.  
Уласьне, як даўней казалі, у вас тавар, у нас купец. Зробіма інтэрэс.

57 Ласыне, пан мяне крыху ні зразумеў. Я прыехаў, гэтак скажу, сватам ад сябе, прасішь дачку пана сабе за жонку.

58 Ну пэўнеч! Але ні разумею, як гэта ваша можаш здавацца на рашэнье гэтай маладой дзяўчынкі, якая ў справах жыцця нічога ані ні разумее.

59 Але нешта панне Мар'і вельмі ён абходзіць.

60 Хе-хе, ня быў бы ягомосьць паповічам! Больш ні аб чым — толькі аб раі думае.

61 Даражэнкі мой, а пры чым жа тут пан Максімовіч! Ён жаж ні беларус, але паляк: ён сам мне гэта можа якіх поўгадзінкі назад сказаў. Праўда, пане Антоні?

62 Ну так жаж, я ж паляк, гэта вядома.

63 Якімі яны прыяцелямі гэтые беларусы.

64 Эт, ведаіш, пан, блазнота. Што там аб іх казаць.

65 То прауда! Дык цяпер да інтэрэсу. Як на ліхе, часу сёньня ні маю, чакаюць там мяне з ардынарыяй. Дык калі ж пан дазволіш ужо прыехаць, каб як мае быць згаварыцца.

66 Дык ужо як пан згаворысься з Марыляю.

67 Пан, аднак, ад свайго ні адступае! Ну дык ужо добра, пагавару: але калі ж толькі? Сёньні гэты паповіч перашкаджае, дык хіба ў ту ю нядзелю.

68 А можа б пан яшчэ на вячэрзу застаўся?

69 Не панок, наеўся я ўжо як съвіньня, годзі ўжо з мяне.

70 Ну дык я зараз паклічу Марылю, хай пан хоць з ёю развітаіцца. Марыля! Хай жэ пан кланяіцца тамака ўсім у Міхалове: пану надлеснаму з жонкаю, пану Кляноўскаму.

71 От пан Мечыслаў ад'яжджае ўжо ад нас, ня хочэ і на вячэрзу застацца.

72 Я прыеду як небудзь другім разам, таксама на вячэрзу, як паненка будзіш месьць больш вольнага часу. Давідзэння!

73 Дзіўна мне, як гэта вы на гэтай парафіі жывучы, такі малы пасаг дачцы даіцे.

Ад аўтара публікацыі. Пры падрыхтоўцы для рэдакцыі першай часткі гэтай публікацыі («Полныя», № 6), дзе змешчаны знайдзены ў паперах А. Смоліча верш без назвы, выпаў каментарый: «аўтар верша дакладна не ўстаноўлены». Як ласкава паведаміў нам У. Каэбярук, гэта скарочаны варыянт верша А. Гаруна «Начныя думкі», апублікаванага ў 1908 годзе ў «Нашай Ніве». Відаць, А. Смоліч узнаўляў верш з памяці, бо ў напісаным яго рукою тэксле ёсць розначытанні і нават асобныя папраўкі.

## Старонкі гісторыі

АЛЕСЬ МАРЦІНОВІЧ

# ЗАСТАЎСЯ ПАМЯЦЦЮ ГОРАД

Гэтае месца спадабалася яму адразу, ледзь паспелі падагнаць лодкі бліжэй да берага. Таму і спадабалася, бо загадзя ведаў — прычальваць тут давядзеща з вялікімі цяжкасцямі. Яшчэ здалёк бачыў, што бераг надзіва стромкі, круты. Падплыўши ж бліжэй, заўважыў, як да ўсяго за многія дзесяцігоддзі, а то і стагоддзі вятры адшліфавалі яго, ператварылі ў адвесную, непрыступную сцяну, створаную самай прыродай з гліны, камянёў, пяску. Толькі ўнізе, ля самай вады, дзе хвалі няспынна абмывалі яго, вытыркаліся карані вербаў. Дрэвы, імкнучыся ўтрымацца, сваімі стваламі спачатку слаліся гарызантальна, ці не кратуючыся воднай гладзі, а затым імкліва, быццам у рашучым штуршку, рваліся ўгару. Цяжка давалася змаганне за жыццё. Ствалы былі пакручастыя, парэпаныя, быццам сутарга прабегла па іх і яны нечакана застылі, каб перасіліць боль, які далей стала немагчыма трываць. А затым, калі адпачылі крыху, зноў пацягнуліся ўверх, бліжэй да сонца, каб убіраць у сябе верхнімі галінамі яго жыццядайныя промні.

Падступіца да берага было няпроста. Але гэта акурат і ўзрадавала Алексу і яго спадарожнікаў, якія ўжо не адзін дзень плылі ўверх па цячэнні ракі Лясной. Каб лепей агледзець тамашнія мясціны, па дарозе прыхапілі некалькі тутэйшых жыхароў. Тыя асабліва не пярэчылі. Праўда, цяжка было сказаць, што кіравала імі ў гэтай згодзе. Звычайная боязь, калі ўбачылі чужынцаў, узброеных і настроеных рашуча, і зразумелі: пярэчанне гатова выклікаць канфлікт. Ці ўсё ж верх узяла